

такіх дрэў, якія страчваюць узімку лісъце; яшчэ вышэй растуць ігlastыя дрэвы; далей распасціраюцца альпійскія лугі з рознакалёрнымі краскамі, а на самых вярхох застаюцца або голыя або пакрытыя толькі сънегам скалы.

Насельнікі Паўднёвай Эўропы звычайна нявысокія, доўгагаловыя шёмнатварыя брунэты; парапаўнаучы з іншымі эўропэйцамі яны адзначаюцца рухавасцю, бязрупатнасцю, вясёлым норавам, любяць съпевы ды музыку, забаўкі і ўцехі. Па рэчных далінах і наагул усюды, дзе заўсёды ёсьць прэсная вада, люднасць жыве вельмі густа, звычайна па вялікіх вёсках. Хутары і малыя вёскі трапляюцца вельмі рэдка, хіба што ў горах, напрэклад, у Альпах, пераважна сярод тамтэйшых немцаў. Чырвоназем Паўднёвай Эўропы—даволі багатая глеба, але ўрадлівасць яе залежыць ад паверхні, а перш за ўсё ад колькасці вады, неабходна патрэбнай для штучнага абваднення зямлі. Калі няма вады, дык глеба, як у пустыні, паўкрыта толькі скуднай травой, а там, дзе ёсьць вада, сеюць збожжа (кіжі, пшаніцу, часам рыс), гародніну, морву (шаўкоўніцу) і асабліва дрэвы паўднёвых пладоў ды вінаграднік. Садоўніцтва і вінаградніцтва зьяўляюцца галоўнымі заняткамі людзей. Па стромкіх горных скілах, асабліва па берагах мораў, дзе на нахіленай паверхні ня можа трывацца вада, іншы раз робяць так званыя тэррасы, пакат ператвараюць у шэраг прыступак, на якіх ужо магчыма сеяць збожжа, садзіць гародніну, дрэвы. У Альпах і Пірэнэях, дзе выпадае шмат ападкаў, па харошых і сочных лугох пасывяць найлепшае малочнае быдла, а ў Апэнінах, Дынарах і да таго падобных вапнавых горах, дзе расыце горшча трава, трываюць дробную жывёлу: авечак, коз. Наагул сельская гаспадарка пераважае над іншымі заняткамі; фабрычная прамысловасць пашыраецца вельмі марудна, а гарады зьяўляюцца хутчэй гандлёвымі, чымся прамысловымі цэнтрамі сваёй ваколіцы. У сучасны момант і гандаль, і прамысловасць, і асьвета ў Паўднёвай Эўропе стаяць многа ніжэй, як у Паўночна-Захадніяй.

Затое тутака знаходзіцца, як кажуць, калыска эўропэйскай культуры, тут ужо й тады высока стаяла гаспадарка і асьвета, калі Паўночная Эўропа нават яшчэ ня ведала ральніцтва. Да таго часу, пакуль Міжземнае мора было галоўной морскай дарогай вядомага съвету, пакуль яшчэ караблі не пераразалі штодзень Атлянтыку, як ціпер, да таго часу міжземнаморскія староны былі найболей багатымі, найболей магутнымі, найболей асьвечанымі ў Эўропе.

(Якія яшчэ з агляду Эўропы ведаеш асаблівасці Паўднёва-Захадніяга абшару?).

У склад Паўднёвай Эўропы ўваходзяць 4 асобныя стараны: 1) Пірэнэйскі паўвостраў, 2) Італія, 3) уклад Альпійскіх гор-зморшчаў і 4) Балканскі паўвостраў.

Паўднёвая Эўропа.

Як мы бачылі з агульнага агляду Эўропы, на паўднёвых паўвостравах (якіх?) нашае часткі съвету, па берагах Міжземнага мора, пераважваюць парапаўнаучы маладыя зморшчавыя горы, яшчэ мала зруйнованыя ад зъменаў тэмпературы, мала размытыя вадой. Зрыўстыя шчарбатыя пакаты высокіх гор, вострыя вярхі, апранутыя вечным сънегам, блакітныя ледавіковыя струмені, падобныя да паснушых рэк, чаргуюцца з прыгожымі вазёрными катлінамі або нават значымі роўнімі прасторамі ўраджайных нізін. Шпаркія рэчкі з груканынем і гаркатаньнем съцякаюць з гор па вузкіх цясьнінах, ствараючы вадаспады й парагі.

Клімат Паўднёвай Эўропы завецаца падзваротнікамі або міжземнаморскім і адзначаеца цёплай дажджыстай зімой і сухім съпякотным летам. Улетку дажджоў звычайна ня бывае; пыл лётае ў паветры, асядае на лістох і дадае ім шэры аднастайны выгляд; усыхаюць рэкі, гіне трава, і толькі там, дзе магчыма штучнае абвадненне, асабліва па скілах гор ды па рэчных берагах, руне збожжа, гародніна, съпевюць плады. Але вось пачынаеца восень, надыходзіць зіма, настае час дажджоў. Каля палудня амаль-што кожны дзень надыходзяць хмары, выпадае буйны дождж, але хутка зноў праглядае сонейка, зноў разыходзяцца хмары, і блішчаць нібы ўмытыя травы й дрэвы. Неба і ўзімку звычайна яснае, так што Паўднёвую, або, як яе яшчэ йначай завуць, Міжземнаморскую Эўропу лічаць краем вечнаснага неба, заўсёды зіхацеючага сонца. Вельмі прыемнае ўражаныне робяць заўсёды зялёныя дрэвы Міжземнаморскай Эўропы. Каменныя корачныя дубы, алейныя дрэвы, памаранцовыя ды цытрынныя гайкі грэюцца пад касулькамі паўднёвага сонца поплеч з міжземнаморскай хвойя і чорным стромкім купрэсам. На месцы павысяканых здаўна лясоў павырасталі гэтак званыя макісі—вечназялёныя хмызньяні з ляў-раў, міртаў, магноліяў і олеандраў, красуючых уянсну харошымі рознакалёрнымі кветкамі. На самым поўдні, апроч таго, можа расыці нават карлавая пальма, а па самых сухіх вапняковых пакатах астальваліся занесенія з Амерыкі калючыя кактусы й сталетнікі. На высокіх горах, дзе іншы раз узімку бываюць маразы, вечназялёныя расыліны замяняюцца лясамі

Пірэнейскі паўвостраў.

(Адзнач па карце яго географічнае палажэнне, пералічы, якія моры яго абсякаюць).

Пірэнейскі паўвостраў займае самы далёкі паўднёва-заходні куток Эўропы. Толькі вузкая Гібральтарская пратока аддзяляе яго ад Афрыкі, з якою ён мае шмат супольнага як у сваім абрисе, гэтак і ў выглядзе паверхні і ў клімаце. Гэта такі самы масыўны кавалак сухазем'я з роўнымі, мала зрезанымі морам берагамі. Вялізныя плоскаўзышы займаюць большую сярэднюю частку паўвострава, а на поўначы і на поўдні расцягнуліся зморшчавыя горныя ланцугоў. Сярэдзінныя плоскаўзышы з усіх бакоў атачаюцца горстывымі горамі (успомні паходжэньне горстаў Паўночна-Заходній Эўропы), а ад зморшчавых ланцугоў аддзяляюцца 2-ма нізінамі (Пераглядзі па карце назовы плоскаўзышшаў, горстаў, нізін і зморшчавых ланцугоў Пірэнейскага паўвострава). Абхопленыя з усіх бакоў горамі, плоскаўзышы і нізіны адзначаюцца сухім контынэнтальным кліматам, а схілы, павернутыя ў бок мораў, маюць клімат больш-менш вільгатны. На паўночных схілах Кантабрыйска-Пірэнейскіх гор дажджы выпадаюць як узімку, гэтак і ў летку; у іншых месцах ападкі прыпадаюць выключна на зіму або на позінью восень і на пачатак вясны.

Горсты і іншыя горы выклікаюць утварэнніе на рэках старонкі многіх парагоў, а летня сухмені робяць гэтыя ракі дужа плыткімі ў гэту пару году. Такія ракі (пералічы іх паводле карты) нявыгодны для руху параходаў. Толькі Гвадальківір, што цячэ па роўнай Андалускай нізіне ды жывіцца горнымі сънягамі Гранадзкіх гор, зьяўляецца шчаслівым выняткам.

Расылнінасьць, згодна з асаблівасцямі клімату, на плоскаўзышах сухалюбная, стэпавая; на паўночных ускрайках, дзе шмат ападкаў, яна складаецца з дрэў з ападаючым лісцем, а на ўсходніх, заходніх і паўднёвых узьбярэжжах—вечназялённая.

З найболей цікавых жывёл трэба зьвярнуць увагу на маго, бясхвостую малпу, якая жыве на Гібральтарскай гары ля аднаназоўнай пратокі і на генету, маленькага мясажэра, падобнага крышку да ката. Абедзье гэтыя жывёлы часта сустракаюцца і ў Афрыцы, асабліва ўе паўночна-заходнія частцы (на Атляскіх горах). Падобнасьць пірэнейскай жывёльніцы да афрыканскай тлумачыцца між іншым тым, што паміж гэтymi двума краямі праз доўгі час існавала сувязь, бо на месцы сучаснай Гібральтарской пратокі быў пярэсмык, па якім жывёлы маглі перасяляцца з Афрыкі ў Эўропу і наадворт.

Сучасныя насельнікі Пірэнейскага паўвострава належаць да 3-х асобных романскіх народаў: на заходзе жывуць португальцы, на ўсходзе—каталёнцы, пасярэдзіне—гішпанцы або кастыльцы.

Згодна з гэтым у сярэдняе вякі на паўвостраве існавалі тры романскія дзяржавы: Португалія, Кастылія і Арагонія. Потым Кастылія з Арагоніяй злучыліся ў адно Гішпанскую каралеўства.

Апрача таго ў Заходніх Пірэнэях жыве некалькі сот тысяч баскаў. Яны лічацца патомкамі тузыльцаў паўвострава (іберыцаў), якія захавалі ў чыстаце свае звычай і мову.

Даўных іберыцаў ліцаць за блізкіх родзічаў афрыканскіх барбарыцаў, ды ѹ сучасныя насельнікі Пірэнейскага паўвострава маюць шмат супольнага ў сваім абліччы з насельнікамі Паўночна-Заходнай Афрыкі. І няма ў гэтым нічога дзіўнага, бо як афрыканскія народы (перш картагенцы, потым маўры), гэтак і єўрапейскія племяні (латынцы, а потым гэрманскія племяні: вандалы і вестготы) лёгкі перакідвалі свае войскі цераз Гібральтарскую пратоку, перасяляліся з Пірэнейскага паўвострава на Атляс і наадворт. Сучасныя португальцы, каталёнцы і гішпанцы зьяўляюцца патомкамі даўных іберыцаў, якія запазычылі романскую мову латынцаў і памяшаліся з рознымі перасяленцамі з Эўропы і Афрыкі.

У сучасны момант большая частка Пірэнейскага паўвострава належыць да Гішпанскага каралеўства (498000 кв. км., 20300000 насельнікаў). Заходнія схілы сярэдзіннага (Кастыльскага) плоскаўзышша складаюць Португальскую рэспубліку; паўночныя схілы Пірэнейскага ланцуга належаць да Францускай дзяржавы, а Гібральтарская морская крэпасць калі аднаназоўнай пратокі зьяўляецца ангельскай колёніяй.

Географічнае палажэнне Пірэнейскага паўвострава на далёкім заходзе Міжземнамор'я дапамагло пірэнейцам перш за ўсіх вынайсці Амэрыку і зрабіць яе сваёй вялізарнай колёніяй. Гішпанскі ўрад організаваў слынную экспедыцыю Колюмба, які ў 1492 г. дасягнуў Сярэдняй Амэрыкі. Усьлед за Колюмбам у Новы Свет пацягнуліся сотні і тысячи пірэнейцаў. Многія з іх вярнуліся потым на бацькаўшчыну з вялікімі запасамі нарабаванага золата і серабра. Пірэнейскі паўвостраў зрабіўся тады найбагацейшай старонай Эўропы, а пірэнейскія дзяржавы апынуліся на першым месцы паміж дзяржаяў съвету і нахват падзялілі між сабой усе заэўрапейскія краіны. Аднак багацьце Пірэнейскага паўвострава было ўмоўным. Павялічыўся запас дарагіх мэталаў, але не пашыралася прамысловасць, не паляпшалася культура. У Амэрыку павялічжала шмат энэргічных, жыцьцяздольных людзей паўвострава, многія з іх тамакаў асталяваліся і ўжо не вярнуліся ў Эўропу. Амэрыка пачала жыць сваім асобным жыцьцём, а гішпанцы і португальцы, наагул бязрупнай і гультаяватыя, мала клапаціліся аб сваіх колёніях, глядзелі на іх толькі, як на кропніцу ўзбагачэння. Жадасць і бязъмерныя вымаганні мэтрополіі выклікалі ў амэрыканскіх колёніях нянявісць і абурэнніе супроць Гішпаніі. Адна за аднай яны паўсталі праціў мэтрополії, аддзяліліся і зрабіліся самастойнымі рэспублікамі.

Тымчасам, у Амэрыку пачалі пасылаць сваіх эмігрантаў і іншыя староны Эўропы. Залюднілася Паўночная Амэрыка, пачаліся бойкія зносіны паміж ёй і Эўропай. Пачалі багацьце і ўзрастыць тыя дзяржавы Эўропы, што ляжалі на паўночным заходзе нашае часткі съвету, у найменшай адлегласці ад паўночна-амэрыканскіх старон. Сусветнае значэнне Пірэнейскіх дзяржаў зьнікла, а ў сучасны момант ад іх вялізных колёній захаваліся толькі маленкія, убогія рэшткі *).

*) У цяперашні часы да Гішпаніі належаць у Афрыцы Рыо-дэ-Оро, або заходніяе ўзьбярэжжа Сахары; паўночны бераг Мароко наспроты Паўднёвой Гішпаніі; Канарскія астравы; Рыо-Муні ў Ніжній Гвіней, востраў Фэрнандо-По ў Гвінейскай затоцы. (Разам

Паводле асаблівасцяй прыроды й люднасьці Пірэнэйскі паўвостраў можна падзяліць на 7 краін: 1) уклад Пірэнэйска-Кантабрыйскіх зморшчавых гор; 2) асяродкавае Кастыльскае плоскаўзвышша; 3) Арагонская нізіна; 4) Усходняя Гішпанія; 5) уклад Гранадзкіх зморшчавых гор; 6) Андалюская нізіна і 7) Португальскае ўзгор'е.

Пірэнэйска-Кантабрыйскі ўклад зморшчавых гор займае паўночную шырокую паласу Пірэнэйскага паўвострава, усходняя частка якой мае назоў Пірэнэяў. Шырокай сцыяной Пірэнэі адгароджваюць Пірэнэйскі паўвостраў ад контынэнту. Зубакаватыя вярхі Пірэнэяў, як, напрыклад, Пік-Анта ў сугор'і Малядэта (3404 мэтры над роўнем мора), дасягаюць вельмі значнай вышыні і апрануты коўдрай вечнага снегу. З вечных сњятоў утвараюцца пакрысе ледавікі, ледавікі спаўзаюць па горных далінах, растаюць і даюць пачатак нязлічным горным струменям. Працяг Пірэнэяў — Кантабрыйскія горы — цягнуцца па беразе Біскайской затокі, якая тутака ўразаецца ў сухазем'е тысячамі вузкіх і даўгіх буектаў, выгодных для прыстою караблёў. (Берагі, зрезаныя такімі буектамі, як тут, завуцца рыасавымі). Паўночныя схілы Пірэнэйска-Кантабрыйскіх гор адзначаюцца панаваньнем моцных вільгатных вятроў, што дэймуць з акіяну, з Біскайской затокі і прыносяць шмат ападкаў. З гэтай прычыны паўночныя схілы мацней разьедзены вадой, круцей і багацей горнымі рэчкамі, чымся сухія, павернутыя ў бок сухазем'я паўднёвых схілаў ланцуга. Глыбокія горныя катліны чаргуюцца ў Пірэнэях з высокімі хрыбтамі; адвесныя, зрывісттыя съцены зъмяняюцца бяздоньнямі. У падгор'ях Кантабрыйскага ўкладу каля берагоў Біскайской затокі і ў паўночных прыгор'ях Пірэнэяў растуць дубовыя, букавыя і каштанавыя гайкі; вышэй на схілах трапляюцца бярозы і наагул дрэвы пераважваюць такія, якія ўзімку страчаюцца сваё лісце. Высока ў горах, ніжэй снегавой мяжы, распасціраюцца багатыя горныя лугі з зялёной, сочнай травой.

Наадварот, на паўднёвых схілах клімат сухі, ападкаў выпадае мала, лясоў бязмаль-што зусім няма, а паша скудная, гожая хіба толькі для авечак ды коз. Дзе-ні-дзе трапіш толькі каліва палыну і так званай травы-эспарто.

Паўночныя схілы паводле клімату болей падобны да Паўночна-Заходніх Эўропы, паўднёвые — адзначаюцца тыповымі для Паўднёвой Эўропы летнімі сухменямі. На паўночных схілах, дзякуючы мернаму ды вільгатнаму клімату, бяз штучнага абваднення мястымі ральніцтва. У далінах і ў падгор'ях насельнікі краіны сеюць кіяхі ды пшаніцу, каля

каля 320.000 кв. км. з 1105 тыс. насельн.). Да Португаліі належаць астравы Мадэра і Азорскія ў Атлантычным акіяне, а-бы Зілёнага Рогу і Бісагос каля заходняга берагу Афрыкі, Португальская Гвінэя, Португальскі Конго, астравы Сан-Томэ і Принчыпэ ў Гвінэйскай затоцы і значныя колені ў Паўднёвай Афрыцы: Мозамбік на заходзе і Ангола на ўсходзе. У Азіі португальцы валадаюць маленькімі мястечкамі — гандэвымі станцыямі ў Індый (Гоа, Даман, Дыу), горадам Макао ў Кітаі ды паловай вострава Тымора ў Малайскім згуртаваныні астравоў. (Усяго 2083 тыс. кв. км. і 9210 т. нас.).



Мал. 11.—Горы в Пиренеях.

хат саджаюць звычайнія ўропейскія садовыя дрэвы: яблыні, ігруши; з яблыкаў гатуюць сыдр (яблычнае віно). Вышэй па горных лугох красуе гадоўля добра гадоўля малочнага быдла; з малака там вырабляюць сыры, якія адгэтуль вывозяцца ўсё іншыя краіны Пірэнэйскай стараны. У Кантабрыйскіх горах німа недахвату і ў карысных мінералах: шмат у якіх месцах сустракаецца каменны вугаль, жалеза, цынк. Аднак насыльнікі краіны не зварочваюць патрэбнай увагі на свае падземныя багацьці. Капальні належаць пераважна да чужаземных капіталістых: ангельцаў, французаў, якія вывозяць тутэйшую руду ў неапрацованым стане на свае ўласныя фабрыкі за межы пірэнэйскіх дзяржав. Такім чынам фабрычнае прамысловасць не пашираецца ў Пірэнэйска-Кантабрыйскай краіне, і толькі жалезнія гуты спатыкаюцца тут досыць часта.

Насяльніне краіны, як і заўсёды ў горных мясцовасцях, складаецца з рознастайных пляменіньяў. Ува ўсходніх і сярэдніх Пірэнэях жывуць каталёнцы (на паўднёвых схілах), і провансальцы, або паўднёвые французы (на паўночных схілах), якія ўжываюць бязмаль-што адну й ту самую мову, хача часта першых лічаць за гішпанцаў, а другіх за французаў. У Заходніх Пірэнэях абавалі вадападзельнага ланцуга жывуць баскі, якія захавалі старасвецкія звычай і старадаўную мову даўнейшых тубыльцаў Пірэнэйскага паўвострава—іберыйцаў.

Працаўтыя й працаздольныя баскі значна розняцца ад іншых народаў паўвострава, гультайаватых, пагардлівых і цёмных. Баскі лічацца найлепшымі рыбакамі і мораходамі і добрымі, ашчэднымі і разумнымі гаспадарамі. З усіх тых эмігрантаў, якія выїжджалі з Пірэнэйскага паўвострава ў Паўночную і Сярэднюю Амэрыку, баскі з'явіліся найлепшымі колёністымі. У работніцкім руху ў Гішпаніі баскі граюць прыметную ролю. У 1921 г. работнікі фабрык у землях баскаў абвяшчалі агульную забастоўку супроты авантурніцкай вайны ў Мароко, якую пачаў урад Гішпаніі.

Кантабрыйскія горы залюднены гэтак званымі гальега. Яны гавораць папортугальску, але кастыльцы абвяшчаюць іх гішпанцамі.

З політычнага боку краіна Пірэнэйска-Кантабрыйскіх гор належыць да Гішпаніі. Толькі паўночны схіл Пірэнэя ўваходзіць у склад Французскай рэспублікі.

У сярэдзіне Ўсходніх Пірэнэяў існуе яшчэ маленькая самастойная рэспубліка Андора, найменшая па колькасці насельнікі дзяржава Эўропы (5000 чалавек пераважна пастухоў і контрабандыстых, якія перацягваюць гішпанскія тавары ў Францыю і, адваротна, французкія ў Гішпанію).

Асяродкам Пірэнэйска-Кантабрыйскай краіны трэба лічыць горад *Більбао* (114.000 нас.), галоўную прыстань Паўночнай Гішпаніі на Біскайскай затоцы з майстэрнямі караблёў і вывозам жалезнай руды.

Кастыльская плоскаўзвышша або Мэзэта (што ў перакладзе з гішпанскай мовы азначае „стол“) ляжыць на поўдзень ад Кантабрыйскіх гор і займае найвялікшую сярэднюю частку паўвострава.

Калісь у далёку даўніну на месцы сучаснага Кастыльскага плоскаўзвышша былі два возеры, ад якіх захаваліся толькі мяккія адклады з рэшткамі вазёрных жывёл. З часам гэтыя вазёры або ўсохлі, або спусцілі сваю воду за дапамогай рэк, якія прабіліся адгэтуль да акіяну.

Краіна выглядае гладкай, як стол, раўнічай, абрежанай зубковатымі горстамі, якія тут завуцца съерамі (што азначае пагішпанску „піла“). Адна з гэтых съераў—Съера-Гвадарама—упоперак пераразае ўсю краіну і дзеліць яе на Старую Кастылю (на поўначы) і Новую Кастылю (на поўдні). (Паводле карты пералічы, якія „съеры“ абрахапляюць Кастыльскую плоскаўзвышшу з усходу ды з поўдня).

На ўсходзе Мэзэта вышэй, як на заходзе, і рэкі яе (Дуэро, Тахо⁴ Гвадыяна) з гэтай прычыны цякуць пераважна на заход у бок Атлянтычнага акіяну, шмат у якіх месцах прабіваюцца скрозь гранітныя съеры, цякуць па глыбокіх цяснінах і з'яўляюцца навыгоднымі для руху паraphодай. Клімат краіны вельмі сухі, контынэнтавы. Морскія вятры, каб трапіць на плоскаўзвышшу, мусіць пераваліць праз ускрайныя горсты, на якіх і пакідаюць сваю вільгаць. (Чаму вятры страчваюць сваю вільгаць, калі пераходзяць цераз горы?). Заўсёды яснае неба, улетку пыл і съякота, узімку сцюджа—вось галоўныя адзнакі Кастыльскага клімату.

Горад Мадрыд, што ляжыць у сярэдзіне плоскаўзвышша, мае сярэднюю тэмпературу студзеня $-4,9^{\circ}$, а ліпеня $+24,5^{\circ}$ (паводле тэрмометра Цэльсія). Часамі ўзімку бываюць маразы -7° , а ўлетку гарачыня ў цені дасягае аж да $+39,6^{\circ}$.

Толькі на знадворных схілах ускрайных горстаў могуць расцеці лясы або хмызнячки (чаму?), па раўнінах-жа недахвату вільгаці перашкаджае ўзрастанню дрэў. Хіба што ў далінах рэк пры штучным абвадненні магчыма ўзгадаваць садок. Вялізныя прасторы раўнін паміж далінамі з'яўляюцца голым, часта саланчаковым стэпам. Маленькая салонная вазёры ды салонная балоты зусім бяз жаднай траўкі чаргуюцца з убогай пашай для авечак, на якой расцеце скудная рэдкая сухая трава: палын, трава-эспарто, ці часам маленькая калочная хмызнячка. Улетку сонца выпальвае апошнюю траву, і краіна робіцца бязмаль-што запраўднай пустыні. Земляробства магчыма ў краіне толькі ў рэчных далінах ды дзе-ні-дзе на поўначы. Мала дзе спаткаеш поле кіяхоў або пшаніцы; большая частка зямлі або зусім не дae анякай карысці, або дae толькі скудную спажыву для, статкаў дробнай жывёлы: авечак і коз. У невялікай колькасці насельнікі тримаюць яшчэ съвіней, аслоў і мулай, але ёй гадоўля жывёлы дae мала карысці. Узімку, калі зямля пакрываецца сънегам, скасіну жывяць саломай, або часцей гоняць яе далёка ў нізіны, за некалькі сотняў вёрст, дзе клімат цяплейшы і зямля не пакрываецца сънегам. Траву-эспарто пастухі з'бираюць і робяць з яе кошыкі. Там, дзе ёсьць зямля, гожая на ральлю, там яна звычайна належыць да буйных земляўласнікаў-шляхтуноў; сяляне-ж жывуць бедна і бязмаль-што дарма гаруюць на панскай зямлі.

У горах, на ўскрайках краіны, трапляюцца месцам багатыя паклады карысных мінералаў. На поўдні ў г. зв. Сьера-Морэна каля рэчкі Рью-Тынто ёсьць руда медзі, волава, жывога серабра. (Асаблівай славай карыстаюцца запасы жывога серабра ля места Альмадэн). Сустракаецца й каменны вугаль. Паклады мінералаў дазволілі пашырыцца на Кастыліі фабрычнай прамысловасці, асабліва апрацоўцы воўны, якую даюць у дастатку мясцовыя авечкі. Але й тут, як і ў Кантабрыйскіх горах, капальні належалі галоўным чынам да чужаземцаў, і гэта значна затрымоўвае разьвіццё ўласнай прамысловасці краіны.

Кастыльская плоскаўзвышша—калыска Гішпанскай дзяржавы насыці. Сухі клімат краіны і цяжкая варункі жыцця зрабілі кастыльцаў найболей рухавым і войналюбнымі сярод народу паўвострава. Стварыўшы сваю дзяржаву ў асяродку Пірэнэйскага паўвострава, кастыльцы тым лягчэй маглі распаўсюджыцца ѿ ўладу й на суседня краіну. У часы заваёваў у Амэрыцы кастыльцы галоўным чынам і зъявіліся тымі авантурнікамі-конкістадарамі, якія здабылі Сярэднюю і большую частку Паўднёвай Амэрыкі і зруйнавалі там даўную ю досыць высокую культуру пэруанцаў і мэхіканцаў. Няўдалая колоніяльная політыка Гішпаніі тлумачыцца галоўным чынам пыхай, жорсткасцю, акрутнасцю, асабліва-ж жадасцю кастыльцаў, якія зусім не клапаціліся аб дабрабыце здабытых земляў, а рупіліся толькі аб сваім узбагачэнні. Ня гледзячы на заняпад сваёй дзяржавы, кастыльцы і да сяго часу лічаць сябе найлепшым народам, а сваю бацькаўшчыну найлепшай старонкай съвету, грэбуюць усім чужаземным і з пыхай гавораць аб усім сваім.



Мал. 12—Пляц у горадзе Толедо на Кастыльскім плоскаўзвышшы.

Благое становішча прамысловасці ды і ўсёй гаспадаркі съведчыць аб нізкай ступені культуры ў Гішпаніі. Каля 2/3 люднасці належыць да няпісменых. Нявысока стаіць і сярэдняя, і вышэйшая адукцыя. Праўда, вышэйшых школ даволі многа, але як навуковыя ўстановы, гэтыя школы стаяць яшчэ вельмі далёка ад універсytетаў культурных старонак Эўропы: Ангельшчыны, Францыі або Нямеччыны. Цёмныя, але пышныя кастыльцы ўсюды, дзе толькі ім выпадала, нішчылі мясцовую культуру; усе захоплены імі старонкі хутка прыходзілі ў занядабу.

У асяродку Кастыльскага плоскаўзвышша і ў асяродку ўсяго Пірэнэйскага паўвострава, на месцы скрыжавання галоўных гандлёвых чыгуначак яго, ляжыць сталіца Гішпанскай дзяржавы *Мадрыд* (751000 насельн. у 1920 годзе). Тут жыве гішпанскі кароль і знаходзіцца парламент (Гішпанія—констытуцыйная монархія). Гэта адначасна адміністрацыйны, гандлёвы і культурны асяродак Гішпаніі.

Арагонская нізіна ляжыць на ўсход ад Мэзэты ў вадазборы ракі Эбро. Усходнія ўскрайнія горы Мэзэты складаюць нібы заходнюю сьценку яе; на поўнач ад нізіны ўздымаюцца магутныя Пірэнэі; з усходу яна адлучана ад мора гэтак званымі Каталёнскімі гарамі, праз якія ў вузкай цясніне прабіваецца Эбро. Такім чынам Арагонія, як і Мэзэта, нібы зачынена ад вільгатных морскіх вятроў і адзначаецца такім самим сухім, контынэнтальным кліматам. Аднак, лежачы на меншай вышыні над роўнем мора, Арагонія зъяўляецца крышку цяплейшай краінай, і сънег у ёй рэдка ляжыць скрэз па палёх і пашах, як у Кастыліі. Расылінасць тут такая самая, што й там, але дае больш карысці для авечак, бо яны тутака могуць пасывіцца ў працягу ўсяго году без перарыву. У даліне Эбро па штурчна абваднёных палёх добра ўзрастает вінаграднік, садовіна і ўсялякае збожжа.

Гандлёвы асяродак краіны *Сарагоса* (141000 нас.), старасвецкая стаўліца сярэднявяковага Арагонскага каралеўства, і да цяперашняга часу захавала шмат старасвецкіх прыгожых будынкаў, съведак славнай мінуўшчыны гэтага гораду.

Усходнія ўскрайкі Пірэнэйскага паўвострава, што ляжаць на ўсход ад Арагонскай нізіны і Новай Кастыліі, каля берагоў Міжземнага мора, адзначаюцца ўжо тыповым падзваротнікам кліматам (пералічы галоўныя асаблівасці такога клімату) і заўсёды зялёнай міжземнаморскай расліннасцю. Схілы Каталёнскіх гор, якія цягнуцца роўнажнажа берагавой лініі, апрануты прыгожымі макісамі з ліюраў, міртаў, ляўрішняў, олеандраў і магноліяў. Праўда што й тут дажджоў не хапае, але тут затое шмат маленькіх рэчак, водой якіх карыстаюцца ў мэтах штурчнага абваднення палёў і садоў. Штурчна-абваднёныя месцы ў гэтай краіне заўсіца *хуэртамі* і адзначаюцца надзвычайнай ураджайнасцю. Сетка абваднільных каналу пераразае кожную хуэрту ды разъміякоўвае воду па палёў і садох. З палёў хуэрты зьбіраюць прынамсі 2 разы ў год

ураджаі пшаніцы, кіяхоў ды іншага збожжа, а ў садох гадуюць алейнае дрэва, пэрсікі, памаранцовыя, гранатныя ды цытрынныя дрэвы, фісташкі, найлепшая гатункі йгруш і морву, лісьцем якой жывіца шаўкоўны вусень. Зразумела, што зямля ў хуэртах каштуе вельмі дорага. Належыць яна пераважна да буйных земляўласнікаў, а сяляне звычайна толькі бя-руць яе ў арэнду за вялікія гроши ды яшчэ плацяць вялікія падаткі. З гэтай прычыны, ня гледзячы на вялікія ўраджаі ў багатых садох, сяляне жывуць бедна, а часам і галадуюць. Гáлоўнае багацце краіны—сады ды вінаградні, але, апроч таго, значную карысць населеннікам узъярэжжаў дае рыба, якой шмат ловяць у Міжземным моры. Нарэшце у Каталёнскіх горах ёсьць і падземнае багацце—волава, серабро і жалеза. Важнае значэнне тут мае і фабрычная прамысловасць. Гэтаму дапамагаюць выгоды гандлёвых зносін з Францыяй, Італіяй і Ўсходам, а таксама большая параўнаўчча з кастыльцамі працавітасць мясцовых насельнікаў-каталёнцаў. Толькі гэтую краіну й можна лічыць такай часткай Гішпаніі, у якой існуе буйная фабрычная прамысловасць. Тысячи работнікаў працуяць на тутэйших баваўняных, ваўняных і шоўковых фабрыках, на папернях і шкляных гутах.

У звязку з гэтым тут утварыўся асяродак работніцкага руху ў Гішпаніі. Работнікі тутэйших фабрык згуртаваліся ў дзіве вялікія професіянальныя організацыі, з якіх адна—Агульна-Работніцкі Саюз—імкнецца да супрацоўніцтва з буржуазіяй, а другая—Нацыянальная Работніцкая Конфедэрацыя,—на чале якой стаялі анархісты, усімі сродкамі змагаеца як з буржуазіяй, гэтак і з урадам. Гарачнасць і палкасць паўднёвага эўропейца выяўляецца пры гэтым змаганні ў тэрорыстычных актах, накірованых супроты асобных старшыняў фабрыканцкіх саюзаў. Буржуазія змагаеца з абедзівум арганізацыямі работнікаў, арыштоўвае іх членаў, забівае іх правадыроў і, каб утрымаць у паслухмянстве фабрычных працаўнікоў, звалінне ад працы сотні тысяч работнікаў, якія прымалі ўдзел у забастоўках.

Найбольш паширана ўва Ўсходній Гішпаніі баваўняная і шоўковая прамыловасць, сырну для якой даюць плянтацыі баваўны і морвы на мясцовых хуэртах.

Асяродкам гэтай прамыловасці і нааўгул найважнейшым прамысловым горадам Пірэнэйскага паўвострава зьяўляецца горад *Барсэлона* (710.000 насельн.), з добрай морскай прыстанню, у якой гаўсёды таўпяцца французская, ангельская і італійская караблі. Гэта і асяродак работніцкага руху ў Гішпаніі. Другая важная прыстань *Валенсія* (240.000 нас.), абкруженая прыгожымі багатымі хуэртамі, вывозіць віно, паўднёвыя плады і шоўк.

Да Ўсходній Гішпаніі трэба далучыць яшчэ Балеарскія астравы, што ляжаць у Міжземным моры на ўсход ад Пірэнэйскага паўвострава і слынуть прыємным, цёплым морскім кліматам, харастром краявіду ды выдатнай красою населеннікаў.

Як у Арагоніі, гэтак і ўва Ўсходній Гішпаніі жывуць каталёнцы, мова якіх болей падобна да мовы паўднёвых французаў, чымсь да мовы іншых пірэнэйцаў—португальцаў і гішпанцаў.

Арагонскае каралеўства, якое існавала ў сярэднія вякі, а потым злучылася з Кастыліяй у Гішпанскую дзяржаву, было нацыянальным каталёнскім гаспадарствам.


Гранадзкія горы, або Сьера-Нэвада (сънегавы хрыбет), як і Пірэнэйска-Кантабрыйскі горны ўклад, зьяўляюца парадаўчыя маладым зморшчавым ланцугом. Яны цягнуцца ад Гібральтарскай пратокі ўздоўж паўднёва-ўсходніх берагоў Пірэнэйскага паўвострава і ўжо пры першым поглядзе на карту здаюцца беспасрэдным працягам аднай з галінак укладу паўночна-афрыканскіх Атляскіх гор. Гранадзкія горы яшчэ вышэй, чымся Пірэнэі. Вярхі іх нават улетку застаюцца пакрытымі плямамі сънегу, а з найвышэйшай гары ланцуга—Мульхасан (3481 мэтр вышыні над роўнем мора) спаўзае нават ледавік, самы паўднёвы ў Эўропе. Схілы Гранадзкіх гор або зусім голыя, або апранутыя толькі ўбогай травой ды рэдкім хмызняком. Затое ўзъярэжжа Міжземнага мора, засланёнае ад паўночных вятроў Гранадзкім ланцугом, адзначаеца цёплым падзваротнікам кліматам, яшчэ цялейшым, як ува Ўсходній Гішпаніі. (Тут у горадзе Малага тэмпература самага халоднага месяца студзеня +12,7°). Дзякуючы гэтаму, тутака добра ўзрастаеть самыя далікатныя расыліны Эўропы, нават пальмы, як дзе-небудзь у Афрыцы. Як і ўва Ўсходній Гішпаніі, тут па-трэбна штучнае абвадненьне зямлі, але ў хуэртах, апроч звычайных паўднёвых пладоў ды эўропейскага збожжа, растуць рыс, баваўна, нават цукровая трэсціца і фінікавая пальма. Галоўным багаццем краіны зьяўляеца вінаграднік, а галоўным прадметам вывазу—найлепшая гатункі віна (між іншымі вядомая маляга). Вінаграднік добра ўзрастаеть на толькі па прыгор'ях, але і па схілах гор на такой вышыні, дзе ўжо ня могуць паспляваць далікатнейшыя гатункі паўднёвых пладоў. Каб лепей скарыстаць схілы гор і мець магчымасць абвадняць іх, шмат у якіх месцах завоўдзяць прыступкавую культуру, ператвараючы нахіленую паверхню схілаў у шэраг паземных прыступак—тэррас. Дзякуючы штучнаму абвадненню, багатыя хуэрты стварыліся нават у сярэдніне краіны, у далінах, з усіх бакуў ахопленых гарамі, дзе бяз штучнага абваднення магла існаваць толькі ўбогая стэпавая расыліннасць.

Штучнае абвадненьне ў краіне было заведзена ў сярэднія вякі маўрамі, якія перасяліліся сюды цераз Гібральтарскую пратоку і стварылі тут сваю дзяржаву (каліфат), у якой висока стаялі земляробства, гандаль, навука, мастацтва і асьвета. У недаступных Гранадзкіх горах маўры доўга маглі барапніца ад кастыльцаў, і толькі ў год вынаходкі Амэрыйкі мусілі здаць свою сталіцу гішпанскаму войску. Заўладаўшы Гранадзкай краінай, гішпанцы зьнішчылі і зруйнавалі ўсю маўрскую культуру, а саміх маўраў часткай перабілі, часткай павыганялі ў Афрыку. Да сяго часу ў краіне захавалася толькі некалькі дзесяткаў тысяч патомкаў даўніх маўраў—морысаў, як іх цяпер празываюць. Затое яшчэ й цяпер там засталося шмат выдатных будынкаў, збудаваных маўрамі. У сярэдніне краіны ў месце

Гранада (83000 нас.) у харошай мясцовасьці, у даліне між высохі гор стаяць вялізныя харомы Альгамбра, дзе жылі апошня ў Эўропе маўрскія валадары—гранадзкія каліфы. Гэтыя харомы ёсьць лепшым і найпрыгажэйшым прымернікам маўрскага мастацтва ў нашай частцы сьвету.

Сучасным гандлёвым асяродкам краіны Гранадзкіх гор можна лічыць горад *Малягу* (151000 нас.), што ляжыць у пекнай хуэрце на беразе Міжземнага мора. З Малягі вывозяць віно, разынкі, прованскі алей і паўднёвые плады.

У сучасны момант Гранадзкая краіна ўваходзіць у склад Гішпанскай дзяржавы і толькі *Гібральтарская гара*, з невялічкім местам на ёй каля высьця з Міжземнага мора, ля аднаназоўнай пратокі, належыць да Ангельшчыны. Гэта вельмі важнае морскае ўмацаванье і галоўная станцыя на дарозе парадаў з Ангельшчыны ў Эгіпет і Індыю. На паўднёвым заходзе ад Гібральтару знаходзіцца самы паўднёвы выступ Эўропы—рог Тарыфа! (адзнач географічную шырыню).



Мал. 13.—Палац Альгамбра ў Гранадзе.

Андалюсская нізіна ўразаецца між Гранадзкімі гарамі і тымі горстамі, якія адгараджаюць з паўдня Кастыльскую плоскаўзвышша (як гэтыя горсты завуцца?). Быў час, калі гэтая нізіна была затокай Атлянтычнага акіяну, але рэкі, што беглі сюды з поўначы ды з Гранадзкага ланцуза, пакрысе завалілі тую затоку сваімі адкладамі—пяском ды глеем—і перавярнулі яе ў сухаземную нізіну. Паволі, ціхамірна бяжыць па гэтай нізіне

рака Гвадальквір, што пачынаецца ў Гранадзкіх горах і жывіцца іх сънягамі. Бязмаль-што на ўсім сваім працягу Гвадальквір гожы для паraphodнага руху, а ў нізавіне яго, дзе адчуваюцца морскія прыплывы, па ём могуць плыць нават вялізныя морскія караблі. Клімат Андалюскай нізіны вільгатнейшы, як у Кастыліі або Арагоніі, але й тут у баку ад рэк пераважвае стэп з травой-эспарто ды палыном. Аднак па схілах Сьеры-Морэны сустракаюцца цэлья гайкі корачнага дубу і іншых вечназялённых дрэў. Абапал Гвадальквіру, па яго прытоках і калі мора ў Андалюзіі, як і на ўсходзе Гішпаніі, красуюць штучна-абваднёныя хуэрты, у якіх па 2-3 разы ў год матчыма жніво. Палі пшаніцы, кіяхой, месцамі і рысу чаргуюцца там з вінаграднямі, плянтацыямі табакі, баваўны, цукровай трисыціны, морвы ды з прыгожымі вечназялённымі садамі паўднёвых пладоў.

Каліс і тут, як у Гранадзкай краіне, панавалі маўры, якія з дапамогай штучнага абваднення зрабілі амаль усю Андалюзію бяскраіна вялікім харошым садам. Аднак, так званы, Кордоўскі каліфат, які тут тады існаваў, быў зруйнованы гішпанцамі яшчэ раней, як у Гранадзкіх горах. Калі гішпанцы павыганялі адгэтуль маўраў, дык ужо ня было каму даглядаць за абваднельнымі прыладамі, і шмат якія з маўрскіх садоў зноў перавярнуліся на стэп, якім засталіся аж да сяго часу. Дзе даўней красавалі памаранцавыя ды гранатныя дрэвы, там цяпер іншы раз ледзь хапае скуднай спажывы для дробнай жывёлы.

У Андалюзіі пашырліся й некаторыя галіны фабрычнай прамысловасьці, асабліва выраб цыгар, тытуну, гарбарства і шаўкоўніцтва.

Галоўны горад, у якім перарабляеца скура, *Кордова* (73000 нас.), даўнейшая сталіца маўрской дзяржавы, ляжыць у асяродку краіны і слыне вялізнымі будынкамі ў маўрскім стылі. Цыгары вырабляюцца галоўным чынам у *Севільлі* (206000 нас.), старасвецкім гішпанскім горадзе, што ляжыць у тэй частцы нізіны Гвадальквіра, да якой сягаюць хвалі прыплыву, а, значыць, да якой могуць даходзіць морскія караблі. Гэта прыгожы вясёлы горад гішпанскай поэзіі ѹ старадаўных гішпанскіх забаў. У мясцовым цырку да сяго часу адбываюцца бай быкоў, улюбёная забава гішпанцаў.

Португалія на Пірэнэйскім паўвостраве ўладае толькі заходнімі схіламі Кастыльскага плоскаўзвышша ды вузкай узьбярэжнай палоскай калі Атлянтычнага акіяну. Гэтак званыя Португальскія ўзгоркі могуць разглядзіца, як адзін з горстаў, ахапляючых Мэзэту, моцна размыты ды разьедзены вадой з прычыны большай вільгатнасці клімату. Заходнія морскія вятры беспасрэдна ўпłyваюць на клімат Португаліі, прыносяць шмат ападаку і робяць клімат мерна-цёплым, вільгатным, морскім, прыемным. Збожжа ѹ садовіна тутака можа ўзрастаць нават бяз штучнага абваднення, бязумоўна патрэбнага ў іншых падзваротніковых краінах Пірэнэйскага паўвострава. Па заходніх схілах Португальскіх ўзгоркаў трапляюцца цэлья лясы міжземнаморскіх хвой і корачных дубоў. На-

сельнікі краіны, португальцы, розыняца ад гішпанцаў большай мяккасцю, прыветлівасцю ды гасціннасцю, нахілам да краснамоўства і прыгожага пісьменства. Толькі ў мастацтве яны далёка адстаюць ад гішпанцаў і каталёнаў. Жывучы каля мора, португальцы з даўных часоў прызычайліся да мораходзтва і заўсёды з ахвотай і з адвагай рашаліся на далёкую дарогу па акіяне. Утварыўшы сваю ўласную дзяржаву, португальцы падтрымалі яе перш за ўсё сродкамі, здабытымі ад морскага гандлю. Португальская падарожнікі (Васко-дэ-Гама) першыя вынайшлі дарогу ў Індію. У аход Афрыкі і захапілі вялізныя колёні ў Афрыцы і Азіі.

Португальская перасяленцы залюднілі Азорскія астравы, Мадуру і блізка паловы Паўднёвой Амэрыкі—Бразылію. Але як і гішпанцы, гэтак і португальцы не моглі захаваць большасці сваіх колёній, бо не зразумелі, як трэба кіраваць імі, не клапаціліся аб дабрабыце іх, а глядзелі на свае зазуропейскія ўладанні толькі, як на спосаб узбагачэння. Дзеля гэтага адны з колёній Португаліі паўсталі ды аддзяліліся ад яе (Бразылія), другія перайшлі пад уладу дужэйших дзяржаў, якія лепей зразумелі сэнс добрага кіравання колёніямі. У Афрыцы, дзе яшчэ да сяго часу захаваліся португальская колёнія, португальцы праз доўгі час падтрымоўвалі гандаль нявольнікамі ды й цяпер яшчэ не клапоцяцца аб асьвеце дзікіх або паўдзікіх нэграфаў.

Асьвета ў Португаліі стаіць навысока, а сярод насельнікаў няпісьменных яшчэ болей, як у Гішпаніі ($\frac{3}{4}$). Вышэйшая адукцыя (ёсьць універсітэт у месьце Коімбра) таксама ня можа раўняцца з вышэйшай асьветай у Паўночна-Захадній Эўропе.

Як і гішпанцы, португальцы займаюцца пераважна сельскай гаспадаркай: сеюць кіяхі, пшаніцу, боб, зьбіраюць кару корачнага дуба—корак, гадуюць авечак-мэрыносаў з даўгой мяккай і каштоўнай воўнай, саджаяць вінаграднік, алейнае дрэва, памаранцовыя ды цытрынныя дрэвы, гадуюць шаўкоўнага вусеня, разводзяць ананасы й г. д. У моры яны ловяць рыбу—сардынак і тунцоў, каля мора здабываюць морскую соль; на ўзгорках капаюць мядзянью руду.

Португальская дзяржава (88740 кв. км., 5600 тыс. насельнікаў) за некалькі гадоў перад вайной перавярнулася з каралеўства на рэспубліку. Сталіца яе *Лісабон* (490000 насельнікаў) у вусьцях ракі Тахо зьяўляецца важнай гандлёвой морскай прыстанню, ад якой адыходзіць шмат паходных ліній, асабліва ў Паўднёвую Амэрыку. Дзяякучу бойкаму гандлю з Ангельшчынай, Паўднёвой Амэрыкай, Афрыкай і Індый, горад мае міжнародны выгляд. На вуліцах і на ўзмор’і тутака можна пачуць усялякія мовы, можна спаткаць людзей рознага колеру і ў розных вопратках, людзей, якія панаяжджалі туды з усіх канцоў зямлі. Другі важны прыморскі горад *Опорто* або Порто (204000 нас.)—асяродак багатага, густа-залюдненага куточка на поўначы Португаліі, вядзе буйны гандаль віном (портвайн).

Толькі ў гэтых двух гарадох існуе некалькі прамысловых прадпрыемстваў, работнікі якіх разам з работнікамі прыстаняў

пасыпелі аднак згуртавацца ў так званую Агульную Конфедэрацию. Аднак у політычным жыцці рэспублікі працоўны люд, можна казаць, ня прымае ўдзелу, так што Португалія застаецца чиста буржуазнай дзяржавай, хадзя і менш консерватыўнай, як Гішпанія.

І т а л і я.

(Азнач яе географічнае палажэнне, пералічы моры, якія яе абсягаюць).

Старана, у якой рашуча пераважвае італійская люднасць, займае Апенінскі павоstraу, Лімбардзкую нізіну, якая аддзяляе яго ад Альп, і астравы Міжземнага мора, што ляжаць каля Апенінскага павоstrава (якія?). Старана гэтая ляжыць у самай сярэдзіне Міжземнамор'я, у сярэдзіне таго краю, у якім нарадзілася эўропейская культура і які ў даўнія вякі быў адзіным у Эўропе ашарам, дзе красавала мастацтва, пісьменства ды навуку ўжо ў той час, калі большасць Эўропы была яшчэ дзікім краем бадзяжных зывералоўцаў.

Да таго часу, пакуль Міжземнае мора было галоўнай гандлёвой дарогай культурнага съвету, пакуль у Італіі крыжаваліся найважнейшыя міжнародныя шляхі, гэтая старана была самай багатай, самай культурнай і магутнай у Эўропе. Рым, асяродак тагочаснай Італіі, зрабіўся сталіцай усяго вядомага тады съвету, панаваў над усёй Эўропай, Паўночнай Афрыкай і Захаднім Азіям. Нават і пасля заняды Вялікай Рымскай дзяржавы Італія доўга яшчэ заставалася крэнцай культуры ў нашай частцы съвету; Рым заставаўся рэлігійным асяродкам Эўропы; латынская мова даўных італіцаў заставалася адзінай мовай у эўропейскай навуцы; на чале адраджэння пісьменства і мастацтва ў Эўропе стаяла італійская мастакі; італійскія гарады (Генуя, Венеция) трymалі ў сваіх руках сусветны гандаль.

Толькі пасля вынаходкі Амэрыкі сусветным гандлем пачалі кіраваць старонкі, што ляжаць каля берагаў Атлантычнага акіяну, і сусветнае значэнне Італіі пачало змяншацца. Аднак, да сяго часу Італія—галоўная з міжземнаморскіх старонак і часамі выяўляе жаданніе аднавіць сваю даўнейшую магутнасць.

Усходнія берагі Італіі маладаступныя, пескаватыя або скалаватыя і маюць мала добрых бухтаў, выгодных для прыстою караблёў. Наадварот, заходнія берагі зрэзаны шмат якімі маленкімі затокамі, якія зьяўляюцца дужа добрымі бухтамі.

Гэтым тлумачыцца, між іншым, тое, што заўсёды Італія мацней уплывала на Заходнюю Эўропу, чымся на Усходнюю. Рымска-каталіцкая вера, якая ўтварылася ў Італіі, і романскія мовы, што стварыліся пад уплывам даўна-італійскай латынскай мовы, пашыраліся пераважна на заходзе.

Паводле будовы сваёй паверхні Італія можа быць падзелена на 2 часткі: 1) *Лімбардзкую нізіну* і 2) Апенінскі паўвостраў з суседнімі астравамі. Уздоўж усяго Апенінскага паўвострава цягнецца даўгі зморшчавы горны ланцуз—Апенінскія горы. У сярэдняй, самай высокай сваёй частцы гэтых ланцузаў цягнецца каля самага ўсходняга берагу Італіі, нібы зачыняючы італійцам дарогу на ўсход.

Рым і наагул большая частка сярэдняй Італіі ляжыць на заход ад Апэнінскіх гор, што з свайго боку дапамагала шпарчэйшаму пашырэнню італьянскай культуры ў заходніх старонах Эўропы.

Паводле сваёй прыроды Лямбардзкая нізіна моцна розьніцца ад іншых частак Італіі. Тут клімат халаднейшы, а дажджы, як у Паўночна-Захо́дняй Эўропе, выпадаюць ува ўсе поры году, асабліва ўлетку; у рэашце Італіі клімат падзваротнікавы з дажджамі ўзімку і сухменяімі ўлетку. На Апэнінскім паўвостраве ды на суседніх астравох, за выняткам значных узвышшаў, пераважае вечназялённая расліннасць, а ў Лямбардзкай нізіне дрэвы скідаюць узімку сваё лісьце. Люднасць Лямбардзкай нізіны таксама мае шмат асаблівасцяў, адзначаеца вышэйшым ростам і сувязтлайшым колерам скурьи.

Аднак палажэньне Лямбардзкай нізіны, аддзеленай ад рэшты Эўропы вялізным няпрыступным горным ланцугом Альпаў, цесна злучыла яе з Апэнінскім паўвостравам. Заўсёды Лямбардзкая нізіна жыла супольным жыццём з рэштай Італіі, разам з ёй уваходзіла ў склад даўна-рымскай дзяржавы і разам з ёй у мінульым веку злучылася ў адзінае Італійскае каралеўства.

Найдаунейшымі наасельнікамі Італії лічачь лігуроуа на поўначы ды этрускаў, якія жылі на поўдзень ад іх. Вельмі даўно пасяліліся ў Італіі таксама італікі, што з пачатку гістарычнага часу жылі на поўдзень ад этрускаў. Крышку пазыней у Паўночнай Італіі зьявіліся галы, народ кельцкага племя, а ў Паўднёвай—грэкі, якія залажылі там некалькі асад. Найболей здольным і ма-гутным з гэтых народаў было племя італікаў. Да іх належалі слынныя латынцы, на зямлі якіх утварылася магутная рымская дзяржава, аб'яднаўшая з часам усю Італію. Запазычышы грэц-кую культуру, латынцы перарабілі яе на свой лад і ўжо ў ста-не рымскай або латынскай культуры распаўсюджылі па ўсей Італіі. Насельнікі ўсёй Італіі запазычылі латынскую мову, пе-раняялі латынскую культуру і ўвайшлі ў склад аднай вялікай латынскай, або рымской нацыі. У часы заняпаду Рымскай дзяржавы ў Італіі асталаўваліся гэрманскія пляменыні остготы ды лянгобарды, але гэта былі пляменыні з ніzkім роўнем культуры, і ў хуткім часе яны запазычылі мову й культуру латынцаў, пе-рамяшаліся з латынцамі і злучыліся з імі ў адну новую італій-скую нацыю. Фэодальні лад сярэдняевавай Эўропы, на гле-дзячы на адзінства італійскай нацыі, перашкаджаў аднак утварэнню адзінай Італійскай дзяржавы, і да сярэдзіны мінулага веку Італія складалася з многіх незалежных адна ад аднай

дзяржаў. Ня гледзячы на адсутнасць політычнай сувязі, італьянцы стварылі сваю адзіную багатую літаратуру ў жывой італьянскай народнай мове, якая пакрысе выціснула латынскую і ў італійской навуцы. Сярэднявяковая вучоныя ды пісьменнікі, якія карысталіся ня толькі ў Італіі, але й па ўсёй Эўропе выключна латынскай мовай, спачатку вельмі воража, з пагарадай сустрэлі новае італійскае краснае пісьменства. Аднак жыццё паказала, што простая італійская мова ня толькі на горай за латынскую, але адзначаеца нават яшчэ большай прыгожасцю, большай гучнасцю й багаццем. Няўміручыя творы талентных нова-італійскіх пісьменнікаў паказалі, што і ў простай мове можна дасць у сусветную скарбніцу чалавечай культуры яшчэ большей, чымся ў мове чужой, хаця-б і вельмі багатай ды добра апрацаўванай. Сучасныя італійцы выявілі сябе вельмі здольнымі як да пісьменства, гэтак і да навукі, але асаблівая здольнасць італійцаў выявілася ў мастацтве: у маляванні, ляпеньні й музыцы. Мастакі ўсёй Эўропы лічаць за свой абавязак дадавацца ў Італію, павучыцца ад італійскіх мастакоў. Нахілам да музыкі адзначаючыя ўсе станы італійцаў; на вуліцах і завулках гарадоў, на дарогах і па вёсках сярод земляробаў, на моры сярод рыбакоў, усюды ў Італіі чуваць музыку й съпевы. Як амаль усе паўднёвя ўропейцы, італійцы адзначаючыя вяёлascю, жыццярадаснасцю, рухавасцю. Запальчывасць, азардуйнасць, нахіл да раптоўных захапленняў уласцівы італійцам ня меней, як гішпанцам. У ядзе італійцы непераборлівия, ядуць мала; маленчая порція нацыянальнай стравы—макаронаў—можа задаволіць італійца на цэлы дзень. На жаль, паміж італійцаў пануюць бруд і цемра. Палова італійцаў належыць да няпісьменных; школ не хапае; універсітэты, праўда, шмат (21), але далёка ня ўсе яны могуць раўніцца з універсітэтамі Нямеччыны, Ангельшчыны або Францыі.

Зрабіўшыся вялікай дзяржавай, Італія мусіла тримаць вялікае войска ў на яго ўтрыманьне зьбіраць з народу дужа вялікія падаткі. Вялікія падаткі пры малых сродках насяленнязвязваліся з бязъмерна цяжкім для сялянства і не давалаюць яму выйсці з цемры і ўбоства. Зямля ў Італії, асабліва ў Паўднёвай, належыць пераважна да буйных земляўласнікаў, якія жывуць па гарадах і мала цікавіцца сваёй гаспадаркай. Часамі панская зямля застаецца нявырабленай пусткай у той час, як навоўкала безъзмельчныя сяляне пухнуць з голаду. Сотні тысяч італійцаў што-год выніжджаютъ за межы, пераважна ў Амэрыку, дзе поплеч з беларусамі яны наймаюцца на самую цяжкую працу.

Беднасьць італійскага пролетарыяту прымушае яго шукатъ вызваленъя з-пад уціску капіталістых у змаганьні з дапамонгай профэсіянальных і політічных организацый. Ня глядзячы на слабое разьвіццё фабрычнай прамысловасці, работніцкі рух у Італії, асабліва на поўначы, дзе болей за ўсё фабрык і гут, можа лічыцца дасыць моцным. Профэсіянальны рух найвышэйшага разьвіцця дасягнуў у 1919 і 1920 г. Шляхам забаставак італійскім работникам паshanцевала тады дабіца значнага павялічення заработка платы. Аднак адзінства ў гэтым змаганьні

ні ня было. Італійскія професіянальныя саюзы згуртованы ў некалькі організацій, паміж якімі няма поўнай згоды. Найвялікяшай професіянальнай організацыяй зьяўляецца Генэральная Конфедэрацыя Працы. На чале яе стаяць соцыялісты, якія трываюцца прынцыпу супрацоўніцтва з буржуазіяй. Другая, досыца моцная організацыя—Італійскі Саюз Сындыкату—энходзіцці пад уплывам анархістых. Зусім асобна стаяць саюзы чытуначнікаў і маракоў з мяшаным партыйным складам членам. Комуністы ўваходзяць у склад усіх работніцкіх організацій, і працујуць над аб'яднаньнем профсаюзаў у адэёны Саюз Працы.

Супроць работніцкага руху буржуазія выставіла сваю баявую організацыю—фашизм. Прыцягнуўши на свой бок частку сялянства і аб'яднанішы самыя рознастайныя колы італійскіх капіталістых, фашистыя началі адкрыта зынішчаць усе пролетарская організацыі, зрывати забастоўкі, руйнаваць работніцкі друк, забіваць правадыроў работніцкага руху. Яны організавалі свае профсаюзы з перапалочаных тэрорам работнікаў і з сваіх баявых аддзелаў. Нарэшце сілаю зброі фашистыя захапілі ў свае руکі офицыйную ўладу, так што цяпер правадыр фашистых лічыцца старшынёй рады міністраў, а фактычна зьяўляецца поўнауладным дыктатарам Італіі.

Італія пераважна земляробская старана, большасць насельнікаў яе живе па вялікіх брудных вёсках і займаецца ральніцтвам, садоўніцтвам, гадоўляй жывёлы або рыбацтвам. Карысных мінералаў у гэтай старонцы мала, а дзеля таго не пашыраецца там і фабрычная прамысловасць. З гэтай прычыны Італія застаецца бедным краем, а Італійская дзяржава далёка ня мае тэй сілы й тэй політычнай вагі, як Францыя або Ангельшчына. Італійская дзяржава, як і Гішпанія, зьяўляецца конституцыйным каралеўствам, у якім законадаўчая ўлада належыць да парлямэнту, а выкананічая да рады міністраў, адказных перед гэтym парлямэнтам.

Італійская дзяржава (311000 кв. км. і 38.840.000 насельнікаў) абымае блізка што ўсе землі, залюдненыя італійцамі. Толькі востраў Корсіка належыць да Францыі ды вельмі важныя па сваім палажэнні Мальтыйскія астравы, што ляжаць у асяродку Міжземнага мора, зьяўляюцца ангельскай колёніяй.

Да Італійскай дзяржавы належаць паўднёвая схілы Альп і так сваная Прыморская провінцыя даўнейшай Аўстра-Вугоршчыны, залюдненая пераважна славянамі. (Яе, а таксама некалькі астравоў Адрыятычнага мора, Італія здабыла пасыль вайны 1914—18 г.). Колёніямі Італіі зьяўляюцца востраў Родос ля берагоў Малой Азіі, Трыполітанія й Кіренаіка ў Паўночнай Афрыцы, Эрэтрэя й Сомалійскі паўвостраў на ўсходзе Афрыкі. Усе італійскія колёніі абымаюць прастору ў 1591000 кв. км. з 1631000 насельнінам.

Лямбардзкая нізіна або Паўночная Італія, як мы ўжо бачылі, мае шмат асаблівасцяў, якімі адразу нямецца ад рэшты Італіі. Перш за ўсё гэта гладкая раўніна бяз гор і ўзгоркаў, на якіх так багаты Апенінскі

паўвостраў і суседнія астравы. Калісь Лямбардзкая нізіна была затокай Адрыятычнага мора і толькі пасыль ледавіковага часу пачала ператварацца ў сухазем'е. Перш за ўсё зрабіліся сухазем'ем тыя часткі нізіны, што ляжаць каля самых Альп. Туды яшчэ ў ледавіковую эпоху альпійскі лёд наваліў шмат морэн, з якіх цяпер складаюцца альпійскія прыгоры. З-пад гэтых морэн цяпер выцякаюць многалічныя кропніцы (фонтанілі), якімі тамтэйшыя насельнікі карыстаюцца ў мэтах штучнага абводнення палёў. (Успомні, як ледавікі пераносяць і адкладаюць морэны). Калі расталі ледавікі ў Альпах ды Апенінах, дык з гэтых гор у морскую затоку, што была на месцы сучаснай Лямбардзкай нізіны, пацяклі многалічныя рэчкі, якія несылі шмат глею, пяску ды іншых выпятрэлых адломкаў скал, вымытых у вышнівіне гэтых рэчак у горах. Пясок і глей, прынесеныя рэчкамі, асаджваліся на дне затокі й пакрысе зусім завалілі яе, перавярнуўши ў сухазем'е, у нізіну. Ператварэнне мора ў сухазем'е ня скончылася й да сяго часу. Рэкі, што цякуць па Лямбардзкай нізіне ды ўліваюцца ў Адрыятычнае мора, і цяпер нясуць шмат глею ды пяску. Паўзубрэжнае хваляванье не дae аднак гэтаму глею й пяску асесыцы на дне мора, кідае іх адваротна на бераг, утварае з іх каля берагу такі (лідо), вузкія, даўгія паўвостравы. Спачатку між берагам і гэтымі застаюцца затокі-лягуны, злучаныя з морам вузкімі пратокамі. Пакрысе гэтых пратокі завальваюцца пяском, лягуны зусім аддзяляюцца ад мора, робяцца паўзуморскімі вазёрамі. З часам гэтых вазёров засыпаюцца новымі адкладамі рэк, усыхаюць і ператвараюцца спачатку ў балотныя, а потым у сухія ўраджайныя кавалкі зямлі. Такім способам што-год каля 70 дзесяцін мора пераварачваецца на сухазем'е, а калі гэтае зьяўшча будзе трываць гэтак сама й далей, дык цераз паўтары тысячы год уся Вэнэцыйская затока Адрыятычнага мора мусіць зрабіцца часткай Лямбардзкай нізіны.

У працягу гістарычнага часу шмат якія гарады, што пабудаваліся каля самага берагу мора, апынуліся, дзякуючы паступоваму павялічэнню нізіны, у некалькіх вёрстах на заход ад мора. Такім чынам даўнейшыя морскія прыстані (Адрыя, Равэна і іншыя) апынуліся далёка ад морскай дарогі і страцілі сваё даўнейшае гандлёвае значэнне.

Дзякуючы роўнасці Лямбардзкай нізіны, рэкі яе цякуць паволі, ціхамірна, так што пясок і глей асядаюць на дне іх і праз уесь час павышаюць дно. З гэтай прычыны рэкі часта выходзяць з берагоў, заліваюць ваколіцы і мняюць рэчышчы. Каб стрымаць небясьпечныя разводзы дзі рэк, італійцы абараджваюць іх грэблі, так што месцам рэкі цякуць у штучным рэчышчы вышэй суседніх ніж і гародаў. У штучным паднятым рэчышчы цячэ ў галоўную раку Лямбардзкай нізіны ды наагул усёй Італіі—По. Каштоўныя грэблі абараджваюць берагоў По будуюца ѹ падтрымовуюцца ў парадку пад кірауніцтвам інжынэраў. По заўсёды мае шмат вады, бо жывіцца вечнымі снягамі ды ледавікамі Альп. Асабліва многа вады,

ў По ўлетку, калі растаюць альпійскія сінягі. Блізка мора По развільваеца на тысячи адтоўкай, ствараючы вялікую дэльту, якая што-год пашыраеца ды глыбей уразаеца ў мора шырокім паўвостравам (чаму?).

У сярэднім сваім цячэнні По бяжыць бліжэй да Апенін, чымся да Альп, бо альпійскія прытокі По, сцыкаючы з болей высокіх гор, мелі болей імпету і прасунуліся далей на поўдзень, чымся апенінскія прытокі на поўнач.

(Пералічы паводле карты галоўныя прытокі По. Якія альпійскія вазёры даюць сток у По? Якая рака ўліваеца ў Адрыйтычнае мора побач з По і злучаеца з ёй толькі адтоўкамі свайго вусьця?).

Лямбардзкая нізіна з усіх бакоў абкружана гарамі і толькі з усходу адкрыта ў бок Адрыйтычнага мора. Захаднія вяты, якія пануюць у Эўропе, ня могуць прынесці ў гэтую краіну надакіянскае вільгатнае паветра. Клімат нізіны, такім чынам, мусіць быць сухім, контынэнтальным. Лета тутака гарачае, зіма паўночна-зімовая халодная. Часамі ўзімку бываюць маразы і выпадае снег.

Горад Мілян у асяродку краіны мае сярэднюю тэмпературу ліпеня $+24,7^{\circ}$, сярэднюю студзеня $+0,5^{\circ}$.

Ападкаў у краіне выпадае мала, але ўлетку дажджы выпадаюць часцей, як у Паўднёвой Італіі, і наагул клімат ня можа лічыцца падзваротнікам. (Чым адзначаецца падзваротнікам клімат?). Толькі ля мора і над вазёрамі альпійскіх прыгор'яў зіма ўмераная, вільгатная. (Узімку над гэтымі вазёрамі ўтвараеца туман, які перашкаджае ахалоджванню вадзянай паверхні і ніжэйшых пластоў паветра). З гэтай прычыны каля вазёры на ўзбярэжжах растуць вечназялёныя дрэвы, тады як у іншых мясцовасцях Лямбардзкая нізіна, як і ў Сярэдняй Эўропе, пераважаюць дрэвы з ападающим узімку лісцем.

У часы Рымскай рэспублікі Лямбардзкая нізіна звалася Цызальпінскай Галіяй, бо ў ві у тых часах жылі галы, народ кельцкага паходжэння. Аднак галы хутка запазычылі мову й культуру латынцаў, і ў часы Рымскай імперыі люднасць краіны належыла да адзінай даўна-італійскай або рымскай нацыі. У эпоху вялікага перасялення народаў з поўначы сюды, надышлі лянгабарды, народ гэрманскага паходжэння, і ўтварылі тут свою дзяржаву. Ад таго часу Лямбардзкая нізіна атрымала свой сучасны назоў. Аднак лянгабарды, як даўней галы, хутка падпалі пад уплыў болей культурных романізаваных тубыльцаў, страцілі свою мову і ўвайшлі ў склад нова-італійскай нацыі. Праўда, насельнікі Лямбардзкай нізіны выразна рознічаюцца ад іншых італійцаў. Сярод іх часцей сустракаюцца бляявыя, якіх блізка-што зусім няма паміж апенінцаў; росту лямбардцы вышэйшага, нораву спакайнейшага, у іх болей сур'ёзнасць, роўнаважнасць, працавітасць, ашчэднасць. Заходняя частка Лямбардзкай нізіны—П'емонт—можа лічыцца калыскай сучаснай італійскай дзяржавы ў сярэдзіне мінулага веку, у час адраджэння італійскай дзяржавы.

У сучасны момант Лямбардзкая нізіна зьяўляеца найбагацейшай і найболей культурнай часткай Італіі. Нанесеныя ракой По і яе прытокамі гляістыя грунты краіны адзначаюцца надзвычайнай, вельмі высокай ўрадлівасцю. Бадай-што ўся зямля, апроч няўсохлых балотных мясцовасцяў у дэльце По, узорана ды апрацавана. Зразумела, што ў сухім клімате краіны нельга абысьціся бяз штучнага абаваднення глебы. Але ў штучнае абавадненне тут не вымагае каштоўных прылад, бо По й некаторыя іншыя ракі, як мы ўжо ведаем, цякуць у штучных рэчышчах паміж грэблёй, вышэй суседніх палёў. Досьць адчыніць адну з заставак у грэблях, і рэчная вада пацячэ па нівах і гародах. У гэткіх умовах гарачае лета не перашкаджае, а нават дапамагае ўзрастанню ўсялякага зборжжа, так што Лямбардзкая нізіна мае ў дастатку кіяхоў, пшаніцы й нават рысу, які нідзе болей ня можа расыці гэтак далёка ад роўніку (на 45° паўночнай шырыні). Месцам на нівах над зборжжам радочкамі стаяць морвы, а па іх уеца яшчэ вінаграднік, перакідаючы з дрэва на дрэва свае тонкія гнуткія галіны. Пэрскі, ядобныя каштаны, абрывосы, ігруши прыносяць вялікі ўраджай, а плады іх разам з віном, зборжжам і гароднінай вывозяцца з краіны праз Альпы ў Сярэднюю ды Паўночную Эўропу. Лісьцем морвы жывяць шаўкоўнага вусеня, капшучок якога разматваюць і перарабляюць на шоўк. Гадоўля малочнага быдла. пашырылася толькі ў прыгор'ях Альп, дзе хапае сівежай травы, дзякуючы большай колькасці ападкаў. Падземнага багацьця—карысных мінералаў—у Лямбардзкай нізіне няма, дзеля чаго благое становішча мела й фабрычная прамысловасць. Нават шоўк, які зьяўляеца, можна сказаць, галоўным багацьцем краіны, трэба было перарабляць за межамі на французскіх і часткай на нямецкіх фабрыках. У апошнія гады пачалі карыстацца сілай горных рэчак, што сцыкаюць з Альп у нізіну. Рэчкі гэтая прыводзяць у чыннасць электрычныя станцыі, а адтуль электрычнасць па дроце перадаецца на фабрыкі, дзе замяняе апал. Гэтак утварыліся значныя фабрыкі, што перарабляюць шоўк, салому, скуру і г. д. Побач з фабрычнай прамысловасцю ў краіне яшчэ захавалася прамысловасць саматужная: хатнім спосабам, сяляне вырабляюць на продаж розныя музичныя прылады, вырабы з саломы й дрэва і да т. п. Надзвычайная ўраджайнасць глебы й багацьце краіны на ўсялякае зборжжа ды гародніну дазваляюць неперараблівым італійцам пражыўляцца з самага малога кавалку зямлі. Гэтым тлумачыцца вельмі густое залюдненне Лямбардзкай нізіны. (На кожны кв. кілометр тутака прыпадае 152 чалавекі, а месцам, напрыклад, каля Міляну аж 546). Хіба толькі ў Кітаі ды ў Індый можна знайсці мясцовасці, у якіх за кошт мясцовых продуктаў жыве такое густое насеянне. (У Зах. Эўропе яшчэ болей шчыльнае насеяне жывіцца прывозным зборжжам). Асьвета ў Лямбардзкай нізіне стаіць вышэй, як на Апенінскім паўвостраве, няпісменых тутака меней. Шчыльнае залюдненне краіны патрабавала многа палепшаных дарог, а роўная паверхня не перашкаджала іх пракладанню. З гэтай прычыны Лямбардзкая нізіна

мае вельмі густую сетку чыгунак, гусьцёйшую, як ува ўсіх іншых краінах Італіі. Апроч таго, яна мае адзіную ў Італіі суднаходную раку (По), і такім чынам знаходзіца ў найлепшых умовах для зносін. З гэтай прычыны тут можна паширыцца ўнутраны гандаль і было пабудавана шмат багатых гандлёвых гарадоў.

У самай сярэдзіне нізіны на скрыжаваньні галоўных чыгунак ляжыць Міян (718000 нас. у 1921 г.), другі горад Італіі па колькасці насельнікаў, першы па багацьці і разывіцьці фабрычнай прамысловасці (асабліва шоўкавай) і галоўны асяродак работніцкага руху з услаўленым прыгожым саборам у готычным стылі, збудаваным з белага мармуру.

У П'емонце, у заходніяй частцы Лямбардзкай нізіны, каля сутокі вышнягі По з альпійскай ракой Дора-Рыпарыяй раскінуўся Турын (452 тыс. насельнікаў)—стараствоўская сталіца Сардынскага каралеўства, асяродак прамысловай ваколіцы з фабрыкамі жалезных і шоўкавых вырабаў.



Мал. 14.—Вэнэцыя. Канал замест вуліцы.

На ўсходзе, у Адрыйтычным моры, на некалькіх паўзъбярэжных астраўкох Вэнэцыйскай затокі знаходзіца адзін з найцікайнейшых і найпакнейшых гарадоў Эўропы—Вэнэцыя (168000 нас.). Каналы замест вуліц, чайкі-гондолы замест фурманак і калесаў, вялікія будынкі палацу дожаў (даўнейшых кіраунікоў Вэнэцыйскай рэспублікі), сабору святога Марка, вялізная масть праз каналы,—усё гэта так дзеўна, надзвычайна

й прыгожа, што кожны падарожнік па Эўропе заўсёды імкнецца зьвярнуцца ў гэты чароўны, цудоўны куток. Вэнэцыя слыне сваімі шклянымі ды мозаічнымі вырабамі; насельнікі яе займаюцца, апрача таго, рыбацтвам і морскім гандлем, але даўней, у сярэднія вякі, вага гэтага гораду была ў шмат разоў большая.

Вэнэцыйскія караблі разъяжджалі па ўсіх морах Эўропы, вэнэцыйскія гандляры ды падарожнікі (Марко Полё) забіralіся аж у Кітай і Японію; да Вэнэцыйскай рэспублікі належалі багатыя колённі ў Эўропе і Азіі. Заняпад Вэнэцыі, між іншым, тлумачыца паступовым памяленнем яе прыстані, з якім прыходзіцца змагацца з дапамогай каштоўных работ і прылад. (Чым тлумачыца памяленне Вэнэцыйскай затокі?)


На поўдзень ад По каля прыгор'я Апенін ляжыць яшчэ адзін важны горад Болёнія (190000 населен.), які трymае ў сваіх руках гандаль Лямбардзкай нізіны з Апенінскім паўвостравам. Горад гэты ведамы сваім універсytетам, самым старым ува ўсёй Эўропе (заложаным у XII веку).

Апенінскі паўвостраў зьяўляецца ў адзнаку ад Лямбардзкай нізіны пераважна горнай краінай. Асновай яго зьяўляецца даўгі Апенінскі горны ланцуг. Як і Пірэнэйскія або Гранадзкія горы, гэта—уклад параўнаныя маладых зморшчаў земнай кары, якія тутака складаюцца галоўным чынам з вапнавых пластоў. На поўначы Апеніны цягнуцца ўдойж берагоў Гэнуйскае затокі, складаючы нібы беспасрэдны працяг Альп. Каля гораду Гэнуйі яны зварачваюць на паўднёвы ўсход і ў сваёй сярэдняй частцы цягнуцца ўжо бліжэй да Адрыйтычнага мора. Тутака ўздымаецца магутнае сугор'е Гран-Сасо з найвышэйшым пунктам усяго паўвострава—пакрытай вечным снегам гарой Монтэ-Корно (2921 мэтр уышкі над роўнем мора). На крайнім поўдні Апеніны цягнуцца ўжо проста на поўдзень па паўвостраве Калябріі, дзе ўжо складаюцца не з вапнякоў, а з гранітаў, гнайсаў і іншых цвёрдых скал.

У Калябріі Апеніны складаюцца з двух асobных масыvaў: паўночны масыў Сыля ўдаеца ў Іонійскае мора, аддзяляючы ад яго Тарапцкую затоку, а паўднёвы, Аспромонте, упіраеца ў Мэсынскую пратоку. З контынэнтам і паміж сабой гэтыя масывы злучаюцца ніzkімі пярэсмыкамі, якія калісь былі морскімі пратокамі. Калісьці Калябрія была падвойным востравам, які з часам далучыўся да Апенінскага паўвострава. Мэсынская пратока, што аддзяляе цяпер Сіцылію ад Калябріі, можа лічыцца апошнім з калябрыйскіх праток, якая захавалася да сяю часу.

Апенінскія горы з сваімі голымі вапнавымі скаламі маюць хмуры і нудны выгляд. Сочных лугоў, якіх многа ў Альпах і Пірэнэях, тут бадайшто няма; мала й лясоў; адчуваеца недахват і ў вадзе. Горныя струмені бурляць і грукацца толькі ўясну або пасля ўлеваў, але хутка затым усыхаюць. Гранітныя масывы Калябріі маюць значна весялейшы, прыгажэйшы выгляд. У сярэдняй частцы Апенінскага паўвострава на за-

хадзе, а ў паўднёвай на ўсходзе ад Апенін застаюцца шырокія палосы прыгор'я. Заходняе або Тырэнскае прыгор'е (што ляжыць каля Тырэнскага мора) зьяўляецца асяродкам Італіі і калыскай Італійскай дзяржавы. Па ўсім гэтым прыгор'і раскіданы многалічныя рэшткі даўна-італійскіх—латыньскіх—будынкаў. На поўначы гэтага краю (у так званых Апенінскіх Альпах) знаходзяцца слынныя капальні найлепшага карарскага мармуру; на поўдзень ад акругі гэтых капальняў цягнецца шырокая даліна ракі Арно—дно даўнейшай морскай затокі; далей раскінулася невялікае Тосканскае плоскаўзвышша з досьць значнымі пакладамі карысных мінералаў (борны квас, руды медзі, волава, серабра, цынку, жывога серабра й г. д.). Яшчэ далей на поўдзень цягнецца мясцовасць рымскіх вульканічных адкладаў (туфаў), перарэзаная далінай Тыбру, галоўнай ракі паўвострава. Тут многа згаслых вульканоў, вялічэзныя жэралы (кратэры) якіх у некаторых месцах пазаліваліся водой і зрабіліся вазёрамі. На паўднёвы ўсход адгэтуль, каля Нэапольскай затокі, распасціраецца ўраджайная Кампанская нізіна в прыгожым барвістым краявідам. У паўднёвай яе частцы знаходзіцца адзіны на ўсім Эўропейскім контынэнце чынны вулькан Вэзуві (1301 мэтр над роўнем мора), харошая стажковая гара з густа залюднёнымі адхонымі схіламі.



Мал. 15.—Гран-Сасо, найвышэйшая гара ў Апенінах.


Верх гары ахапляецца кругавым валам, які зьяўляецца краем даўнейшага жэрала Монтэ-Сомы (на вышыні 1137 м. н. р. м.). Сучасны верх з новым жэралам утварыўся з вульканічнага попелу ў час выбуху 79 г. хрысьц. эры, калі былі зруйнованы і засыпаны вульканічным попелам даўна-латыньскія гарады Помпэя і Геркуланум (гл. мал. 16).

Ад Арно да Тыбру каля берагу Тырэнскага мора цягнецца вузкая ўстужка балотных нізін. Гэта так званыя *марэмы*, вельмі шкодныя для здароўя з прычыны распаўсюджаных тамака малярыі і трасцы, ад якіх што-год памірае каля 15000 чалавек.

Усходняе прыгор'е Апенін ёсьць нізкае плоскаўзвышша Апулія, усходняе частка якога ў стане паўвострава ўразаеца між Адрыятычным і Іонійскім морамі.

На поўнач ад Апуліі ў Адрыятычнае мора ўдаеца яшчэ адзін невялікі паўвостраў, складзены з масіву Монтэ-Гаргано. Калі раўняць абрыс Італіі з ботам, дык Калябрый будзе выглядаць наскром, Апулія абсацам, а Монтэ-Гаргано шпорай гэтага „бота“.

Уся Паўднёвая Італія, а асабліва Калябрый, многа церпіць ад землятрасеньняў. Маленькія ваганыні گрунту здараютца там па некалькі разоў што-год, а праз кожныя 4-5 гадоў бываюць такія моцныя землятрасеньні, ад якіх руйнуюцца цэлыя гарады ды гінучь тысячи людзей.



Мал. 16.—Руіны гораду Помпэя, адкопаныя з-пад вульканічнага попелу. На заднім пляне курыща Вэзуві.

Апенінскі паўвостраў мае шмат прымет нясуняўшайся на ім падземнай чыннасці. Гэтак званыя вульканы-дымнікі (сольфатары), якія выкідаюць праз жэралы і шчыліны толькі слупы дыму (напрыклад, сольфатара Понцулі каля Нэаполю) сустракаюцца тут у вялікім ліку. Рэшткамі даўных ужо згаслых вульканоў трэба лічыць і пячоры (мофеты), з якіх выхадзіць толькі газ—двутленік вугалю. Такой пячорай зьяўляецца, напрыклад, „Сабачая“ каля таго-ж Нэаполю, названая так

дзеля таго, што кінутыя ў яе сабакі адразу падыхаюць з прычны недахвату тлену. Чалавек, стоячы ўва ўвесе рост, можа съмела быць у тэй пячоры, бо двутленікам вугалю, як газам цяжкім, перапаўняюца толькі ніжэйшая пласты паветра.

Клімат на Апэнінскім паўвостраве значна вільгатнейшы, чымся на Пірэнейскім: большая частка краіны ляжыць на заход ад горнага ланцуга, а, значыць, знаходзіцца пад беспасрэдным уплывам вільгатных заходніх вятроў. Усходняя схілы Апэнін і сушэй і халадней за заходняя. Тыповым падзваротнікам кліматам адзначаюца толькі паўднёвая часткі паўвострава. Там дажджы выліваюца выключна ўзімку, а лета вельмі сухое й гарачае. Часамі ўлетку там дзъме з афрыканскай пустыні Сахары асабліва сухі ды съпякотны вецер „сіроко“. Вецер гэты сушыць расьліны і прыносіць дробны пыл, які лезе ў нос, у рот, у очы і тонкім пластком асядае на лісце дрэў і на зямлю. Гарачае лета бывае заўсёды і ў паўночных частках паўвострава, але зіма там значна халаднейшая, і ападкі выпадаюць ня ўзімку, а ўвесну або ўвесені. Мараゾў і там ніколі ня бывае, і зямля ніколі не пакрываецца снегам. Выняткам, зразумела, зьяўляюча вярхі гор, дзе клімат мясцамі халадней, як на Беларусі. Таксама і расылінасьць горных хрыбтоў складаецца з дрэў, якія страчваюць узімку сваё лісце: дубоў, букаў, ядобных каштанаў, а вышэй—нават з ігlastых дрэў. Затое на ўз্বярэжжах, у далінах рак і падгор'ях пануе вечназялёная расылінасьць: алейныя дрэвы, вечназялёныя дубы, олеандры, магноліі, а побач з імі купрэсы і міжземнаморскія хвоі. Калісь увесе паўвостраў быў дужа багаты лясамі. На жаль, большую частку іх даўно павысякалі; на іх месцы з'явіліся—на нізкіх месцах макісы, а ў горах голыя прасторы, гожыя хіба што на пашу для дробнай жывёлы.

Калі ў цяперашнія часы самай багатай і самай культурнай часткай Італіі зьяўляецца Лімбардзкая нізіна, дык у пачатку гістарычнага часу наадварот—гандаль, прамысловасць, навука, прыгожае пісьменства і мастацтва красавалі галоўным чынам на Апэнінскім паўвостраве. Ня толькі Тырэнскае прыгор'е, але і ўвесе паўвостраў адзначаеца вялікім багаццем руін даўніх латынскіх будынкаў і гарадоў, якія дадаюць асобны адбітак усюму краявіду і гавораць аб мінульым багацці краіны. Рэзкай процілежнасцю мінуўшчыне здаецца сучаснае жыццё апэнінцаў. Чым далей на поўдзень, тым болей цемры, бруду, гультаўства, убоства сярод італійцаў. Аднак і там італійцы заўсёды адзначаюца вясёлым норавам, любяць съпевы, музыку, скокі і гульні.

Дзякуючы цёпламу карыснаму клімату, зямля пры штучным абвадненіні родзіць вельмі добра. Засевы збожжа тут, як і ў Лімбардзкай нізіне, не аддзяляюцца ад садоўніцтва. Часта па палёх пшаніцы і кіяхоў растуць алейныя дрэвы, памаранцы, фігі, цытрыны, мігдалі ці іншыя дрэвы паўднёвых пладоў. Паўсюды вельмі многа вінаградняў. На ўсёй зямлі няма такога краю, дзе вінаграду зьбіралі-б болей, як тут. Віно, алей з пладоў алейнага дрэва, паўднёвая плады—вось галоўныя продукты вывазу з кра-

іны. Добра ўзрастает ў краіне і збожжа, нават рыс, асабліва ў марэмах, дзе на рысавых палёх аруць зямлю за дапамогай бавалаў. Аднак свайго збожжа не хапае насельнікам Апэнінскай Італіі; яго трэба сюды прывозіць з Амэрыкі ды Украіны. Сяляне ядуць галоўным чынам гародніну, а ў горных лясах зьбіраюць сабе на страву ядобныя каштаны.

Свежую гародніну разводзяць і на вываз, асабліва ўвясну, калі ў Сярэдняй Эўропе яшчэ няма свай. У Апэнінскай краіне яшчэ часцей, як у Гішпаніі, сустракаецца г. зв. прыступкавая культура, асабліва на схілах, павернутых у бок Генуіскага затокі і Тырэнскага мора. Там каля самага берагу на першай прыступцы сеюць рыс, вышэй—алейнае дрэва або якую-небудзь садовіну, яшчэ вышэй—вінаграднік або гародніну. Прывода краіны дае шмат мажлівасцяў далейшага пашырэння і развіцця земляробства, але гэтаму яшчэ моцна перашкаджаюць буйная земляўласніць, бязрупатнасць земляўласнікаў, недахват асветы і гультаўства нораў італійцаў. Часта бяз ужытку або пад пашай для дробнай жывёлы ляжаць такія кавалкі зямлі, якія пры добрым доглядзе маглі-б прынесці вялікую карысць.

У Апэнінскіх горах значная частка насельнікаў займаецца гадоўляй дробнай жывёлы: авечак ды коз. Аднак недахват свежай, сочнай травы прымушае пастухоў вандраваць з сваімі статкамі па вялікіх прасторах.

(У Апуліі ды Калібрэйі, гэтым займаюца альбанцы, што ў XV і XVI вякох паўцякалі сюды з Балканскага паўвострава ад туркаў).


Калі мора насельнікі Апэнінскага паўвострава займаюцца рыбацтвам: ловяць рыбу—тунцоў, сардынак ды анчоусаў, гадуюць ядобных сълімакоў-вустрыц, шукаюць морскіх ракаў-гомараў і зьбіраюць розныя падарункі мора ў час адплыву.

Нетракапальная прамысловасць, як і ў Лімбардзкай нізіне, ня мае вялікага значэння на паўвостраве. Апрача ня вельмі значных запасаў руды ў Тосканскім плоскаўзышы ды Жарарскага мармуру, няма блізка ніякіх карысных мінералаў. Зусім няма каменнага вугалю, вельмі мала і бурага, а дзеля таго ў кепскім становішчы знаходзіцца і фабрычная прамысловасць. Толькі па берагох Генуіскага затокі ёсьць некалькі фабрык жалезных вырабаў і машын. Затое яшчэ ня страцілі свайго значэння саматужныя промыслы. Паўсюды сяляне саматужам вырабляюць кашы, капялюшы, посыцілкі, пальчаткі, карункі, музичныя прылады і розныя цацкі з караліяў, саломы і інш. Усё гэта прадаецца падарожнікам, якіх прынадджваюць сюды прыемныя клімат, прыгожы краявід, багатыя рэшткі мінуўшчыны, слынныя, харошыя помнікі мастацтва.

Што-год надта многа падарожнікаў наяджджае ў Італію; адны едуць туды лячыцца, другія вучацца там мастацтву, трэція прыяжджаюць туды проста паглядзець на выдатныя асаблівасці гэтай старонкі.

Асаблівай прыгожасьцю адзначаеца гэтак званая Італійская Рывьера, што ляжыць каля берагоў Генуийскай затокі пад Забаронай паўночна-заходніх Апэнін. Асяродкам гэтага чароўнага куточка зьяўляеца Генуя (300.000 насельнікаў), лепшая морская прыстань Італіі, вядомая буйным гандлем з Лімбардзкай нізінай, Швайцарыяй і Францыяй.

У сярэдня вякі Генуийская рэспубліка побач з Вэнэцыяй была аднэй з найбагацейшых гандлёвых дзяржаў съвету, а генуийскія падарожнікі карысталіся сусветнай славай. (Генуецам быў Колюмб).



Мал. 17.—Флэрэнцыя. Прэторыйскі палац.

Лійскага мастацтва. Тутака многа прыгожых харомаў, палацаў, помнікаў і музеяў з творамі лепшых італійскіх мастакоў.


Генуя — прыгожы горад з многалічнымі харошымі сучаснымі і старасьвецкімі будынкамі з найлепшага мармуру, з садамі вечназялёных дрэў і буйной фабрычнай прамысловасцю (жалезныя ды шоўковыя вырабы).

У Генуі знаходзіцца адзін з найцікавейшых могільнікаў Італіі, які можа лічыцца запраўдным музеем паводле багацця, мастацкіх помнікаў з мармуру і бронзы (мосензу).

У даліне ракі Арно ляжыць Флэрэнцыя (250000 насельнік.), якая ў сярэдня вякі была багатай самастойнай рэспублікай і ад таго часу слыне асяродкам італійскага мастацтва. Тутака многа прыгожых харомаў, палацаў, помнікаў і музеяў з творамі лепшых італійскіх мастакоў.

На Тыбыры амаль-што ў самай сярэдзіне Італіі на 11 узгорках (даўней на 7) ляжыць Рым (689000 нас. у 1921 г.)—сучасная сталіца Італійскага каралеўства, гаспада рымска-каталіцкіх папаў, а даўнейшая сталіца ўсяго вядомага съвету. Побач з каралеўскімі харомамі, парлямэнтам ды іншымі сучаснымі будынкамі тутака захавалася шмат руін славнай мінуўшчыны. (Форум або пляц, на якім збораліся сходы даўна-рымскіх грамадзян; цырк Колізэй, дзе калісь адбываліся бойкі глядыштаратару; тэрмы або лазні; троумфальная аркі, збудаваныя калісь у часы ўрачыстых уездаў даўна-рымскіх правадыроў і г. д.).

Вялізны сабор съв. Пётры, руіны даўна-хрысьцянскіх пячораў-катакомбаў, багаты папскі палац Ватыкан съведчаць аб вялікай ролі, якую граў горад у росквіце хрысьцянскай веры.



Мал. 18.—Рым. Руіны Колізэя.

Далей, у Кампанскай нізіне блізка вулкану Вэзувія, на беразе Нэапольскай затокі стаіць Нэаполь (780000 насельн.), самы вялікі горад Італіі. Па разьвіцці свайго морскага гандлю Нэаполь займае другое месца ў Італіі (спушчае толькі Генуі), але па культурнай вазе стаіць даволі нізка. Нэаполь—тыповы італійскі горад, а ў насельніцтвах яго болей як дзе выяўляюцца асаблівасці італійскай нацыі. Нэапольцы—весёлыя, рухавыя, здольныя, але гультаяватыя і неасвяченныя людзі. Ваколіцы Нэаполю адзначаюцца надзвычайнай прыгожасцю.


На ўсходніх схілах Апэнін мала значных гарадоў і наагул люднасць жыве значна радзей, асабліва па пустынных вапнавых прыгор'ях.

На мяжы з Лімбардзкай нізінай у паўночна-ўсходніх прыгор'ях Апэнін захавалася апошняя з маленьких сярэднявяковых самастойных італійскіх дзяржаў—рэспубліка Сан-Марыно

(12000 населінкаў), якая да сяго часу не пажадала злучыцца з Італійскім каралеўствам, хоць з усіх бакоў яе атачаюць землі гэтага каралеўства.

Да Апенінскай краіны можна далучыць некалькі маленькіх астравоў Тыранскага мора і між імі востраў Эльбу з значнымі запасамі жалезнай руды.

Сіцылія разам з некалькімі суседнімі драбнейшымі астравамі можа лічыцца за беспасрэдны працяг Апенінскага паўвострава, за рэштку маста між Эўропай і Афрыкай. Параўнаўча ня дужа даўно (з геолёгічнага погляду) на месцы сучаснай Мэсынскай пратокі, што аддзяляе Сіцылію ад Калябріі, існаваў пярэсмык; такі самы пярэсмык існаваў калісь і між Сіцыліяй і Афрыкай, так што Сіцылію трэба лічыць востравам контынэнтальным, які нядайна страдаў сувязь з суседнім сухазем'ем.




Мал. 19.—Рым. Сабор св. Пётры.

У Паўночна-Усходній Сіцылі ўздымаюцца такія самыя гнёйсавыя горы, як і ў Калябріі, а на заходзе, як у Сярэдняй Італіі, горы вострава складаюцца пераважна з вапнякоў. На ўсходнім беразе Сіцыліі ўзвышаецца вялічэзны вулкан Этна (3274 м. над р. м.), на версе якога бязмала заўсёды ляжаць снягі, а з шчылін на схілах часамі выліваецца агнёвата-чыкающая лява.

Яшчэ часцей вулканічныя выбухі бываюць на Ліпарскіх астравах, што ляжаць на поўнач ад Сіцыліі. Адзін з гэтых астравоў—вулкану Стромболі рытмічна выкідае ляву, можна сказаць, бязупынна.

Па ўсёй Сіцылійскай краіне, асабліва на ўсходзе, вельмі часта адбываюцца землятрасеньні. (У 1908 г. адно з іх дашчэнту зьнішчыла багаты горад Мэсыну).



Мал. 20.—Рым. Замак св. Анея. Злева сабор св. Пётры.


Клімат Сіцыліі чиста міжземнаморскі з частымі дажджамі ўзімку і страшэннымі сухменямі ўлетку. Калі з Афрыкі дзыме сухі сіроко, дык тэмпература паветра дасягае аж да 50°C , і сымягне ды гіне, часова або аж да зімы, уся расылінасьць краіны.

Сярэдняя тэмпература году ў горадзе Палермо $+18,2^{\circ}$, сярэдняя студзень $+11,0^{\circ}$. Значыць студзень у Сіцыліі цяплейшы за наш травень або верасень.

Узімку амаль-што ўся Сіцылія зьяўляецца вялікім багатым полем, на якім добра ўзрастаете пшаніца ды іншае збожжа. Затое ўлетку сонца выпальвае ральлю і пераварачвае яе ў голую пустыню. Толькі ў прыгор'ях і ў рэчных далінах, дзе цэлы год магчыма штучнае абвадненьне зямлі, заўсёды зелянеюць гайкі памаранцевых, алейных, цырынных і гранатных дрэў, мігдал, фісташкі, смакоўніцы, салодкія ражкі і г. д. Нават пальмы добра ўзрастаютца па ўзъярэжжах Сіцыліі.

Магутныя горныя масивы, вечна-яснае блакітнае неба ды вечная зеляніна дрэў на ўзъярэжжах ствараюць такі чароўны краявід, што й сюды, як у Тыренскія прыгор'е Апэнін, што-год зъяджаюцца тысячи багатых людзей дзівіцца на павабную красу прыроды.

Зусім іншы выгляд маюць сярэдняя часткі Сіцыліі, асабліва тыя мясцовасці, дзе здабываюць серку, на якую вельмі багата краіна. Пыл, смурод серкі, голая глеба, якая аж патрэскалася ад гарачыні,—вось што можна ўбачыць у той няпрынаднай мясцовасці.



Мал. 21.—Рым. Мост Эліо і замак сьв. Анёла.

У Сіцыліі жыве густое (150 чал. на 1 кв. км.), але ня дужа заможнае насяленье. Серка, віно, паўднёвые плады і іншае багацьце краіны дае карысць перш за ўсё буйным земляўласнікам і гандляром, таго часу як сялянства жыве ў беднасці; як і ўсюды ў Італіі.

Вельмі цяжка адбіцца на становішчы сіцылійскага пролетарыяту крызіс серкавай прамысловасці ў апошнія дзесяцёгодзьдзі. Даўней серка на сусветны рынак дастаўлялася галоўным чынім з Сіцыліі, а цяпер шмат серкі пачалі здабываць у Амэрыцы. У звязку з гэтым сіцылійская серка

не знаходзіць сабе збыту, і серкавая прамысловасць на востраве занепадае. Яшчэ ў 1905 г. тут здабывалася 600000 тон серкі, а ў 1920—ужо толькі 200000. З гэтай прычыны калі 20000 работнікаў на серкавых капальнях засталіся бяз працы.

Прыродныя багацьці і выгоднае географічнае палажэнне Сіцыліі ў асяродку Міжземнага мора заўсёды прынаджалі да яе магутных суседзяў. Няма нічога дзіўнага, што з даўных часоў за Сіцылію біліся між сабой галоўныя міжземнаморскія народы: спачатку грэкі, картагенцы і латынцы, потым маўры, гішпанцы, норманы, французы.



Мал. 22.—Нэаполь і Везуві.

У сучасны момант Сіцылія і большасць дробных суседніх астравоў належала да Італійскай дзяржавы, а Мальтыйскія астравы (Мальта, Гоцо і Коміно) на поўдзень ад Сіцыліі—да Ангельшчыны.

Галоўная морская прыстань і найвялікшае места Сіцыліі—*Палермо* (350 тыс. нас.), так званая „Залатая Пэрла“, на паўночным заходзе вострава. Гэта прыгожы горад з найпякнейшымі ваколіцамі, з харошымі будынкамі, дзеўнімі старасьвецкімі саборамі і г. д.

Другі вялікі горад *Катанія* (217 тыс. нас.) ляжыць на ўсходзе вострава, на поўдзень ад Этны. Абодва горады вывозяць збожжа, плады і віно.

Трэці значны горад краіны,—*Мэсына* (150000 нас.), разбураная землятрасеньнем 1908 году,—ужо пасыпела адбудавацца і бойка гандлюе дзяякуючы свайму палажэнню на Мэсынскай пратоцы насупроці Калабрыйскага берагу.

Тырэнскія астравы—Сардынія ды Корсіка—зъяўляюца пераважна краінай такіх-жэ горстаў, якія мы бачылі навокал Кастьльскага плоскаўзышша на Пірэнэйскім паўвостраве. Гэтым яны адразъняюца ад Сіцыліі і Апенінскага паўвострава, дзе пераважваюць навейшыя зморшчавыя горы. Тырэнскія астравы таксама, як Сіцылія, былі калісъ злучаны з контынентам, але гэта было значна раней, калі яшчэ ня было Тырэнскага мора, а на яго месцы існавала сухазем'е. Корсіка і Ўсходняя Сардынія—горныя, хмурыя, змрочныя і маладаступныя землі. Заходняя Сардынія парэзана прадоўжнымі і папяроchnымі далінамі, па якіх лёгка праісьці ўглыб краіны. Наагул кожучы, астравы зъяўляюца параўнаўча беднымі, дзікімі і адзначаюца недахватам выгодных дарог. Улетку перасыхаюць усе рэкі, і краіна выглядае, як пустыня. Толькі ў цяснінах застаюца кавалкі лесу вечназялёных макісаў. На абодвух астравох яшчэ захаваліся муфлоны або горныя бараны, якіх яшчэ палююць мясцовыя насельнікі—італійцы па мове і паходжэнні.

Галоўным заняткам насельніцтва зъяўляецца гадоўля дробнай жывёлы і рыбацтва, а на Сардыніі—яшчэ нетракапальная прамысловасць. Сардынію можна лічыць з гэтага боку галоўнай прамысловай мясцовасцю ўсёй Італіі, бо з даўных часоў тутака здабываюць шмат волава, цынку, жалеза і іншых металаў. При штучным абвадненні ўзрастает вінаграднік, алейнае дрэва і паўднёвая плады. Сардынія належыць да Італійскай дзяржавы, Корсіка—да Францыі.

Альпы.

(Азнач географічнае палажэнне Альпійскага горнага ўкладу: Вылічы адлегласць заходняга канца Альпійскай дугі ад усходняга канца. Вылічы даўжыню ўнутранага і знадворнага краёў дугі).

Найвышэйшыя горы Эўропы—Альпійская горная зморшчы—шырокай дугой ахапляюць з поўначы Лямбардскую нізіну і такім чынам аддзяляюць Італію ад паўночна-заходняга географічнага аблшуру нашае часткі съвету. Як і ўсе галоўныя горныя ланцу́гі Паўднёвой Эўропы, Альпы ўтварыліся параўнаўча ня вельмі даўно, і зморшчавую будову іх лёгка можна праса чыць. Гэтым Альпы адразъняюца ад спрадвечных зруйнованых ужо гор і плоскаўзышша Паўночна-Заходняй Эўропы (а таксама ад горстаў Кастьліі, Сардыніі, Корсікі).

Аднак, лежачы далёка на поўнач ад іншых паўднёва-эўропейскіх старонак (якіх?), Альпы маюць шмат супольнага з суседнімі заходня-эўропейскімі краінамі і могуць лічыцца пераходным краем між Паўднёвой і Паўночна-Заходняй Эўропай.


У ледавіковую эпоху, калі пад тоўстым пластом лёду хавалася ўся Паўночная Эўропа, у Альпах вялізныя съянгі ды ледавікі займалі многа болей прасторы, як цяпер. Ледавікі пакрывалі ўсе горы і даліны Альпійскага ўкладу, трymаліся нават на падгор'ях ланцу́га. Ад тых ча-

соў засталіся паўсюды накіданыя лёдам морэны, ад тых-жэ часоў захаваліся ў Альпах вазёры. (На высокіх горах, дзе ледавік цярушы скалы, вазёрамі зрабіліся яміны, вышчарбленыя лёдам; у прыгор'ях вазёрамі зрабіліся яміны між морэнавых грудоў і ўзгоркаў).

Цяпер вечныя съянгі ляжаць толькі на самых высокіх горах (вышэй за 2500-3200 мэтраў над роўнем мора).

На паўночных і заходніх схілах сънегавая мяжа ляжыць значна ніжэй, чымся на цёплых і сухіх схілах паўднёвых (чаму?).

На высока лежачых катлінах съянгі пакрысе ператвараюцца ў зернаўлед, той з свайго боку—у лёд, а лёд спаўзае па горных далінах на ніз, значна ніжэй сънегавой мяжы і растае аканчальна толькі там, дзе ўжо съпее збожжа і растуць лясы. Там, дзе канчаюцца ледавікі, з расталага лёду ўтвараюцца рэчкі ды рэкі, шпаркія, бурныя, багатыя на вадаспады і парогі. Паволі, але бязупынна ледавікі ды рэчкі руйнуюць вярхі гор і пе-



Мал. 23.—Краявід у Бэрнскіх Альпах.

раносяць адломкі скал на ніз у суседнія раўніны. Апроч гэтых павольных зъмен у выглядзе паверхні, часамі адбываюцца раптоўныя зъмены, якія ніяма шкодзяць насельнікам стараны. Такімі раптоўнымі зъявішчамі быўзаюць сънегазвалы (лавіны), або неспадзянкавыя аввалы брыл горнага сънегу; муры, або страшэнныя струмені гразі, жарствы і каменьня, якія съцякаюць з гор пасля ўлеваў; нарэшце горныя аввалы вялізных скал, ужо раней падмытых водой або падточаных лёдам. Гэтыя раптоўныя звалы сънегу

або адломкаў скал іншы раз засыпаюць даліны рэк, перагараджваюць ім дарогу і прымушаюць іх разылівацца ў вазёры. Сынегавалы і авалы іншы раз засыпаюць цэлыя вёскі разам з іх населеннікамі і жывёлай.

Усе гэтыя зявы, а асабліва чыннасьць лёду і вады, моцна паразъядалі вярхі ды схілы Альп, пераважна там, дзе яны складаліся змякіх пластоў. Альпійскі краявід адзначаецца вялікай рознастайнасцю. Высачэнныя вострыя вярхі чаргуюцца з ніzkімі праходамі, выгоднымі для зносін населенікаў абавалі лежачых раёнін. Гэтым Альпы адразъняюцца ад съценападобных Пірэнэяў і Каўказу.

Зъмена высокіх гор глыбокім вузкім цясынінамі, белыя бліскучыя сънягі, блакітныя ледавіковыя струмені, кволая зеляніна горных лугоў над цёмным зяленівам лясоў, хмурыя голыя скалы над гладкай паверхніяй глыбокіх праглядных вазёраў, ля якіх красуюць сады ды съпее збожжа,—усё гэта робіць вельмі прыемнае ўражанье і вабіць сваёю красой і прыгожасцю.

Клімат Альп, як і заўсёды ў горных старонках, такі самы рознастайны, як і краявід. Пад забаронай Альпійскіх ланцугоў паўднёвая схілы Альп, напрыклад, берагі паўднёва-альпійскіх вазёраў (Гарда, Комо, Маджорэ), а таксама ўзьбярэжжа Міжземнага мора, гэтак званая Рывьера, карыстаюцца ўзлічным падзваротнікамі кліматам, такім, як у Сярэдняй і Паўднёвой Італіі.


Горад Ніца ў Рывьера мае сярэднюю тэмпературу году $+15,7^{\circ}$ па Ц., сярэднюю ліпеня $+23,9^{\circ}$, студзеня $+8,4^{\circ}$.

Паўночныя прыгор'і, наадварот, маюць запраўдны заходня-эўропейскі клімат з прахалодным летам, ня вельмі съцюдзёной зімой і багатымі ападкамі ўсе поры году. Зіма тамака цяплейшая за беларускую, але значна халадней, чымся ў Рывьера, а лета халаднейшае нават як у нас на Беларусі.

Сярэдняя тэмпература году ў Цюрыху $+8,5^{\circ}$, сярэдняя ліпеня $+18,4^{\circ}$, студзеня $-1,6^{\circ}$

У замкнутых горных далінах, акружаных горамі, клімат досыць ўзлічны. Розыніца між летам і зімой тамака вельмі значная.

Места Боцэн мае сяр. тэмп. году $+12^{\circ}$, ліпеня $+23^{\circ}$, студзеня 0° .



Мал. 24.—Рывьера.

На горных схілах клімат тым халаднейшы, чым вышэй мясцовасць над роўнем мора. На вярхах клімат зусім халодны, як у падканцавосных краёх.

На гары Сэнтыс у Паўночных Альпах на вышыні 2470 м. н. р. м. сяр. тэмп. году $-2,1^{\circ}$, ліпеня $+5,2^{\circ}$, студзеня $-8,3^{\circ}$.

На самых высоких вярхах (вышэй за 3200 м.) нават у ліпені сярэдняя тэмпература дня заўсёды ніжэй 0° .

Уздымаючыся ўгару па схілах Альп, паветра, прынесенае ветрамі, шпарка ахалоджваеца, дзеля таго ня можа зъмяшчаць у сабе тэй пары, што зъмяшчала раней, і выдзяляе яе ў стане ападкаў. З гэтай прычыны паўсюды, а асабліва на заходніх схілах (чаму?), у Альпах выпадае вельмі многа ападкаў. (У Цюрыху 1100 мм., у Сэн-Галене 1250, у Тольмэцо 2420 мм.). Альпійскай вадой жывяцца галоўныя рэкі Заходнай Эўропы: Рэн, Рона, прытокі Дунаю і шмат іншых.

Дзякуючы Альпам, гэтыя рэкі ўлетку маюць яшчэ болей вады, як у іншыя поры году, бо ўлетку асабліва шпарка растаюць альпійскія сънягі і ледавікі і даюць рэкам вельмі многа вады.

(Пералічы ўсе адзначаныя на карце рэкі, якія пачынаюцца ў Альпах. Праз якія альпійскія вазёры яны працякаюць?).

Асаблівасцю альпійскага клімату зьяўляецца фэн, гарачы і сухі вецер, які дзімне з паўдня, з гор. Гэты вецер раптам падвышае тэмпературу паветра ступеняў (градусаў) на 17 па Цэльсію. У час фэну ўзімку растаюць сънягі, з гор валацца сънегавалы, а ўвесені хутчэй дасыплювае вінаград.

Расыліннасць Альпійскай старонкі адзначаецца такай самай рознастайнасцю, як і клімат, і залежыць галоўным чынам ад вышыні месца над роўнем мора. Вечназялёны паўднёва-эўропейскі дрэвы растуць толькі ў Рывьера ды па берагах вазёраў на паўднёвых схілах (там, дзе падзваротнікавы клімат). Па паўночных прыгор'ях і ў ніжній частцы горных схілаў растуць мяшаныя, пераважна ліставыя лясы, якія складаюцца на поўначы з дубоў, букоў, ельніц і елак, а на поўдні—з ядовых каштануў. Вышэй (пачынаючы ад вышыні 1300—1700 метраў) ліставыя гатункі дрэў зънікаюць, і застаюцца толькі хвоя, мадрына і кядровая хвоя. Затое там побач з лясамі і вышэй за іх (самая непераборлівая дрэўная расыліна могуць расыці да вышыні 2300 м.) распасціраюцца багатыя сочныя лугі з густой травой і прыгожымі рознакалёрнымі краскамі. Яшчэ вышэй на зрывістых, не пакрытых сънегамі схілах трапляюцца адны толькі лішай.

У недаступных альпійскіх лясох і лугох захавалася яшчэ многа розных дзікіх жывёл, адны з якіх, як ваўкі, мяձьведзі, ужо зьніклі ў суседніх раёнінах, другія, як серна, бабак,—заўсёды жылі толькі ў горных мясцовасцях.

Лежачы на мяжы Паўднёвай і Паўночна - Заходній Эўропы, Альпы зьяўляюцца граніцай розных народаў, якія з даўных часоў біліся паміж сабой за панаванье ў гэтай старонцы.

З пачатку гістарычных часоў на паўночных схілах Альп жылі кельты, на паўднёвых—лігурсы, а на ўсходзе, апроч таго,—яшчэ рэты. У часы сусветнай Латынскай (Рымскай) дзяржавы ўсе тутэйшыя плямены падпалі пад уплыў латынцаў, запазычылі ад іх культуру і мову. У часы вялікіх перасяленняў сюды надышлі розныя гэрманскія плямены, з якіх алеманы асталяваліся на поўначы, бургунды—на заходзе, лянгабарды—на поўдні. З часам два апошнія народы з'яўліся з тубыльцамі, латынізаваліся і ўвайшлі ў склад французскай (на заходзе) і італійскай (на поўдні) нацый. Наадварот, алеманы, на зямлі якіх латынскія ўплывы былі слабейшымі, захавалі гэрманскую мову і ўвайшлі ў склад нямецкага народу. Як і заўсёды ў горных старонках, у Альпах захаваліся і рэшткі тубыльцаў. Гэта рэтороманцы або лядыны, патомкі латынізаваных рэтаў. Пасьля ўсіх на паўднёвым усходзе асталяваўся славянскі народ—славенцы.

З сучасных народаў Альпійскай старонкі італійцы (і рэтороманцы) пераважваюць на паўднёвых схілах, французы—на заходніх, немцы—на паўночных, славенцы—на крайнім паўднёвым усходзе. Згодна з гэтым паўднёвая схіла належалі да Італійскага каралеўства, заходняя—да Французскай рэспублікі, на паўднёвым усходзе пачынаюцца ўладанні Паўднёвой Славяншчыны, а на нямецкіх землях утварыліся 2 дзяржавы: Аўстрыя (на ўсходзе) і Швайцарыя, у склад якой уваходзяць часткай землі, залюдненыя і французамі, і італійцамі (і рэтороманцамі).

Сярод заняткаў люднасці пераважвае паўсюды сельская гаспадарка, асабліва гадоўля жывёлы, для якой па горных лугах хапае найлепшай сочнай спажывы. Добра стаіць тамака малочная гаспадарка, выраб сыраў, масла, згушчанага малака. У горах гадоўля жывёлы мае так званы альпійскі пастухоўскі харектар. Узімку жывёлу трymаюць у хлявох па далінах; увесну гоняць угару і пасяўяць у пасе лясоў. Улетку, па меры таго, як раставаюць сінягі у вышэйшых пасох, гоняць жывёлу яшчэ вышэй—у горныя лугі, дзе кожная вёска даліны мае пуніды хаты (так званыя шале) для сваіх пастухоў. Увесені статкі пакрысе спускаюцца на ніз, пакуль на вернуцца ў даліны на вёскі. Земляробства магчыма толькі ў ніжэйшых пасох. Там сеюць кіяxі, пшаніцу, сажаюць вінаграднік, яблыні, ігрушы, а на поўдні, апроч таго, морву ды алейнае дрэва (апшняе толькі ў Рывьёры ды па берагах вазёра Ко-мо і Гарда). Фабрычная прамысловасць пачала красаваць толькі ў апошнія гады, дзякуючы карыстанню сіл горных рэчак. Раней тут панавалі выключна саматужныя промыслы—выраб гадзіннікаў, апрацоўка шоўку і г. д. Затое гандаль з даўных часоў мае вялікую значнасць. Альпійскія праходы вельмі выгодны для зносін. З даўных часоў праз іх пралягаюць важныя гандлёвые дарогі, а ў апошнія часы праз гэтыя праходы прафілі тунелі ды праклалі чыгункі. Па прафілічных далінах таксама

праходзяць лепшыя сучасныя дарогі, а па значных вазёрах адбываеца бойкі паходы рух. Хараство краявіду і дастатнасць добрых дарог вабіць сюды многа падарожнікаў з усёй Эўропы. Што-год сюды наяджае шмат багатага люду, ад якога мясцовая люднасць мае значную карысць.

Паводле асаблівасцій прыроды і люднасці Альпійскую старонку можна падзяліць на 5 асobных краін: 1) Заходнія Альпы, 2) Юру, 3) Швайцарскае ўзгор'е, 4) Швайцарскія Альпы, 5) Усходнія Альпы.

Заходнія Альпы цягнуцца з паўдня на паўнач ад берагоў Міжземнага мора да Леманскаага (Жэнэўскага) возера. Гэтая частка Альпійскага ўкладу складаеца з трох роўнажных ланцугоў. Самы ўсходні з іх, складзены з гранітаў і іншых цвёрдых крышталічных скал, зьяўляецца вадападзелам між рэкамі, што сіцякаюць на ўсход у По і на захад у Рону. (Назаві гэтыя рэкі паводле карты). Па хрыбце гэтага ланцуга праходзіць мяжа Французскай і Італійскай дзяржаваў. З паўдня і з захаду гэты



Мал. 25.—Монблан.

ланцуг ахапляеца другім, *сярэднім*, таксама складзеным з крышталічных скал. Сярэдні ланцуг Заходніх Альп спачатку цягнецца, нібы працят Апеннін, калі самага берагу Міжземнага мора. Пад забаронай гэтай часткі сярэдняга ланцуза прытулілася прыгожая ўзьбярэжжа, гэтак званая Рывьера, з прыемным падзваротнікамі кліматам і багатай вечназялёнай расцвітнасцю. Гэта—беспасрэдны працят Апеннінскай Рывьеры. Зівярнуўшы на паўнач, сярэдні ланцуз дасягае найвялікшай вышыні. Тут, ужо блізка ад Леманскаага возера, знаходзіцца магутнае сугор'е Монблан, верх якога

зьяўляеца найвышэйшым пунктам усяго Альпійскага ўкладу і ўсёй Эўропы, бо дасягае вышыні каля 5 вёрст (4810 мэтраў) над роўнем мора. Вялічэзны палі зерналёду апранаюць гэтую вялізнью гару, магутны ледавікі спаўзаюць па яе схілах у суседнія даліны.

Трэці, самы *заходні* ланцуг Заходніх Альп складаеца ўжо з запнавых пластоў і зьяўляеца значна ніжэйшым за два першыя.

Насельнікі Заходніх Альп пераважна італійцы, або (на заходзе) блізкія да іх паўднёвых французы, займаюцца гадоўляй дробнай жывёлы, у далінах дзе-ні-дзе сеюць збожжа, але жывуць бедна, па ўбогіх, далёка раскіданых адна ад аднай вёсках.



Мал. 26.—Надбярэжжа ў Ніцы.

Выняткам зьяўляеца Рывьера, дзе люднасьць жыве густа, дзякуючы падзваротнікаму клімату, займаеца вінаградніцтвам, садоўніцтвам і ральніцтвам. Тутака добра ўзрастаюць паўднёвые пладовыя дрэвы, алейнае дрэва і морва. Сюды ў чароўна абстаўленыя здароўніцы-курорты зъяжджаюцца лячыцца хворыя на грудзі з усіх краёў сьвету; тутака шукаюць адпачынку і ўzech багатыры ўсёй Эўропы.

Асыродкам гэтага харошага куточка можа лічыцца *Nіца* (150 тыс. нас.), прыгожы горад раскошы, кветак і шыкоўных готэляў для багатых падарожнікаў. Яснае неба, цёплае паветра і вечная зеляніна дрэў асабліва вабяць сюды насельнікаў туманнай Паўночнай Эўропы і ў тым ліку хворых на сухоты, якія лечачца ў ваколічных здароўніцах.

На ўсход ад Ніцы ляжыць самая маленькая паводле прасторы дзяржава Эўропы —княства Монако (21 кв., км. 23000 насельнікаў), у склад якога ўваходзяць толькі 3 маленкіх мястэчкі. Адно з іх—Монтэ-Карлэ слыне сваім домам гульні ў рулетку, дзе чужаземныя багатыры прагульваюць свае гроши на карысць маленкай дзяржавы. (Грамадзянам Монакскага княства гуляць у рулетку забараняецца). У Монако знаходзіцца адна з лепшых белгічных морскіх станцый, дзе можна ўбачыць усякія морскія дзіві Міжземнага мора.

У паўночнай частцы краіны на рацэ Ізэр ляжыць места *Гренобль* (77.000 насельнікаў), культурна-економічны асяродак краіны, з смынным універсytэтам, вырабам скury і пальчатак і бойкім гандлем з Італіяй праз альпійскія праходы.

Юра можа разглядзіцца, як працяг заходняга ланцуза Заходніх Альп. Гэта шэраг нависокіх (найвышэйшы верх Крэт-да-ля-Нэж дасягае 1700 м. н. р. м.) раўнападыжных горных зморшчаў, якія выцягнуліся з паўднёвага захаду на паўночны ўсход. Удоўж іх праходзіць мяжа Французскай і Швайцарскай рэспублік. Як і заходні ланцуг Заходніх



Мал. 27.—Ніца. Пічоры ў гарадzkім садзе.

Альп, Юрскія зморшчи складаюцца пераважна з вапнякоў. Вільгатны і досыць прахалодны клімат іэтай краіны, а таксама няўродлівая вапнавыя грунты перашкаджаюць пашырэнню ральніцтва. Па скуднай пашы на горных схілах насельнікі краіны пасяльця авечак і коз, а ў падгор'ях вырабляюць дзе-ні-дзе віно. З даўных часоў тутэйшая люднасьць шукала пабочных заработкаў, і здаўна тут тысячи гаспадароў займаюцца сама-

тужным вырабам гадзіннікаў. Насельнікі краіны гавораць пераважна француску, і толькі на паўночна-усходніх прыгор'ях—паямецку.

Заходня частка краіны належыць да Французскай дзяржавы; усходня часткі ляжаць у межах Швайцары і складаюцца з некалькіх самаўрадных акруг—так званых кантонau.

У залюдненай немцамі частцы на Рэне ляжыць важны гандлёвы горад **Базэль** (пафранцуску Баль, 140 тыс. насельн.), у якім кръжу юща сухаземная дарогі з Вугоршчыны ўва Францыю і з Італіі ў Заходнюю Нямеччыну праз Альпы. Адгэтуль пачынаецца параходны рух па Рэне. Базэль зьяўляеца самаўрадным швайцарскім кантонам.


Швайцарскія Альпы цягнуцца з захаду на ўсход і складаюцца з двух роўнажных ланцугоў. Абодва гэтыя ланцуgi складаюцца пераважна з крышталічных скал і аддзяляюцца адзін ад аднаго прадоўжнай далінай, па якой на захад цячэ Рона, а на ўсход—вышні Рэн.

Паўднёвы ланцуг зьяўляеца працягам усходняга ланцуга Заходніх Альп, але дасягае большай вышыні, бо найвышэйшая вярхі яго—Монтэ Роза (4640 м. н. р. м.) і стромкі недаступны Матэргорн (4505 м.)—па сваёй вышыні спушчаюць толькі Монблану. Найніжэйшы праход у гэтым ланцугу—Сымплёнскі (2010 м. н. р. м.)—перарэзаны тунэлем, па якім праходзіць чыгунка з даліны Роны ў бок возера Маджорэ. Гэты тунэль цягнецца на 19 вёрст і лічыцца найдаўжэйшым на ўсім сьвеце. На ўсход адгэтуль праз Сэн-Готардзкае зыніжэйне пракопаны яшчэ болей вядомы чыгункавы тунэль (з даліны Рэйсу ў даліну Тычыно).

Паўночны ланцуг Швайцарскіх Альп мусіць лічыцца за працяг сярэдняга ланцуга Заходніх Альп і пачынаеца блізка Леманскага возера пад назовам Бэрнскіх Альп. Хараство краявіду прынаджвае сюды асабліва многа падарожнікаў. Вострыя, апранутыя белымі сінягамі вярхі па-над хмарамі, магутныя ледавікі, прыгожыя горныя лугі ды цёмныя лясы горных схілаў складаюць запраўды цікавае дзіва і могуць лічыцца лепшай аздобай Швайцары. На самыя прыгожыя з Бэрнскіх гор пракладзены асаблівия чыгункі з зубкаўатымі рэйкамі (напрыклад, на слынную прыгожую гару Юнгfrau (4197 м.). З аднай гары (Вэтэргорн 3708 м.) спаўзае самы доўгі ледавік Эўропы, так званы Алечглетчэр (24 км., удоўжкі), што дae ваду пачаткам Роны. Працяг Бэрнскіх Альп пад назовам Фірвальдштэцкіх упіраецца ў аднаназоўнае возера. Калі гэтага возера ляжаць землі, якія могуць лічыцца калыскай Швайцарскай дзяржкаўнасці.

Насельнікі гэтай ваколіцы першыя паднялі штандар паўстання супроць уціску нямецкай улады і паноў і авбясьцілі незалежную Швайцарскую рэспубліку, у склад якой спачатку ўвайшлі толькі 4 кантоны, з часам далучылася яшчэ некалькі сялянскіх суполак і вольных mest і, нарэшце, усе землі краіны Швайцарскіх Альп, Швайцарскага ўзгор'я ды частка Юры. Швайцарская рэспубліка (41300 кв. км., 3900 тыс. нас.) лічыцца фэдэрацийнай і складаеца з асобных маленьких рэспублік — кантонau. Кожны кантон мае свае законы, свой урад і свае парадкі. Толькі вайско-

выя, загранічныя, чыгункавыя ды паштовыя справы знаходзяцца пад кіраўніцтвам супольнага хаўруснага ўраду. Гэты ўрад складаецца з палаты народных прадстаўнікоў, аbabраных ад усяго насялення дзяржавы, рады паслоў (па адным ад кожнага кантону) і хаўруснай рады з старшинай на чале, аbabrannай дэзвюма першымі установамі. Усе мовы, веры і партыі карыстаюцца поўнай свабодай у Швайцары, і шмат так званых політычных злачынцаў з усіх дэяржаў Эўропы хаваеца тут ад прасъледаванняў сваіх урадаў. Сярод дэяржаў Заходнай Эўропы Швайцарская рэспубліка зъяўляеца найболей дэмократичнай. Важнымі асаблівасцямі яе констытуцыі зъяўляюцца: усенароднае галасаванье галоўных законаў і права ўсіх грамадзян падаваць свае законапроекты за належнай колькасцю подпісаў на разгляд законадаўчай установы (парлямэнту).



Мал. 28.—Зубкаўатая чыгунка на гару Рыгі ў Швайцары.

Асьвета ў Швайцары стаіць вельмі высока. Няпісменых бязмалъшто зусім няма; для вышэйшай адукцыі існуе аж 7 універсytетаў, у якіх навучаеца між іншымі шмат чужаземцаў. У Швайцарскіх Альпах мала прыгодней для гаспадаркі зямлі, а дзеля таго гушчыня залюднення тут не-вялікая (каля 50 ч. на кв. км., а месцам толькі 15). Народ жыве небагата, але вольна, адзначаеца сумленнасцю, працаздольнасцю і чыстатой старасьвецкіх поглядаў і звычаяў. На поўдні краіны жывуць італійцы, на паўднёвым усходзе захавалася старадаўняя рэтороманская мова, на паўночы—нямецкая. Аднак усе швайцарцы адчуваюць сябе грамадзянамі аднай дзяржавы і ня імкнутца да злучэння з суседнімі аднамоўнымі вялікімі дзяржавамі.

Як і паўсюды ў Альпах, галоўным заняткам люднасці краіны зъяўляеца гадоўля малочнага быдла. Па багатых горных лугах скажіна знаходзіць найлепшую спажыву ў працягу ўсёй вясны, лета і восені; узімку, яе

трымаюць у далінах па вёсках у хлявох. Сыр, масла, згушчанае малако і чакаляда—галоўныя продукты вывазу з краіны. Важны даход насељнікам даюць чужаземныя падарожнікі, што зъяджаюцца сюды любавацца прыгожай прыродай. Затое швайцарцы налягаюць, каб даць гэтым падарожнікам як мага болей выгод. Па усіх найболей цікавых мясцовасцях пабудованы найлепшыя готэлі; усюды, дзе было магчыма, праложаны найлепшыя дарогі; на вярхі гор шмат дзе вядуть чыгункі з зубкаўтымі рэйкамі. Ня гледзячы на цяжкія прыродныя перашкоды, швайцарская чыгункавая сеть належыць да гусьцейшых у Эўропе. Тунэлі і масты швайцарскіх чыгунак могуць лічыцца дзіўнымі па цяжкасці іх пракладання і чароўнымі па сваёй красе.



Мал. 29.—Лягеры ў Швайцарскіх Альпах.


лёвы горад *Люцэрн* (44000 н.) ляжыць каля выйсьця р. Рэйсу з Фірвальдштэцкага возера ужо на мяжы краіны. (Гл. мал. 31).

Швайцарскае ўзгор'е ляжыць між Юрай і Швайцарскімі Альпамі. Яно выцягнута з паўднёвага заходу на паўночны ўсход ад Леманскага да Бодэнскага вазёрам. У ледавіковую эпоху магутныя альпійскія ледавікі, спаўзаючы з паўночных склоў Альп, патроху пакрылі грубым пластом усю геную краіну, падняліся на Юру і нават перакінуліся праз яе. З таго

Малая колькасць добрай зямлі прымушае швайцарцу сяліцца хутарамі або фольваркамі каля тых кавалачкаў удобнай зямлі, якія раскіданы далёка ад аднаго па далінах і пакатах гор. Толькі на поўдні сярод швайцарскіх італійцаў трапляючы значная вёскі. Гарадоў, больш-меныш выдатных, зусім няма, бо сельская гаспадарка рашуча пераважае ў краіне.

Інтэрлякэн, у які зъяджаюць падарожнікі, што жадаюць узьбірацца на Юнгфрау, зъяўляецца маленькім мястечкам. Поўны чужаземцаў ганд-

о часу на Швайцарскім плоскаўзышы засталіся пласты ледавіковага наўalu, з якіх і складаюцца тамтэйшыя ўзгоркі і груды. У тых месцах, дзе адклалася мала гэтага наўalu, утварыліся яміны-катліны, якія з часам зрабіліся вазёрамі. Асабліва вялікія вазёры стварыліся на ўскрайках краіны: Бодэнскае возера, праз якое працякае Рэн, на паўночным усходзе, і Леманскае, праз якое цячэ Рона, на паўднёвым заходзе. (Якія яшчэ вазёры адзначаны на карце? Якія рэкі праз іх працякаюць?). Клімат краіны вільгатны, заходня-эўропейскі: лета прахалоднае, маразоў узімку бязьмаль-што ня бывае, ападкаў заўсёды хапае.




Мал. 30.—Мясцечка Інтэрлякен каля горы Юнгфрау у Бэрнскіх Альпах.

Грунты пераважна дзярнова-падзолныя, неураджайныя, але, дзякуючы дастатнай колькасці ападкаў, пры добрым угнойванні даюць даволі

значныя ўраджай збожжа. Калісі краіну пакрывалі густыя мяшаныя лясы, але даўно ўжо большую частку іх павысякалі ды ўзаралі. Спачатку сеялі шмат жыта, аўсу, ячменю, пшаніцы ды іншага збожжа, але потым завялі шматпалёуку і цяпер большую частку ралылі засяваюць кармавымі травамі ды корань-плодамі. Свайго збожжа цяпер не хапае, але затое сяяне маюць шмат корму для жывёлы, гадоўля якой зьяўляецца адным з галоўных заняткаў.

За дапамогай моцна разьвітай сельска-гаспадарчай кооперацыі сяяне вырабляюць свае тавары на падставе прынцыпу падзелу працы. Дзякуючы гэтаму продукты насыць сельскай гаспадаркай на Швайцарскім узгор'і многа большая, як у іншых краёх Эўропы.



Мал. 31.—Горад Люцэрн на беразе Фірвальдштэцкага возера.

На берагах швайцарскіх вазёр многа садоў і вінаградняй, а па mestах існуе шмат фабрык, якія замест апалу карыстаюцца сілай горных рэк. З даўных часоў на Швайцарскім узгор'і, як і ў Юрской краіне, краініцы саматужныя промыслы, асабліва выраб гадзіньнікаў. У цяперашнія часы аднак фабрычная прамысловасць мае значна большую вагу, як саматужніцтва. Можна сказаць, што Швайцарскае ўзгор'е належыць да вельмі прымысловых краёў съвету. Сярод мясцовых фабрык пераважваюць буйныя з вялікім лікам работнікаў.

Эта дапамагае работнікам гуртавацца дзеля супольнага змагання за свае інтарэсы. Забастоўкі работнікаў дзеля павя-

лічэння заработнай платы тут здараліся ўжо гадоў 70 назад. Цяпер профэсіянальным работніцкім рухам кіруе Цэнтральны Саюз профорганізацый, які аб'яднаў сотні тысяч работнікаў. Пакуль што гэты Саюз знаходзіцца пад уплывам соцыялістычнай партыі, якая дапушчае супрацоўніцтва з буржуазіяй, аднак сярод фабрычных работнікаў пачынае ўсё большымі сымпатыямі карыстасцца ўтвораная ў 1921 г. комуністычная партыя.

Галоўныя фабрыкі краіны вырабляюць крамніну, трывож, чакаляду, фарбы, апрацоўваюць шоўк, баваўну. Гэтыя праукты зьяўляюцца і галоўнымі продуктамі вывозу з Швайцарскай рэспублікі. Такім чынам, калі Швайцарскія Альпы зьяўляюцца найболей прыгожай і тыповай краінай Швайцарскай дзяржавы, дык Швайцарскае ўзгор'е можа лічыцца асновай яе дабрабыту.

Насельнікі гэтай краіны, як сяяне, гэтак і фабрычныя працаўнікі, жывуць заможна; процілежнасць між багатымі і беднымі тут значна меншая, як у іншых эўропейскіх краёх. На паўднёвым заходзе насельнікі краіны гавораць пераважна пафранцуску, у іншых месцах—панемецку.

Асяродкам французскай Швайцарыі зьяўляецца горад *Жэнэва* (135000 насельнік.), што ляжыць каля выйсця Роны з Леманскага возера ў харошай вясёлай мясцовасці. Горад вядомы сваім універсytэтам, бойкім гандлёвымі зносінамі з Францыяй і вырабам гадзіньнікаў, розных залатых і срэбрых цацак.

На паўночным беразе Леманскага возера ляжыць *Лёзана* (69000 нас.) таксама з французкім універсytэтам, вядомая вырабам чакаляды.

На Аары ў сярэдзіне краіны ляжыць сталіца Швайцарскай дзяржавы *Бэрн* (104000 нас.) з галоўнымі дзяржаўнымі ўстановамі і нямецкім універсytэтам.

Аднак самым вялікім і важным горадам краіны дай усёй Швайцарскай дзяржавы ёсьць *Цюрых* (207000 насельн.), што ляжыць ля аднаназоўнага возера і кіруе гандлем з Італіяй і Аўстрый. Тут гуртујуцца баваўняныя і шоўковыя фабрыкі, а таксама фабрыкі машын, так што гэта галоўны прымысловы асяродак Швайцарыі. Гэта адначасна і культурны асяродак нямецкай Швайцарыі з універсytэтам і політэхнічным інстытутам.

Усходнія Альпы на першы погляд здаюцца беспасрэднымі працягамі Швайцарскіх, аднак маюць шмат асаблівасцяў.

З геолёгічнага погляду Усходнія Альпы зьяўляюцца зусім асобным укладам гор, асобнай дугой горных зморшчаў, якая толькі стыкаецца з Швайцарскімі Альпамі. Так званыя Паўднёва-Усходнія Вапнавыя Альпы лічачца зусім асобным, трэцім горным укладам і паводле сваёй будовы маюць болей супольнага з Дынарскімі гарамі, чым з Альпамі. Заходнія і Швайцарскія Альпы складаюцца з зморшчаў, выгіны якіх накіраваны на

поўнач; зморшы ўсходніх Альп павернуты сваімі выгінамі на поўнач і на поўдзень адначасна,—значыцца маюць болей сымэтрычную будову; Паўднёва-Усходнія Альпы, як і Дынарскія горы, накіраваны выгінамі сваіх зморшчаў на паўднёвы заход у бок Адрыятычнага мора.

У склад Усходніх Альп уваходзіць некалькі прадоўжных ланцугоў, аддзеленых адзін ад аднаго прадоўжнымі далінамі. *Паўночны* з гэтых ланцугоў складаецца пераважна з вапнявых, а таксама і іншых пластовых земных парод і цягнеца ад Бодэнскага возера на заход аж да Вены і Дунаю. Там, дзе гэтыя горы складаюцца з пескавікоў, лупнякоў або зылепнякоў, там яны адзначаюцца адхоннымі схіламі, мяккімі абрывамі, зялёнімі лугамі і сенажацямі, па якіх пасьвіцца найлепшае малочнае быдла. (Альгэйскія Альпы). Наадварот, там, дзе пераважаюць вапнякі, расьліннасць убогая, схілы голыя, стромкія і хмурыя. (Значная частка Баварска-Тырольскіх Альп). У трох месцах праз паўночны ланцуг праціваюцца ў вузкіх далінах бурныя Альпійскія ракі (Ін, Зальцах, Энс). Яны ў сваёй вышнівіне цякуць па шырокай прадоўжнай даліне, на поўдзень ад якой узвышаюцца высокія горы сярэдняга ланцуза. *Сярэдні* ланцуг складаецца з гранітаў, гнейсаў і іншых крышталічных цвёрдых скал і цягнеца ад паўднёва-альпійскіх вазёраў (Маджорэ, Комо і інш.) спачатку на паўночны ўсход, а пасля проста на заход роўналежна паўночнаму. Клімат тут, як і паўсюды ў Альпах, вільгатны, а з гэтай прычыны вярхі гор заўсёды ўвінуты хмарамі, з якіх улетку льлецца даждж, а ўзімку падае снег. Найвышэйшая вярхі ланцуза: Ортлер (3900 м. н. р. м.), Грос Глёнэр (3798 м.) і іншыя апрануты вечнымі снегамі, з якіх пачынаюцца магутныя ледавіковыя струмені. Па схілах ніжэй снегавой мяжы растуць прыгожы сочныя лугі, а яшчэ ніжэй—густыя лясныя пушчы. Праходы праз сярэдні ланцуг, напрыклад, Брэнэр між Эцтальскімі Альпамі і Высокім Таўэрнам (1370 м.) ляжаць нявысока і выгодны для зносін.


Прадоўжная даліна, па якой працякае рака Драва, аддзяляе сярэдні ланцуг ад так званых *Паўднёва-Усходніх Альп*, якія складаюцца пераважна з вапнякоў, лёгка прапускаючых воду. Горы там маюць выгляд дзіўных веж, зубкоў, слупоў і г. д. і звычайна пазбаўлены лесу і сочных лугоў. Толькі там, дзе вапнякі замяняюцца лупнякамі і марглямі, зелянеюць лугі і сустракаюцца гаі.

Усходнія Альпы адразыняюцца ад Заходніх і Швайцарскіх між іншымі сваімі багацьцем на розныя карысныя мінералы. У Паўночна-Усходніх Вапнявых Альпах трапляюцца соль, месцам жалезная руда і вугаль; сярэдні ланцуг зъмяшчае яшчэ болей жалеза, а апроч таго крыху золата і серабра; у Паўднёва-Усходніх Альпах знаходзяць волава і жывое серабро.

Праўда, здабыванье солі ў апошнія часы зъменышлася, а дарагіх мэталаў цяпер і зусім не здабываюць, але жалезнай руды знаходзяць вельмі многа, так што краіну можна лічыць прамысловай. Жалезнай руда

перарабляеца на мясцовых гутах і фабрыках. Сярпы, нажы, косы і іншыя жалезныя вырабы ў значнай колькасці вывозяцца адгэтуль за межы. Да вайны іх вывозілі між іншым і ў Беларусь і ў Расію. Аднак і сельская гаспадарка ў краіне стаіць на горай, чымся ў Швайцарыі. У прадоўжных далінах Усходніх Альп і ў Венскай нізіне каля Дунаю шмат ураджайных куточкаў, па якіх добра ўзрастает збожжа, садовіна і вінаграднік. У паўднёвых далінах пад забаронай гор расце морва, лісьцем якой жывіцца шаўкоўны вусень. Нарэшце каля вазёра Кому, Маджорэ і іншых съплюць паўднёвые плады і растуць вечназялённыя дрэвы. (Чаму?). Як і ў Швайцарыі, гэтак месцам і ўва Усходніх Альпах па горных лугах пасъвяць найлепшу малочную жывёлу, а па рэках сплаўляюць горны лес у бязлесныя Дунайскія нізіны.

На поўначы краіны жывуць пераважна немцы, на паўднёвым усходзе—славенцы, на паўднёвым заходзе—італійцы (і рэторomanцы або лядыны).



Мал. 32.—Места Зальцбург ува Усходніх Альпах.

Немцы Усходніх Альп паходзяць ад гэрманскага племя баувараў, якое жыло і далей на поўнач у Нямеччыне. З даўніх часоў Паўночна-Усходнія Альпы і Венская нізіна мелі сувязь з Нямеччынай. Аднак прыродныя варункі ў Альпах маюць мала падобнасці да прыродных варункаў Нямеччыны, інтэрэсы альпійцаў і насельніцтва Нямеччыны маюць мала супольнага, а дзеля таго ў сувязь паміж імі ня была трывалай. З нямецкіх зямель ува Усходніх Альпах была ўтворана асобная дзяржава—Аўстрыя, якой пашанцавала злучыць пад сваёй уладай вяліз-

ныя прасторы Сярэднай Эўропы. Да гэтай дзяржавы былі далучаны Чехія, Славенскія землі і рознастайныя краіны з польскім, украінскім, румынскім і сэрбскім насяленнем. Злучыўшыся з Вугоршчынай, якая ляжыць у Сярэдня-Дунайскай нізіне, Аўстрыя набыла назоў Аўстра-Вугоршчыны і зрабілася вялікай дзяржавай, ядром якой былі нямецкія землі ўва Ўсходніх Альпах. Сувязь краін, якія ўваходзілі ў склад Аўстра-Вугоршчыны і мелі паміж сабой вельмі мала супольнага, заўсёды была штучнай і лёгка парвалася ў час вялікай вайны 1914-18 гадоў. Ад вялікай Аўстра-Вугоршчыны засталіся пад кіраўніцтвам Аўстрыі толькі нямецкія землі ўва Ўсходніх Альпах ды й то частка іх у сярэднім ланцуту адышла да Італійскага каралеўства.

У сучасны момант так званая Нямецка-Аўстрыйская рэспубліка ўладае паўночным ланцутом і часткай сярэдняга ланцута (84000 кв. км., 6450 тыс. насельн.); паўднёвая частка краіны належыць да Італіі; паўднёва-ўсходнія ўскрайкі—да Паўднёва-Славянскай дзяржавы; паўночны край—да Нямеччыны.

На мяжы Нямецкай Аўстрыі і Швайцарыі калія Рэну захавалася маленькая карлавая дзяржава Ліхтэнштейн з 8000 насельнікаў. Пасля разбурэньня Аўстра-Вугоршчыны Ліхтэнштейн пачаў перагаворы з Швайцарскім урадам наконт злучэння ў адну дзяржаву.


Нямецкая Аўстрыя абымае найбагацейшыя часткі краіны, у якіх высока стаяць гандаль і прымесловасць. Пасля вайны аднак гэтая частка вельмі зъяднела.

Пасля вайны Нямецкая Аўстрыя згодна мірнай умове ў Сэн-Жермене (ува Францыі) мусіла ўзяць на сябе абавязак заплаціць Антанце за ўсю тугошную шкоду, яку ў час вайны зрабіла Аўстра-Вугоршчына дзяржавам Антанты. Але з тэй прычыны, што маленькая Аўстрыя зрабіць гэтага не магла, уся яе продукцыя і фінансы былі пастаўлены пад нагляд асаблівой Міжнароднай Рэпарацыйнай Комісіі. Фактычна Аўстрыя зрабілася колёніяй дзяржаў Антанты. Працоўны люд Аўстрыі апынуўся ў вельмі цяжкім становішчы. Каб трохі палепшиць гэтае становішча, работнікі шчыльнай гуртующа ў профсаюзы. У 1918 г. тут было 295 тысяч членоў профсаюзаў, а ў 1921—ужо 1000000. Побач з узрастаннем професіянальных організацый узмацняюцца і політычныя партыі работнікаў. Пашырэнню комуністычнага руху спрыяў між іншым зварот пасля вайны палонных аўстрыйцаў, асабліва тых, якія былі ў Расіі. Пакуль-што большасць фабрычных работнікаў знаходзіцца яшчэ ў шэрагах соцдэм. партыі, а сялянствам кіруе партыя так званых хрысьцянскіх соціялістых. Аднак уплыў комуністычных на працоўныя люд павялічваецца.

У межах Нямецкай Аўстрыі знаходзіцца сталіца былай Аўстра-Вугоршчыны, адзін з найвялікшых гарадоў Эўропы (4-ты паводле величыні) Вена (1842 тыс. насельнікаў). Гарад гэты ляжыць на Дунаі ля самых усходніх адгор'яў Альп у асяродку так званай Венскай нізіны.

Дунай зьяўляецца лепшай дарогай з Нямеччыны ў Вугоршчыну і наагул на паўднёвы ўсход Эўропы ды ў Малую Азію. З другога боку ў Вене крыжуюцца вельмі важныя чыгункі з Расіі, Беларусі і Польшчы ў Італію, а з Нямеччыны і Чехіі ў Вугоршчыну і на Балканскі паўвостраў. У Вене сходзяцца галоўныя чыгункі Нямецкай Аўстрыі, якія цягнуцца па прадоўжэніях далінах Усходніх Альп. Усе гэтыя выгоды падажэнныя тлумачаць вялікае гандлёвае значэнне Вены, а таксама і гістарычны лёс яе, як сталіцы Аўстра-Вугоршчыны.

У Вене гуртуеца большасць фабрык краіны. Тут апрацоўваюць скuru, шоўк, вырабляюць машыны, мэблі, розныя мастацкія тавары і г. д. Вялізныя прыгожы будынкі ўсялякіх палацаў, сабораў, тэатраў і кола бульвараў і паркаў, акружаваючы асяродак гораду, робяць Вену адным з



Мал. 33.—Вена.

найпякнейшых гарадоў Эўропы. Двяякуочы сваім університетам, тэхнічнай і іншым вышэйшым школам, а таксама музеям і розным культурна-асветным установам, Вена мусіць лічыцца адным з галоўных культурных асяродкаў нашае часткі сьвету.

На чыгуцца з Вены да берагоў Адрыятычнага мора на р. Мур ляжыць другі гарад краіны па колькасці насельнікаў—Грац (157000 нас.) з університетам і буйной жалезнай прымесловасцю.

Запраўдным альпійскім гарадам зьяўляецца Інсбрук (57000 нас.), што ляжыць у даліне р. Ін у чароўнай мясцовасці між паўночным і сярэднім ланцурамі Усходніх Альп. Гэта культурны асяродак так званага Нямецкага Тыrolю, горнага краю, падобнага па сваёй прыродзе да Швайцарскіх Альп.

Тут таксама ёсьць університет, але горад болей вядомы, як месца збору падарожнікаў, якія прыяджаюць любавацца краявідам Усходніх Альп.



Мал. 34.—Горад Інсбрук.

У таク званым Паўднёвым Тыролі, залюдненым італійцамі (і рэтороманцамі) і забраным Італіяй ад Аўстрыі ў час вялікай вайны, ляжыць Трэнтыно (панамецку Трыент, 30000 нас.), асяродак шоўкавай прамысловасці. На паўднёвых схілах Усходніх Альп у ваколіцы, якая здаўна належала да Італіі, ляжыць яшчэ некалькі значных гарадоў, вядомых вырабамі з шоўку. Найвялікшы з іх Вэрона (86000 насельн.).

Балканскі паўвостраў.

(Азнач яго географічнае палажэнне. Пералічы паводле карты, якія моры яго атачаюць? Які выгляд маюць яго берагі? Якія другарадныя паўвостравы ўваходзяць у склад Балканскага? Якія астравы ляжаць у морах, што атачаюць Балканскі паўвостраў? За дапамогай якіх пратокаў і якога мора Чорнае мора злучаецца з Эгейскім?)

Балканскі паўвостраў ня мае такой выразнай паўночнай мяжы, як Пірэнэйскі паўвостраў або Італія, якія адмяжоўваюцца ад рэшты Эўропы магутнымі горнымі ланцугамі (якімі?). За паўночную мяжу Балканскага паўвострава лепей за ўсё прымаць раку Дунай і яго прытоку Драву.

Нават тыя часткі Альп, што ляжаць на поўдні ад вышняй Дравы, так званыя Паўднёва-Усходнія Вапняковыя Альпы, можна было-б далучыць да Балканскага паўвострава, бо і паводле сваёй будовы і водлуг асаблівасцяў насяленення яны вельмі падобны да Дынарскіх гор, якія ляжаць на Балканскім паўвостраве, далей на паўднёвы ўсход.

На заходзе Балканскага паўвострава ўдоўж берагоў Адрыйянтычнага мора цягнуцца роўнажежныя ланцугі Дынарскіх горных эморшчаў, скла-


дзеных пераважна з вапнякоў. На ўсходзе знаходзіцца ўклад Балканскіх горных эморшчаў, ад імя якіх атрымаў свой назоў уесь паўвостраў. Паміж гэтых двух укладаў маладых эморшчавых гор, па сярэдзіне паўвострава захаваліся магутныя старадаўнія горсты, падобныя да горстаў Паўночна-Захадній Эўропы, або да гор, што атачаюць Кастыльскае плоскаўзвышша.

Клімат Балканскага паўвострава паўночнага сухі, асабліва ў сярэдзіне і на ўсходзе. Зіма там халодная, сънежная, лета сухое, съпякотнае. Толькі па ўз্বярэжжах, перш за ўсё на ўз্বярэжжах Адрыйянтычнага ды Эгейскага мораў, клімат запраўды падзваротнікавы, з цёплай дажджыстай зімой. Па гэтых ўз্বярэжжах растуць макі і вечназялённыя дрэвы. (Успомні, якія вечназялённыя расылі трапляюцца ў Паўднёвой Эўропе). Раўніны ўнутраных частак паўвострава пакрыты стэпавай расылінасцю, схілы гор—лясамі, а вярхі гор—лугамі, сочнымі на гранітах і лупнякох, убогімі на вапнавых скалах.

У горных лясах краю захавалася шмат розных дзікіх жывёл, якіх ужо мала засталося на заходзе нашае часткі сьвету: мядзьведзяў, ваўкоў, серн і г. д.

Блізкасць Балканскага паўвострава да Азіі адбываецца на яго расылінным і звярынным съвеце, ўсё роўна як блізкасць Афрыкі адбываецца на стварэннях Пірэнэйскага паўвострава. Між іншым тут сустрэкаюцца шакалы і гіэны, тыповыя звяры пустынь Захадній Азіі.

Аддзелены ад Азіі толькі вузкімі пратокамі, лежачы на самай кароткай дарозе з Захаднім Азіям ў Захаднюю Эўропу, Балканскі паўвостраў адразыняецца ад Пірэнэйскага і Апеннінскага перш за ўсё рознастайнасцю свайго насяленення. Дзесяткі народаў пераходзілі праз гэтую старану, мяшаліся з тубыльцамі і пакідалі тут свае ўплывы. Рознастайная паверхня паўвострава дапамагала захаванню пляменьевых асаблівасцяў тутэйших народаў і ўтварэнню асобных невялікіх самастойных дзяржаў. Паводле пахаджэння сучаснай люднасці і яе асаблівасцяў Балканскі паўвостраў



Рыс. 35.—Народы Балканскага паўвострава.

можна падзяліць на 6 краін: 1) Славеншчыну, 2) Сэрбію, 3) Альбанію, 4) Балгарию, 5) Грэцыю і 6) краіну пратокаў з мяшанай люднасцю, у склад якой уваходзяць туркі, грэкі, балгари і іншыя народы. Згодна з гэтым тут утварылася 5 асобных дзяржаў: Паўднёва-Славяншчына або Сэрбска-Харвацка-Славенская каралеўства з перавагай сэрбска-славенскай люднасці, Альбанія, Балгария, Грэцыя і Турэччына, да якой калісь належала амаль-што ўесь шаўвостраў, а цяпер належыць толькі паўднёва-усходні куток паўвострава. Межы сучасных балканскіх дзяржаў аднак ня сходзяцца з межамі адпаведных балканскіх народаў. Балканскія дзяржавы пакуль-што бязупынна змагаюцца паміж сабой, адбіваюць адна ад аднай кавалкі зямлі, часта ня лічачыся з тым, якая люднасць жыве на гэтых кавалках і да каго яна імкнецца. У сучасны момант самай магутнай з балканскіх дзяржаў зьяўляецца Паўднёва-Славяншчына. Апрача балканскіх дзяржаў кавалкамі Балканскага паўвострава ўладаюць Румынія (на паўночным усходзе) і Італія (часткай заходняга ўзьбярэжжа).

Усе балканскія краіны, як і наагул уся Паўднёвая Эўропа, адзначаюцца перавагай сельскай гаспадаркі над фабрычнай і нетракапальнай працьвасцю. На ўзьбярэжжах галоўную ролю грае садоўніцтва і вінаградніцтва, на раўнінах у сярэдзіне паўвострава—ральніцтва, у горах—гадоўля жывёлы.

Славеншчына ляжыць на крайнім паўночным заходзе Балканскага паўвострава і абымае плоскаўзышша Карст, якое злучае Паўднёва-Усходнюю Вапнавую Альпы з укладам Дынарскіх гор.


Апроч таго да Славеншчыны можна было-б далучыць і сям'я Паўднёва-Усходняй Альпы.

Плоскаўзышша Карст складаецца з вапнякоў і асабліва вядома цікаўнымі, так званымі *карставымі* зьявамі. Рэкі там цякуць часткай на паверхні, часткай пад зямлём у пячорах; часта сустракаюцца часовыя вазёры (напрыклад, Цыркніцкае) з падземным стокам і г. д.

Вада, асабліва такая, што зъмяшчае ў сабе двутленік вугалю (CO_2), распускае вапну, прамывае ў ёй падземныя ходы—пячоры, па якіх уходзіць глыбока ў зямлю, дзе ўтварае сець падземных рэк, падземных вазёр і г. д. Гэтым і тлумачацца карставыя зьявы. Звычайна рэкі пачынаюцца на паверхні, але як толькі даходзяць да вапнавага груда, дык зънікаюць, вада іх уходзіць пад зямлю ў пячоры. Пячоры Славеншчыны, напрыклад, слынная Адэльсбэрская пячора (каля мястэчка Адэльсберг), часамі маюць па некалькі вёрст удоўжкі. Часта ў гэтых пячорах вада прасачваецца з столі і стропаў у стане дробных капак, якія паруюць, пакідаючы на сваім месцы маленькія крошачакі вапны, што былі ў іх распушчаны. З гэтых крошачак пакрысе ўтвараюцца гэтае званыя нацёкі вапны (стяляктыты), якія зъзвешваюцца з столі, нібы лядзяныя сусолкі з страхі. Калі капкі вады, перш як выпарыцца, падаюць па падлогу пячоры, дык крошачкі вапны

застаюцца ад іх на падлозе, а з гэтых крошачак складаюцца нацапкі вапны (стялягміты), якія нарастаюць з падлогі насустреч нацёкам і часамі зрастаютца з нацёкамі ў адзін слуп.

Большасць насельнікаў краіны—славенцы. Гэта асобны паўднёва-славянскі народ, кроўны сэрбам, здольны і працавіты. Ён ужо стварыў досьць багатую прыгожую літаратуру. На поўдні краіны, на паўвостраве Істрыя, жыве многа сэрбаў-каталікоў (харваты), а па ўзьбярэжжах і ў гарадох сустракаюцца яшчэ італійцы. Аднак і ў гарадох, напрыклад, у Трыесце, дзе даўней большасць насельнікаў лічыла сябе італійцамі, штогод мациней адчуваеца адраджэнне славян. Тыя, што раней лічылі сябе італійцамі, у апошнія гады пачынаюць съядома зваць сябе славенцамі або харватамі.



Мал. 36.—Адэльсбэрская пячора з вапнавымі нацёкамі.

Пасля разбурэння Аўстрыі, да якой перад сусветнай вайной належала краіна, значная частка залюдненых славенцамі ды харватамі земляў (Горыца, Трыест, Істрыя) адышла да італійскай дзяржавы і толькі ўнутраныя землі (галоўным чынам даўна-аўстрыйская провінцыя Крайна) увайшли ў склад Паўднёва-Славянскага каралеўства.

Насельнікі ўзьбярэжжа Славеншчыны займаюцца рыбацтвам, вінаградніцтвам, здабываннем морскай солі і зьбіраннем пладоў алейнага дрэва. У сярэдзіне краіны сеюць збожжа, гадуюць авечкі, а на заходзе плоскаўзышша Карст (каля места Ідры) распрацоўваюць багатыя паклады жывога серабра.

Асяродкам земляў, залюдненых славенцамі, лічыцца *Любляна* (60 тысяч насленікаў), галоўнае места тэй часткі краіны, якая ўваходзіць у склад Паўднёвай Славяншчыны.

Без параўнання большую вагу мае *Трыест* (162 тыс. насленікаў), найвялікшы горад, здабыты Італій у час агульна-эўропейскай вайны. Гэта—галоўная морская прыстань на Адрыятычным моры, праз якую вывозяць свае тавары ня толькі Славеншчына, але і Аўстрыя, Чэха-Славаччына і Паўднёвая Нямеччына*).

На крайнім поўдні паўвострава Істріі ляжыць яшчэ лепшая прыстань *Пола* (70 тыс. насленікаў), даўней аўстрыйская, цяпер італьянская морская крэпасць.

Сэрбія абымае прастору, што ляжыць на паўднёвы ўсход ад Славеншчыны аж да рэк Дрыну, вышняга Вардару і Маравы. (Адшукай па карце, куды ўліваюцца гэтыя рэкі?). На заходзе гэтай краіны ўдоўж берагоў Адрыятычнага мора цягнуцца роўнайленные ланцугі Дынарскіх зморшчавых гор. Самая заходнія з гэтых ланцугоў, як відаць, апусціліся ніжэй роўня мора, так што ад іх засталіся толькі вярхі, з якіх склашаецца ланцуг вузкіх даўгіх астралюбів, аддзеленых ад сухазем'я такімі вузкімі пратокамі,—затопленымі прадоўжнімі горнымі далінамі. Месцам горы ланцугі яшчэ ня зусім адлучыліся ад контынэнту і маюць выгляд паўвостраваў, злучаных з контынэнтам вузкімі пярэсмыкамі. Шмат буктаў і затокаў уразаецца тут у контынэнт **).

Хаця вышыня Дынарскіх гор і ня вельмі вялікая (ня болей 2600 метраў над роўнем мора), але яны паўсюды зьяўляюцца вялікай перашкодай для зноса насленікаў Балканскага паўвострава з узъбярэжжам Адрыятыкі. Тут няма такіх выгодных праходаў, якімі адзначаюцца Альпы; мала рэк, пераразаючых горы, а калі й сустракаюцца рэкі на паверхні, дык яны маюць вельмі глыбокія вузкія даліны з няпрыступнымі зрывістымі съценкамі і мала дапамагаюць зносінам праз горы. Няма тут і тэй рознастайнасці, таго багацця колераў, якое лічыцца найлепшай аздобай Альп. Паўсюды на паверхні выходзяць голыя вапняковыя скалы, няпрынаднія, змрочныя, няпрыступныя. Асабліва няпрыступнай лічыцца паўднёвы куток—так званая Чорнагорыя, у якой знаходзяцца й найвышэйшыя горы Дынарскага ўкладу (Дурмітор 2528 метр над р. м.). Як і ў Славеншчыне, тут вельмі часта сустракаюцца карставыя зьявы: зынікаючыя рэкі, пячоры з нацёкамі, часовыя вазёры і г. д.

Часовыя вазёры, з якіх вада сьцякае пад зямлю праз прыродныя калодзежы, маюць вялікую вагу ў Дынарскіх горах. У сухую пару гэтыя вазёры ўсыхаюць, а на іх месцы застаюцца так званыя „полы“—катліны, угноенія вазёрным глеем і дзеля таго вельмі ўраджайні.

* Гандлёвыя абарат Трыесту да вайны дасягнулі 512 міліёнаў рублёў золатам.

**) Берагі такога выгляду, як тут, завуща дальманскімі па імю тутэйшай паўзморской провінцыі Дальмациі.

Толькі сухія кусткі ды ўбогая рэдкая травіца могуць расці па вапнякох Дынарскіх гор.

На паўночным усходзе Дынарскага ўкладу, у так званых Босьнійскіх Рудных горах, з-пад вапнякоў высоўваюцца крышталічныя лупнякі. Там горы маюць болей адхонныя схілы, рэкі спатыкаюцца часцей і маюць болей адхонныя берагі. Там і расцінаюцца багацця—на схілах гор расцуть густыя дубовыя ды букавыя лясы.

Яшчэ далей на поўнач і ўсход, па-за рэкамі Савай і Дрынай *), пакрысе зынікаюцца зморшчавыя горы Дынарскага ўкладу і замяняюцца стравечнымі горстамі, складзенымі з гранітаў ды гнэйсаў і пакрытымі багатай лясной расцінайсцю.

Горы з мяккімі абрывамі, адхоннымі схіламі і акругленымі вярхамі чаргуюцца тамака з ураджайнімі нізінамі, пакрытымі лёсам. Між Савай і Дравай ляжыць асабліва вялікая багатая нізіна, над якой дзе-ні-дзе ўзьдымяюцца асобныя вапняковыя або лупняковыя ўзоркі. Ува ўсходніяй Сэрбіі найлепшымі куточкамі зьяўляюцца даліны рэк Маравы і вышняга Вардару, пакрытыя тлустай чорназемнай глебай.

Мы ўжо ведаем, што на Балканскім паўвостраве клімат можа лічыцца падзваротнікам толькі па ўзъбярэжжах. Такім падзваротнікамі кліматам адзначаецца і сэрбскае ўзъбярэжжа Адрыятычнага мора. Дынарскія горы засланяюцца гэтае ўзъбярэжжа ад халодных паўночных вятроў, так што там зіма ѿплай і вільгатная. Аднак і там часта з Дынарскіх гор дзымуць халодныя паўночна-ўсходнія вятры, вядомыя пад назовам „бора“. Ападкаў на ўзъбярэжжы выпадае вельмі многа (каля буцькі Катаро выпіваецца каля 4360 міліметраў дажджу што-год). Дзякуючы ѿплай зіме ды вялікай колькасці ападкаў, там могуць расці, абы толькі была глеба, вечназялённыя макі і гайкі алейных дрэў.

Сярэдняя тэмпература студзеня ў мястечку Дуброўніку (Рагузе) $+8,8^{\circ}$, сярэдняя ліпеня $+25,5^{\circ}$.

На ўсход ад ўзъбярэжжа клімат сушэйшы і халаднейшы. Лета, праўда, бязмаль такое-ж гарачае, але зіма марозная.

Нават ужо ў месцы Цэтынье, якое ляжыць блізка ад мора, але акружана гарамі, сярэдняя тэмпература студзеня $-1,4^{\circ}$, а ліпеня $+22,6^{\circ}$.

Дрэвы ў сярэдзіне Сэрбіі мусіць скідаць сваё лісце ўзімку, вечназялёных расціні там ужо няма. Ападкаў там выпіваецца значна меней, але расцінаюцца залежыць на столькі ад колькасці ападкаў, колькі ад گрунтоў. Дзе паверхня складзена з вапнякоў, там вада ўходзіць пад зямлю, а на паверхні вады не хапае, і расцінаюцца там кепская. Наадварот—там, дзе گрунт лупняковы або камяністы, вада тримаецца ў глебе, а расцінаюцца складаецца з прыгожых густых лясоў. На паўночным усходзе па чорназемнай глебе на лёссе трапляецца нават стэп.

*) Адшукай іх на карце. Асьцерагайся, каб не пераблытаць Дрыну і Дрын. Куды іячэ Дрына? Куды Дрын?

Насельнікі Сэрбскай краіны—сэрба-харваты або проста сэрбы—належаць да паўднёвых славян і, як тыповыя славяне, адзначаюцца беспасрэднасцю, прыветлівасцю, простасцю і гасціннасцю. Большаясьць іх жыве пастарасьвецку, пераважна па вёсках вялікімі сем'ямі, часта па некалькі дзесяткаў чалавек у кожнай сям'і.

Звычайна сэрбаў дзеляць на ўласна-сэрбаў і харватаў, але паміж імі амаль-што ніякай розніцы няма, апрача таго, што харваты—каталікі і пішуць латынскімі літарамі, а ўласна-сэрбы—праваслаўныя і карыстаюцца кірыліцай. Адзіная агульная мова (якая між іншым мае шмат супольнага з беларускай) і агульная літаратура злучае харватаў і сэрбаў у адзін народ. Апрача праваслаўных і каталікоў ёсьць яшчэ сэрбы-магомэтане.



Мал. 37.—Сэрбы-чорнагорцы.

Калісі паміж сэрбамі розных вер адбываліся ўпартыя рэлігійныя змаганні, але цяпер гэтыя змаганні можна лічыць аканчальнай зынкшымі ў звязку з агульным павялічэннем абыякіх адносін да рэлігіі. Зразумела, што сярод запісаных праваслаўных або магомэтанамі ці каталікамі шмат атэістых, якія ня трymаюцца анікай рэлігіі.

Сэрбы стаяць яшчэ нізка паводле сваёй культуры. Большаясьць іх ня ўмее пісаць і чытаць, мала хто з іх атрымоўвае сярэднюю і вышэйшую адукацыю. Аднак у іх ёсьць 2 універсітэты (у Заграбе і ў Белградзе), каля якіх гуртуюцца лепшыя навуковыя сілы.

Апрача сэрбаў на ўзьбярэжжах і астраўох Адрыятычнага мора жыве некалькі тысяч італійцаў ды й то пераважна ў гарадох.

У сярэдня вякі сэрбы ўжо стварылі магутную дзяржаву, якая існавала да 1389 г., калі яе перамаглі і зруйнавалі туркі. 440 гадоў большасць сэрбаў заставалася пад цяжарами турэцкага панаванья, і толькі самы паўднёвыя куток краіны—Чорнагорыя, дзякуючы няпрыступнасці сваіх гор, упартыя баранілася ад туркаў, адбівалася ад альбанцаў, вэнэцыйцаў і французаў і заставалася незалежнай аж да часу апошніяй сусьветнай вайны.

У 1829 годзе атрымала самаўрада, а ў 1878 годзе зрабілася самастойнай дзяржавай яшчэ Усходняя Сэрбія, што ляжыць у вадазборы ракі Мараўы. Аднак большая частка Сэрбіі заставалася яшчэ пад ярмом чужынцаў. Яшчэ паўночная частка краіны, так званыя Харвація й Славонія, якія належалі да Вугоршчыны, карысталіся некаторым самаўрадам, мелі свой сойм і нават універсітэт з выкладаннем науку у сэрбскай мове. Заходня-ж паўзубярэжная паласа (Дальмация) належала спачатку да Вэнэцыі, а потым да Аўстрыі, і сярэдня краіны—Босьнія, Герцэгавіна і Старая Сэрбія—заставаліся пад Турэччынай, на глядзячы на многаразовыя паўстанні мясцовых насельнікаў. У 1877 годзе Босьнію й Герцэгавіну окупавалі, а ў 1908 г. абвясцілі сваёй уласнасцю аўстра-вугорцы. Такім чынам Сэрбія была падзелена штучнымі межамі на 6 частак, з якіх тры (Харвація з Славоніяй, Дальмация і Босьнія з Герцэгавінай) належалі да Аўстра-Вугоршчыны, адна (Старая Сэрбія)—да Турэччыны і дзве (Чорнагорыя і Усходняя Сэрбія) былі самастойнымі. Аднак усе сэрбы захавалі ў чыстцы сваю мову, свае норавы ды звычаі і заставаліся адзінным народам.

У 1912 годзе Усходняя Сэрбія і Чорнагорыя ў вайне з Турэччынай здабылі і падзялілі паміж сабой Старую Сэрбію, а пасля сусьветнай вайны 1914-18 гадоў з імі злучыліся бязмаль-што ўсе землі, залюдненныя ня толькі сэрбамі, але й славенцамі і належашыя раней да Аўстра-Вугоршчыны. Такім чынам утварылася нарэшце досьць вялікое Сэрбска-Харвацка-Славенскае каралеўства, або Паўднёва-Славянская дзяржава (246000 кв. км., 12500 тыс. насельнікаў). Апрача Славеншчыны і Сэрбіі ў склад гэтай дзяржавы ўваходзіць частка Македоніі з перавагай балгарскай люднасці. Гэтую частку Македоніі здавала яшчэ Усходняя Сэрбія ў 1912 і 1913 гадох у час вайны з Турэччынай і Балгарый.

Сэрбска-Харвацка-Славенскае каралеўства лічыцца констытуцыйнай монархіяй, у якой політычныя права належаць да ўсіх дарослых мужчын. Аднак фактычна ў гэтыя дзяржаве пануе поўнае бяспраёве для тых, хто адкрыта змагаецца з буржуазіяй. Забастоўкі тут спыняюцца за дапамогай войска, супроты комуністых выдаюцца асаблівым законам, так што комуністичная партыя цяпер там існуе нелегальна. У 1921 г. нават з парламэнтам павыганялі комуністых, хада іх там было 59 чал. Ня глядзячы на праследаванні, комуністычны рух у Сэрбіі пашыраецца, так што пад моцным упрыгожваннем комуністых знаходзіцца большасць профсаюзаў. У звязку з гэтым буржуазны ўрад Паўднёва-Славянскай дзяржавы распушыціў ня толькі ком. партыю, але таксама і профсаюзы.

Пасьля вайны 1914 - 18 г., калі дзялілі ўладаныні Аўстра-Вугоршчыны, да якой належалі ўзьбярэжжы Сэрбii, урад Італійской дзяржавы меры ў захапіць усе лепшыя сэрбскія прыстані. Аднак большая частка іх, як і ўсё іншыя землі краіны, засталіся за Паўднёва-Славянскім каралеўствам.

Ува ўсіх частках Сэрбii сельская гаспадарка пераважвае над іншымі заняткамі. Аднак і для сельскай гаспадаркі ў заходній вапняковай Сэрбii варункі благія. Нават на ўзьбярэжжы мала гожай для вырабу зямлі, але там усё-ж сустракаюцца кавалкі, пакрытыя глебай, дзе, дзякуючы цёпламу і вільгатнаму падзваротнікаму клімату, добра ўзрастает вінаграднік, з якога гатуюць найлепшыя гатункі віна. Апроч таго, там красуе рыбацтва і іншыя морскія промыслы. На ўсход ад узьбярэжжа па бязводных вапняковых скалах Дынарскіх гор люднасьць жыве вельмі бедна. Там бязмаль-што зусім ня можа расці збожжа, няма ані лесу, ані альпійскіх лугоў. Убогай траўкі хапае хіба што на корм самай нягрэблівой жывёлы. Галоўным занятыкам рэдкай люднасьці зьяўляецца гадоўля авечак і коз.

Толькі ў так званых „польях“, угноеных вазёрным глеем, пасьля ўсыханья іх добра ўзрастает і хутка пасьпявае ўсялякае збожжа.

Месцам, каб скарыстаць роўны кавалак зямлі, сяляне кашамі цягнуць зямлю ды гной на амаль няпрыступныя скалы. Але ніякая праца не дае магчымасці выбіцца з убоства й нядолі. Шмат беднага люду што-год выяжджае адгэтуль у Амэрыку шукаць заработкаў і хлеба.

Лепшыя варункі для жыцця знаходзіцца чалавек на ўсходзе Дынарскага ўкладу, у Босьнійскіх Рудных горах, дзе на паверхню высоўваюцца пакрытыя глебай лупнякі. Там болей ураджайніх кавалкаў зямлі, па якіх сеюць кіяхі ды пшаніцу, саджаюць табаку, вінаграднік, садовіну. Па дубовых гаёх там пасьвяціць тлустых сывіней, часта трymаюць і малочнае быдла. Апрача таго ў Босьнійскіх горах здабываюць многа карысных мінералаў: соль, буры вугаль, руду (жалеза, волава, серабра, медзі, мангани, хрому і г. д.). Яшчэ замажней жыве люднасьць па берагах Савы і Дравы ў нізінах, пакрытых лёсам і чорназемнай глебай. Каліс гэтая нізіны былі пакрыты стэпам, але даўно ўжо ўзораны і перавярнуліся на нівы кіяхоў, пшаніцы і рознага іншага збожжа. Апроч ральніцтва насельнікі займаюцца садоўніцтвам, вінаградніцтвам, шаўкоўніцтвам. Вельмі ураджайнім куточкам зьяўляецца й даліна Маравы, пакрытая скрэзом садамі ды нівамі. Гэтая даліна мае вялікую вагу яшчэ з тэй прычыны, што па ёй пралягае галоўная чыгунка з Бэрліну ў Царгород, якая злучае Балканскі паўвостраў з Заходнім Эўропай. Марава складаецца з дзвеёх рэк—Балгарскай і Сэрбскай Маравы. Апошняя з іх дзеліць ўсходнюю Сэрбию на 2 часткі. На поўнач ад Сэрбскай Маравы горсты маюць выгляд нівысокіх адхонных узгоркаў, пакрытых ураджайнай чорназемнай глебай. Там вельмі добра ўзрастают кіяхі, пшаніца, табака і садовіна, асабліва сыліва, якая

нідзе ў Эўропе не дае гэтак многа пладоў, як тут. На поўдзень ад Сэрбскай Маравы горсты робяцца вышэйшымі, маюць выгляд значных гор, пакрытых густым цёмным дубовым лесам. Там сярод занятыкаў люднасьці большую вагу набывае гадоўля дробнай жывёлы, асабліва сывіней, якіх жывяць дубовымі жалудамі.

Як у тыповай сельска-гаспадарчай старонцы, у Сэрбii мала гарадоў. Галоўная морская прыстань—Рэка (Фіумэ 50000 населн.). Гэты горад ляжыць на крайнім заходзе на беразе затокі Кварнэро. Тут будуюць караблі, вырабляюць вяроўкі і паперу.

Рэка ляжыць у межах Харваціі, якая да вайны належала да Вугоршчыны, але карысталася самаўрадам. Аднак Рэка лічылася ў беспасрэдным валаданыні Вугоршчыны і не залежала ад харвацкага сойму, як горад, патрэбны для ўсёй Вугорскай дзяржавы, тавары якой праз яго вывозіліся на сусветны рынак. Горад залюднены напалову італійцамі і з гэтай прычыны пасьля вайны выклікаў вядомыя спрэчкі між італійцамі і сэрбамі. Потым ён быў зроблены вольным местам, асобнай незалежнай рэспублікай, якая знаходзіцца пад уплывам італіі.

На паўднёвы ўсход ад Рэкі на беразе Адрыйскага мора ляжаць прыстані: Задар (Зара, 40 т. нас.), Дуброўнік (Рагузу), які ў канцы XVIII веку быў незалежнай рэспублікай, і Катаро, лежачы каля аднай з найлепшых бухтаў (Бока-ды-Катаро).

Прыблізна ў самым асяродку Сэрбii, у прыгор'ях Босьнійскіх Рудных гор, ляжыць Сараево (50 тыс. нас.) з значнай жалезнай і скуранай прымесю зямлі і вырабам прыгожых дываноў. Асяродкам Харваціі зьяўляецца Загрэб (павугорску Аграм, 80000 нас.), ціхі, прыгожы горад з харвацкім універсytэтам. Прамысловасць гэтага гораду абмяжоўваецца апрацоўкай мясцовага шоўку.

Але самы вялікі горад і сталіца Сэрбii Белград (120 тыс. нас.) ляжыць ля сутокі Савы і Дунаю на крайнім паўночным усходзе краіны. Лежачы на галоўнай чыгунцы, якая злучае Балканскі паўвостраў з рэштай Эўропы, Белград мае вялікую гандлёвую значнасьць. Каля белградзкага ўніверсytету гуртуюцца лепшыя навуковыя сілы сэрбскага народу.

Альбанія ляжыць на поўдзень ад Сэрбii ўдоўж тэй часткі Адрыйскага берагу, якая цягнецца праста з поўначы на поўдзень ад вусьця Дрыну да Отранцкай пратокі. У адзнаку ад Заходній Сэрбii, дзе сухаземныя даліны і горныя ланцугі часткай зьнізіліся ніжэй роўня мора і перавярнуліся на пратокі ды астрavy, у Альбаніі наадварот,—мора павольна, ледзь прыметна ў працягу вякоў адступае на захад, так што частка яго ператварылася ў вузкую нізінную йстужку ўзьбярэжжа. Гэтае ўзьбярэжжа, плоскае і балотнае, ведама шкодным для здароўя кліматам і небясьпечнымі трасцямі, ад якіх што-год памірае много людзей. Ад мора нізіннае ўзьбярэжжа аддзелена выдмамі.

За вузкай палоскай узьбярэжжа ў Альбаніі зараз пачынаюца такія-ж запінавыя зморшчавыя горы, як і ў Заходній Сэрбіі. Гэта тыя самыя Дынарскія горы, голыя, няпрыступныя, змрочныя, багатыя карставымі зъявамі.

Аднэй з асаблівасцяй Альбаніі зъяўляюца вазёры, якія ляжаць у вульканічных правальлевых катлінах, пераважна на ўскрайках краіны. Па берагох гэтых вазёроў і ў яшчэ большай меры на багатым ападкамі цёплым узьбярэжжы мора, на ўраджайнай глебе матчыма земляробства, але на сельнікі краіны—альбанцы—трымаюца галоўным чынам у скудных, але болей здаровых узыышах, дзе займаюца гадоўляй авечак і коз.

Альбанцы або шкіпітары (горныя арлы), як яны самі сябе называюць, лічацца тубыльцамі краіны, патомкамі даўных ілірыйцаў. Да сяго часу яны яшчэ падзяляюца на пляменьні і роды, як нашыя продкі тысячу гадоў назад. Асобная пляменьні і роды заўсёды ваююць паміж сабой. Звычай крывавай помсты, да сяго часу пашираны ў Альбаніі, вымagaе, каб кожная абраза была змыта крывёю, і з гэтай прычыны на толькі розныя роды, але нават розныя сем'і аднаго й таго самага рода заўсёды б'юцца паміж сабой, забіваючи забойцаў сваіх родзіц. Паліваньне і вайна—галоўныя заняткі мужчын. Гаспадарка знаходзіцца ў кепскім становішчы і цалком ляжыць на кабетах.

У сваіх няпрыступных горах альбанцы ў чыстаце захавалі сваю старадаўную мову, норавы і звычай. Праз доўгі час яны ўпарты барапіліся ад туркаў і чорнагорцаў. Фактычна Альбанія заўсёды была незалежнай, і ўлада туркаў, якія лічыліся валадарамі краіны да 1913 году, існавала толькі на паперы. Цяпер Альбанія абвешчана самастойнай дзяржавай (28000 кв. км., 1400 тыс. насельн.), але знаходзіцца пад вялікім уплывам Італіі. (Захапіц Альбанію адначасна імкнецца Паўднёва-Славяншчына).

Балгарыя, пад якой мы цяпер будзем разумець усю краіну, залюдненую балгарамі, займае ўсходнюю частку Балканскага паўвострава ад ніжняга Дунаю да Эгейскага мора, ад Маравы і вазёра Усходній Альбаніі да Чорнага мора.

Дунай прабіваеца між Карпатамі і Балканамі ў вузкай цясніне, у так званай Жалезнай Браме.

Дунай ужо існаваў, калі на яго дарозе пачалі ўтварацца Балканска-Карпацкія зморшчавыя горы. Вада Дунаю паступова размывала горны парог, які падымаўся папярок яго дарогі, і такім чынам прымыла сучасную Жалезнью Браму. Гэта глыбокая вузкая цясніна, па якой Дунай цячэ асабліва шпарка. Даўней падводныя скалы перашкаджалі тут руху параходаў, але каб зрабіц раку суднаходнай, чалавек за дапамогай дынаміту зінічшыў найболей небяспечныя з іх.

Ад Жалезнай Брамы Дунай цячэ ў агульным кірунку на ўсход, але, не дасягнуўши якіх 50 кіламетраў да мора, зварочвае на поўнач і абцякае захаду і з поўначы старадаўны нізкі масыў Дабруджу. Пры сваім упадань-

ні ў Чорнае мора Дунай распадаецца на некалькі вусьцяў і ўтварае вялікую балотную дэльту, багатую старапеччамі, вазёрамі і непраходнымі хмызнякамі. У сваёй дэльце Дунай адкладае шмат глею і пяску, якімі заўальвае паўзьбярэжныя часткі Чорнага мора. З гэтай прычыны дунайская дэльта што-год нарастает і ўжо ўразаецца ў Чорнае мора нібы паўвостравам. Пясок утварае мяліны ў вусьцях Дунаю, так што толькі сярэдняе з іх, так званае Сулінскае горла, даступна для морскіх караблЁў. Паўночнае вусьце (Кілійскае) і паўднёвае (Святога Юрыя) гожы адно для плаванья рыбацкіх лодак і невялікіх бярлін.

На поўдзень ад дэльты Дунаю ў Дабруджы сустрэнем узгаркаваты стэп, пакрыты грубым пластом лёсу. Беспасрэдным працягам Дабруджы зъяўляеца так званае Балгарскае плоскаўзвышша, гладкая, на вельмі высокая раўніна, нахіленая з поўдня па поўнач ад Балканскіх гор да Дунаю. Глыбокія вузкія даліны раб, што сіцякаюць з Балкан у Дунай, пераразаюць гэту раўніну шмат у якіх месцах і парушаюць аднастайны выгляд гэтага куточка Балгарыі. Як і Дабруджа, Балгарская раўніна пакрыта лёсам, вышні пласт якога, багаты перагнілымі рэшткамі стэпавых расылін, зрабіўся ўраджайнай чорназемнай глебай. Як і ў Дабруджы, тут рэдка сустракаюцца дрэвы; толькі па мякы з Дабруджай расце значны лес. Морскія берагі Дабруджы і Балгарскага плоскаўзвышша песькаватыя, роўныя, пазбаўленыя выгодных буектаў.

Аднастайнасьць—тыповая адзнака ўсёй Паўночнай Балгарыі, лежачай удоўж правага берагу Ніжняга Дунаю. Тым болей рознастайнымі здаюцца Балканскія зморшчавыя горы, якія ахапляюць дугой з паўдня Паўночную Балгарыю. У адзнаку ад Дынарскага горнага ўкладу Балканы складаюцца пераважна з непрапускальных для вады земных парод, асабліва з лупнякоў. З гэтай прычыны тут адсутнічаюць карставыя зъявы, а на паверхні вады болей і расліннасьць лепшая. Ад Жалезнай Брамы Дунаю Балканскія горы (якія там завуцца Сэрскімі Руднымі, бо цягнуцца па зямлі Сэрской дзяржавы) кіруюцца спачатку (між прытокамі Дунаю: Маравай і Тымокам) на паўднёвы захад. Гэта самая заходняя частка Балканскага горнага ўкладу багата рознымі карыснымі мінераламі: рудамі медзі, волава, серабра, жалеза; ёсьць там і буры вугаль і нават золата. Каля пачатку ракі Тымок^{*)}). Балканы крута зварочваюць на ўсход, у сярэдняй сваёй частцы разгалініваюцца на некалькі асобных роўнайленных ланцугоў, якія паволі зініжаюцца і ўпіраюцца ў Чорнае мора. Найвялікшай вышыні (2375 м. н. р. м.) дасягаюць гранітныя вярхі сярэдняй часткі Балканскага ўкладу, але там найвышэйшая горы не дасягаюць і паловы тэй вышыні, да якой сягаюць вярхі Альп. Параўнаўча з вышынёй вярху зініжэні хрыбта Балкан, так званыя праходы, ляжаць на вельмі нізка (ня ніжэй за 949 м. н. р. м.). Узімку гэтыя праходы, як і ўвесі хрыбет, пакрываюцца пластом снегу, і тады перайсці цераз іх досыць цяжка.

^{*)} Шукай на карце. Па якім плоскаўзвышши ён працякае? Якія яшчэ прытокі Дунаю пераразаюць Балгарскае плоскаўзвышша?

Балканы зъяўляюцца важнай абарончай мяжой у час варожых навальніц. З вялікімі стратамі мусілі расіцы забіраць там кожны кавалак зямлі ў час расійска-турэцкай вайны ўзімку 1877 году.

Аднак для эносін насленікаў абодвух схілаў прынамсі ўлетку Балканы не становяць перашкоды. Ніяма нічога дзіўнага, што балгарская люднасць жыве абацал гэтых гор. Дунай, які становіць мяжу між балгарамі і румынамі, з сваімі ляречнымі балотамі, болей перашкаджаў пераходам народу.

На поўдзень ад сярэдніх Балкан роўналежна ім цягнуцца нібы прыгор'і іх, так званыя Сярэднія горы, аддзелены ад галоўнага ланцуго шырокай ураджайнай далінай р. Тундзы.

Яшчэ далей на поўдзень пралягае шырокая лагчына, па якой працякае найвялікшая пасыль Дунаю рака Балканскага паўвострава—Марыца. Па гэтай-же лагчыне пракладзена й галоўная чыгунка паўвострава, якая злучае Бэрлін праз Белград з Царгородам. Рака Марыца ў сваёй вышнявіне цячэ з захаду на ўсход па ўраджайнай Усходня-Румэлійскай нізіне. Злучыўшыся з сваёй галоўнай прытокай Тундзай, Марыца зварочвае на поўдзень і абцякае з захаду нізіну Усходняй Тракіі. У адзнаку ад Усходняй Румэліі Усходняя Тракія выглядае ўбогім стэпам, па якім дзе-ні-дзе растуць рэдкія хмызнячки.

Ад Чорнага мора Усходня-Тракійская нізіна аддзелена ня-высокім узгор'ем Істранджой.

На захад ад Марыцы да р. Вардару зноў узвышаюцца горы. Гэта старавечныя гранітныя горсты, выцягнутыя ў розных кірунках і дасягаючыя нават большай вышыні, чымся Балканскія і Дынарскія зморшчавыя горы (2930 м. н. р. м.). Даліны рэк падзяляюць уклад гэтых горстаў на шэраг асобных масіваў (Дэспото-Даг, Пэрым-Даг, Рыла-Планіна, Вітош), пакрытых па схілах густым лесам, а па вярхох—сочнымі лугамі.

На захад ад ураджайнай даліны Вардару горсты замяняюцца вапнавымі зморшчавымі гарамі, якія належаць ужо да Дынарскага ўкладу.

Клімат Балгарскай краіны, агулом кажучы, сухі, контынэнтавы, з гарачым летам і сьнежнай даволі халоднай зімой.

Горад Софія мае сярэднюю тэмпературу году +10,3°, сярэднюю ліпеня +21,9°, студзеня -2,1°. Часамі ўзімку бываюць маразы аж у -31,2°, паводле тэрмометра Цэльсія.

Толькі па ўзьбярэжжах Эгейскага і Чорнага мораў зіма цёплая, і клімат можа лічыцца падзваротнікам. З гэтай прычыны толькі па ўзьбярэжжах могуць расці некаторыя вечназялённыя дрэвы. З другога боку й некаторыя заходня-эўропейскія расціліны ня могуць вытрымача сухменяў, якімі адзначаецца ў Балгарыі канец лета. На плоскаўзвышшах і нізінах пануе голы бязълесны стэп. Па схілах гор, дзе ападкаў выліваецца болей, растуць лісы дубоў і грэцкіх арэхаў, вышэй цымнеюці ігластыя лісы елак.

ды хвой, а па горных вярхох сустракаюцца альпійскія лугі, не такія ра-скошныя, як у Альпах, але, бязумоўна, значна багацейшыя, чымся ў Дына-рах. (Чаму?).

Даўнейшыя насленікі Балгарскай краіны—тракійцы і македонцы—зусім аславяніліся ўжо ў час вялікіх перасяленньня, калі сюды надыходзілі яшчэ новыя заваявалінікі туркскага племя—камскія балгары, якія раней жылі ўва ўсходній Эўропе каля сутокі Камы і Волгі. Камскія балгары прышли аднак на Балканскі паўвостраў у невялікім ліку, расплыліся тут у грамадзе славянскага люду, хутка страпілі сваю мову і звычаі. Затое імя балгару перайшло на ўсіх славянскіх насленікаў краіны, якія стварылі ў сярэднія вяki магутную Балгарскую дзяржаву. Гэтая дзяржава білася то з Бізантый, то з сэрбамі і нарэшце падпала пад панаванье Турччыны. Яшчэ даўжэй, як сэрбы, балгары заставаліся пад цяжарам чужаземнага ўціску, і толькі пасыль расійска-турэцкай вайны 1877 г. частка Балгарыі атрымала самаўрад і фактычна зрабілася незалежнай дзяржавай. У 1885 г. да новай Балгарской дзяржавы далучылася акруга Усходняй Румэліі, што ляжыць на поўдзень ад Балкан у вадазборы вышняй Марыцы. У 1912 г. Балгарыя з Сэрбіяй і Грэцыяй адваявалі ад туркаў бязмалі-што ўсе землі, залюдненныя балгарамі. Аднак у 1913 г. ў вайне з сваімі бытмі саюзнікамі—сэрбамі і грэкамі—балгары быті разьбіты, і Балгарская дзяржава страціла Македонію (вадазбор Вардару), Усходнюю Тракію, якую зноў захапілі туркі, ды яшчэ частку Старой Балгарыі, якую забралі румыны. У сусветную вайну 1914 - 18 г. за дапамогай немцаў Балгарыя часова звярнула ўсе свае страты, але канец вайны быў нешчасціўным для Балгарыі, і яна мусіла адмовіцца ад большай часткі сваіх заваёваў.

Сучасныя балгары гавораць на аднай з паўднёва-славянскіх моў, але знаходзяцца ў даволі варожых адносінах з Паўднёва-Славяншчай, у якой пануе сэрбская мова. Асьвета сярод балгару (асабліва ў Балканскіх горах і на Балгарскім плоскаўзвышшы, якія раней атрымалі незалежнасць) стаіць значна вышэй, як у сэрбай; няпісменных тут многа меней. Балгары выглядаюць нязграбнымі й маруднымі, але цвяроўз глядзяць на жыцьцё і зъяўляюцца ўпартым, працавітым і здольным народам. У тых частках краіны, якія належаць да Балгарской дзяржавы, балгары жывуць заможна і валадаюць значнымі надзеламі зямлі.

Насленікі вадазбору Вардару—македонцы—частамі ліцаца за асобныя славянскія народ, але балгары ліцаць іх мову найблізчайшай з балгарскіх гаворак, ды ў самай культуре балгарская нарадзілася ў Македоніі.

Апрача балгару у Балгарскай краіне жыве шмат туркаў (асабліва на ўсходзе), румынаў (у Заходніх Балканах і ў Дабруджы), грэкаў (па ўсіх гарадох і асадах на ўзьбярэжжах), сэрбай (у вадазборы Вардару і ў заходніх Балканах), жыдоў. Асадліва многа розных народнасцяў жыве

ў Дабруджы, дзе апрача балгараў, туркаў і румынаў сустрэнем шмат украінцаў і маскоўцаў-старавераў (уцекачоў з Расіі), цыганоў, нагайскіх татарап і г. д. Таксама ў вадазборы Вардар, апрача балгараў, сэрбаў і грэкаў, жывуць і туркі, і жыды, і альбанцы, і так званыя куцевалахі, блізкія родзічы румынаў. Да Балгарскай дзяржавы (105300 кв. км., 4900000 насельнікаў) у сучасны момант належыць толькі Балгарскае плоскаўзвышша, Балканскі ланцуг за выключэннем сваёй заходняй часткі, нізіна вышніяй Марыцы і паўночная частка акругі горстаў. Дабруджа ўваходзіць у склад Румыніі; Заходнія Балканы і паўночная частка вадазбору Вардару (Паўночная Македонія) належыць да Паўднёва-Славяншчыны; Паўднёвая Македонія—да Грэцыі. Усходняя Тракія зьяўляеца спрэчным краем, з-за якога і да сяго часу змагаюцца Грэцыя з Турэччынай. Большая яе частка цяпер належыць да Турэччыны.

Балгарская дзяржава лічыцца констытуцыйнай монархіяй, у якой законадаўчая ўлада належыць да парламэнту („Народнага Сабраннія“).

Сярод політычных партый наймацнейшымі зьяўляюцца сельска-гаспадарчая (сялянская) і комуністычная, якая пад імем Цеснай Соцыялістычнай партыі існуе з 1903 г. Партыі правых соцыялістых не карыстаюцца давер'ем працоўнага люду. У 1920 г. з 229 дэпутатаў парламэнту 56 было комуністых. Гарадзкія самаурады знаходзяцца цалком пад уплывам комуністых. Профсаюзы таксама маюць на чале комуністых і згуртованы ў мошную адзіную організацыю, якая зьяўляеца аднэй з тых, што залажылі ў Москве Чырвоны Профінтэрн. Галоўным заданнем балгарскіх комуністых зьяўляеца падтрыманне сувязі з компартыямі іншых балканскіх дзяржаў. Компартыі балканскіх дзяржаў маюць у Балгарыі асяродак так званай Балканскай Комуністычнай Фэдэрациі, якая змагаецца з буржуазіяй усяго Балканскага паўвострава і мае на мэце стварэнне Балканскай С. Ф. С. Р.

З дзяржаў Балканскага паўвострава Антанта мела на ўвазе зрабіць такога эўропейскага жандара, які мог бы распачаць вайну з Саюзам Савецкіх Рэспублік. Галоўнай перашкодай на шляху да выканання гэтага пляну зьяўляеца Балканская Комуністычная Фэдэрация і балгарская компартыя, якая прыкладае ўсе свае сілы, каб не дапусціць балканскія дзяржавы да паходу на Савецкі Саюз. У апошнія часы буржуазія ўступіла на шляху рашучай барацьбы з комунізмам у Балгарыі, сілай захапіла ўладу ў гэтай дзяржаве, адхіліла ад ўлады ня толькі комуністых, але і сялянскую сельска-гаспадарчую партію і пачала арыштоўваць і кідаць у турмы комуністых.

Большасць насельнікаў Балгарскай краіны займаеца сельскай гаспадаркай: сеюць пшаніцу, кіякі, ячмень, табаку, гадуюць шаўкоўных вусеняў, саджаюць баваўну. Вельмі вялікі ўраджай збожжа зъбіраюць на чорназемных глебах Дабруджы і Балгарскага плоскаўзвышша. У даліне Тунджы і па вышніяй Марыцы пад забаронай Балканскіх гор добра ўзрастаеть розныя далікатныя расыліны. Асабліва многа там саджаюць пладовых дрэў

і рож, з кветак якіх выціскаюць каштоўныя рожавы алей. Таксама вельмі добрыя варункі для земляробства ў даліне Вардару ў Македоніі. Прауда, сухі клімат замкнутых катлін Македоніі вымагае штучнага абводнення палёў і садоў, але пры штучным абводненні там вельмі добра растуть далікатныя гатункі садовіны, вінаграднік, найлепшыя гатункі табакі (македонская табака карыстаецца сусьветнай славай), нават рыс. Дэльта Дунаю славіцца рыбай, асабліва асятрамі і селяндцамі, а па берагах гэтай дэльты на поплавах пасывіца найлепшая жывёла. Значную вагу ў гаспадарцы маюць горныя лясы як у Балканах, гэтак і ў горстах Македоніі. Апрача таго горы зъмішчаюць у сваіх нетрах досыць многа падземнага багацця—вугалю, руды медзі, жалеза і г. д. Фабрычнае прамысловасць пакуль-што не пашырана, але сяляне ў падгор'ях з даўных часоў карыстаюцца сілай шпаркіх горных рэчак, якія прыводзяць у чыннасць шмат дробных саматужных станкоў, на якіх апрацоўваюць скру, баваўну, шоўк, мэталы.



Мал. 38.—Зъбіраныне рож у Балгары.

З прычыны недахвату вады на раўнінах вясковая люднасць гуртуецца па рэчных далінах, дзе вёскі стаіць блізка адна ад аднэй і часамі зъліваюцца ў вялікія паселішчы вясковага тыпу па некалькі тысяч насельнікаў у кожным. У далінах рак і па ўзьбярэжжах пабудованы й галоўныя гарады краю.

На Чорным моры ў Дабруджы румыны пабудавалі мorskую прыстань Констанцу, злучаную чыгункай з асяродкам Румыніі. Каля ўсходніх адгор'яў Балкан існуе значна лепшая чорноморская прыстань Варна (51 тысяча нас.), праз якую вывозяць галоўныя продукты Балгарскай дзяржавы.

У асяродку Ўсходній Румэліі на вышній Марыцы ляжыць *Пловдыв* (філіополь, 63000 нас.) на дарозе Белград-Царгород. Тут паширыўся выраб паперы, шоўку і скуры і гандаль рожавым алеем. Ніжэй, каля сутокі Марыцы й Тундзы, на тэй самай дарозе ляжыць асяродак Усходній Тракіі—*Одрын* (Адрыянополь, 50 тыс. нас.). Гэта даўнейшая сталіца, а потым ма-гутная крэпасць Турэччыны, у якой да сяго часу захавалася шмат ста-расьвецкіх турэцкіх будынкаў і магомэтанскіх мячэцяў. Одрын вы-рабляе рожавы алей, шоўк, скуру. Ніжэй яго па Марыцы пачынаецца па-раходны рух. Паслья доўгіх спрэчак і дзесяцёгадовых войн між Балгары-яй, Турэччынай і Грэцыяй Одрын застаўся за Турэччынай.

Сталіца Балгарской дзяржавы *Софія* (154 тыс. насел.), як Пловдыв і Одрын, ляжыць на чыгунцы Белград-Царгород у тым месцы, дзе сходзяцца пачаткі важных балгарскіх раб (каля падставы масіву Вітош). Гэта полі-тичны, культурны і прамысловы асяродак усёй Балгарыі з парламэнтам, універсytетам і значнымі фабрыкамі шоўковых, ваўняных і скуранных вы-рабаў.

У Македоніі каля аднаназоўнай затокі Эгейскага мора ляжыць вельмі важная прыстань *Салёнікі* (або Солунь, каля 170 т. нас.). Гэты горад нале-жыць да Грэцыі, але мае большую вагу для Македоніі і Ўсходній Сэрбіі, з якім ён злучан чыгункай і продукты якіх ён вывозіў на сусветны рынак яшчэ ў час панавання туркаў (да 1912 году).

У ваколіцах Салёнікі у дэльце Вардару знаходзіцца досьць вялікая нізіна, якая ў даўнія вякі славілася сваёй ураджайнасцю. За час панавання туркаў гэтая нізіна часткай перавярнула ў балоты, часткай зрабілася сухім стэпам, гожым адно на пашу для авечак.

Паўднёва-ўсходнія ўскрайкі Балканскага паўвострава, галоўным чынам другарадная паўвостравы Босфорскі й Дарданэльскі, што ляжаць на эўропейскім беразе аднаназоўных пратокаў, можна вылучыць у асобную „краіну пратокаў“.

Да гэтай краіны можна далучыць і паўвостравы Скута-рыскі ды Трояду, якія ляжаць на азійскім беразе пратокаў і мала чым адразніяюцца ад суседніх частак Эўропы.

Дарданэльская пратока, што злучае Мармурнае мора з Эгейскім, і Босфор, які злучае тое самае Мармурнае мора з Чорным, маюць выгляд широкіх лучыстых раб.

Быў такі час, што й запрауды гэтых пратокі былі далі-намі раб, а на месцы іх была сухаземная сувязь Эўропы з Азіяй.

Берагі пратокаў адзначаюцца падзваротнікамі кліматам. Праўда, тут яшчэ кепска ўзрастаете алейнае дрэва, мала й макісаў (успомні, што такое макісы і дзе яны сустракаюцца), але купрэсы, ляўры й мірты


трапляюцца паўсюды. Люднасьць краіны мяшаная. На Дарданэльскім паў-востраве пераважваюць грэкі, а на Босфорскім апрош іх жыве шмат туркаў, балгараў, жыдоў, армянаў, чаркесаў, якія пасяліліся тут з таго часу, як Расія заўладала Каўказам, цыганоў і г. д.

Лежачы на скрыжаванні сухаземнай дарогі з Эўропы ў Азію і морскага шляху з Чорнага мора ў Міжземнае, краіна пратокаў мае вя-лікую гандлёвую й вайсковую вагу. Збожжа з Украіны й Румыніі, лес, што сплаўляеца па Дняпры з Беларусі, нафта з Каўказу могуць трапіць на сусветны рынак толькі праз гэтых пратокі. Аднак валадары прато-каў заўсёды мелі магчымасць „зачыніць“ пратокі—не пратускаць праз іх чужаземных караблЁў. Так было, напрыклад, у час італійска-турэцкай вайны. Туркі, якія ўладалі пратокамі, адмаўляліся пратускаць з Чорнага мора расійскія караблі, а гэта цяжка адбівалася на расійскім гандлі.

Зразумела, што краіна пратокаў з даўніх часоў была смачным кавалкам, аб валаданні якім марылі ўрады ўсіх суседніх дзяржаў. У сярэдзіне XV веку краіну захапіла Турэччына, якая адгэтуль распаўсюджвала сваю ўладу па ўсім Балканскім паўвостраве і нават па паўночным беразе Чорнага мора. Здаўна заўладаць пратокамі імкнуўся і расійскі ўрад, і многа разоў Расія білася за іх з Турэччынай. У час першай балканскай вайны 1912 г. заўладаць краінай марыла Балгарыя; потым, у час сусветнай вайны,—Расія, потым—Грэцыя. Паслья сусветнай вайны, Расія, потым—Грэцыя. Паслья сусветнай вайны краіну пратокаў вылучылі з уладаньняў Турэччыны і паставілі пад нагляд Антанты. На чале краіны, як раней, стаяў турэцкі султан. Аднак турэцкія нацыяналістыяня прызналі пастаноў пераможцаў і стварылі асобны ўрад у асяродку Малой Азіі ў Ангоры. Гэты ўрад пачаў змаганье за лепшыя для туркаў мірныя ўмовы. Жадаючы дабіцца вольнага пропуску для сваіх вайсковых караблЁў праз пратокі, Вялікабрытанія падтрымала грэкаў, якія занялі ўзьбярэжжа Малой Азіі і пайшли на Ангору, каб зынішчыць непакорны ангорскі ўрад. Аднак туркі перамаглі грэкаў, выціснулі іх з Малой Азіі і дабіліся беспасрэднага валадання краінай пратокаў і Ўсходнім Тракіям. Разам з гэтymі валаданнямі Турэччына абымае ў Эўропе прастору каля 27000 кв. км. з 1600000 насельн. У Азіі знаходзіцца ядро Турэччыны (Малая Азія) з прасторай каля 710000 кв. км. і 9 мільёнамі насельн. Да вайны 1914-18 г. апрош таго да Турэччыны належалі вялізныя прасторы Арабіі, Мэсопотаміі і Сірыі, з якіх цяпер утворана некалькі самастойных дзяржаў пад прэтэкстамі дзяржаў Антанты.

Усе выгоды географічнага палажэння краіны злучаны ў сталіцы яе, у так званым *Царгородзе* або Константынополі (больш за мільён насельнікаў), які ляжыць на эўропейскім беразе Босфору абавал пузкай і даўгой букаў Залаты Рог, вельмі выгоднай для прыстою караблЁў. Дзякуючы свайму палажэнню, ужо з пачатку сярэдніх вякоў Царгород зрабіўся сусветнай сталіцай, роўнай па сваёй вазе Рыму. Таго часу, як Рым быў асяродкам каталіцтва й латынскай культуры, Царгород, які зваўся тады

Бізантый, быў сталіцай Бізантыйскай або Ўсходня-Рымской імпэры, распаўсюджаў праваслаўную веру і грэцкую культуру. Пад культурным уплывам Бізантыі ўзгадаваліся славянскія, асабліва паўднёва і ўсходня-славянскія народы: сэрбы, балгары, украінцы, беларусы, маскоўцы. У сярэдзіне XV в. Бізантію захапілі туркі і зрабілі сваёй сталіцай, якой яна лічыцца й да сяго часу.




Мал. 39.—Царгорад і Босфорская пратока. Залата—букта Залаты Рог, за якой прадмесцы Пера і Галата.

Галоўная частка гораду ляжыць на поўдзень ад Залатога Рогу каля самай сутокі Босфору з Мармурным морам. Гэта так званы Стамбул, залюднены пераважна туркамі, тыповы азійскі горад з многалічнымі ма-

гомэтанскімі мячэцямі, вежы якіх, так званыя мінарэты, дадаюць гораду асаблівае хараство (гл. мал. 40). Між іншым тут знаходзіцца слынная мячэць Айя-Софія, даунейшы праваслаўны сабор святой Софіі, лепшы помнік бізантыйскага мастацтва. На паўночным беразе Залатога Рогу ляжаць прадмесцы Пера і Галата, злучаныя з Стамбулам плыўчымі мастамі. Там жывуць пераважна хрысьціяне: грэкі, армяне і розныя чужаземцы. Сярод будынкаў там выдаюцца палацы чужаземных прадстаўнікоў, гандлёвые ўстановы і іншыя будынкі сучаснага ўропейскага тыпу.

На азійскім беразе Босфору насупроць Царгораду ляжыць горад Скутары, які можа лічыцца прадмесцем турецкай сталіцы. У Скутары знаходзіцца могільнік, на якім хаваюць царгадзкіх мусульманаў.



Мал. 40.—Царгорад. Мячэць Ахмэдыя.

Грэцыяй завецца краіна, у склад якой уваходзяць Грэцкі ды Халькідзкі паўвостравы, што аддзяляюцца ад Балканскага ў паўднёвай яго часты, і сотні астрavoў, лежачых абапал Грэцкага паўвострава часткай у Іонійскім, але пераважна ў Эгейскім моры. Уся гэтая краіна залюднена пераважна грэкамі, уся адзначаецца тыповым падзваротнікамі кліматам і горным краявідам. Дынарскія зморшчавыя горы, што цягнуцца роўнай лежна берагам Адрыятычнага мора, пераходзяць з Албаніі ў Грэцыю, разгалініваюцца там і даюць многа адгор'яў, якія з контынэнту пераходзяць на суседнія астрavoў, так што ўжо пры першым поглядзе на карту

астравы, раскіданыя па Эгэйскім моры, здаюцца беспасрэдным працягам Грэцкага паўвострава, як-бы разарваным мастом паміж Эўропай і Азіяй. Уся Грэцыя належыць да аднага горнага ўкладу, частка якога апусыцілася ў воду мора, так што над роўнем мора засталіся толькі горныя вярхі ўстане сотняў астравоў.

Як на месцы сучаснай Гібральтарской пратокі існаваў калісь пярэсмык між Эўропай і Афрыкай, гэтак і тут, на месцы сучаснага Эгэйскага мора, быў калісь пярэсмык між Эўропай і Азіяй. Некаторыя часткі гэтага пярэсмыку апусыціліся ў мора паразаўчына нядайна — у гістарычны часы, калі на іх ужо жылі досьць культурных людзей, меўшыя свае гарады і палацы. Яшчэ й цяпер у час зацішша іншы раз можна ўгледзець пад прагляднай водой Эгэйскага мора рэшткі залітых морам даўных будынкаў. Магчыма, што павольнае апусканье Грэцкай краіны ня скончылася яшчэ й да сяго часу. Землятрасеньні яшчэ й цяпер што-год руйнуюць значныя прасторы гэтага краю і сведчаць аб tym, што дзейнасць падземных сіл пакуль-што ня спынілася.

Галоўнай асаблівасцю Грэцыі трэба лічыць надзвычайнае разъвіцьцё яе берагавой лініі. Мала ёсьць на сьвеце такіх краёў, берагі якіх былі-б гэтак зрэзаны, пакроены, пашматаны морам, як у Грэцыі. Паўсюды ў грэцкія берагі ўразаўчына затокі і бухты, у якіх морскія караблі знаходзяць прытулак у час навальніцы на моры.

Пашматованасць берагоў Грэцыі і вялікі лік астравоў, што ляжаць калісь гэтых берагоў, маюць вялікае гістарычнае значэнне. З пачатку гістарычнага часу мора лічылася перашкодай для зносін, бо благенкія чаўны перавястковага чалавека не маглі доўга змагацца з хвалімі мора, і насельнікі ўзыбярэжжаў баяліся адплываць далёка ад сухазем'я. Аднак у Грэцыі шмат у якіх месцах ледзь човен адплываў ад берагоў, як перад ім паказваўся ўжо бераг суседняга вострава. Грэцкі хутка наўчыліся пераяжджаць з контынэнту на гэтыя астравы і далей з вострава на востраў аж да самой Малой Азіі. Дзікуючы гэтаму, грэцкі перасталі лічыць мора за перашкоду для зносін, зрабіліся добрымі маракамі і пасярэднікамі ў гандлі Эўропы з Усходам, і першыя перанесьлі высокую ўсходнюю культуру ў Эўропу.

Глыбока ўрэзаны ў сухазем'е затокі разьдзяляюць Грэцыю на цэлы шэраг дробных другарадных паўвостраваў, злучаных паміж сабой непрыступнымі горнымі пярэсмыкамі. Уся Грэцыя складаецца з асобных акруг, сувязь паміж якімі вельмі малая.

Такая будова Грэцыі перашкаджала ўтварэнню ў ёй удаўнія часы адзінай вялікай дзяржавы. Даўная Грэцыя складалася з маленкіх асобных дзяржаўных адзінак, і толькі тады, як чужынцам пашанцевала заўладаць краінай, усе гэтыя адзінкі злучыліся ў адну дзяржаву. Цяпер мора зьяўляецца найлепшай дарогай з адных частак Грэцыі ў другія.

Паўночная частка Грэцкага паўвострава складаецца з дзівёх акруг: Эліру на захадзе, калі берагоў Іонійскага мора, і Тэсалі на ўсходзе, калі Эгэйскага мора.

Эпір ёсьць горная краіна, складзеная з роўналежных зморшчавых горных ланцугоў — працягаў Дынарскага ўкладу.



Мал. 41.—Выгляд злынняковых скал у Тэсалі.

Сярод пустынных вапнавых узвышшаў, люднасць якіх займаецца толькі гадоўляй авечак, тут зусім рэдка сустракаюцца ўрадлівыя даліны раб, або катліны, гожыя для ральніцтва. Наадварот, Тэсалія, абуднёная р. Саламврый, зьяўляецца ўраджайнай роўнай катлінай, на якой добра ўзрастаюць кікі ды пшаніца, вінаграднік і пладовыя дрэвы. З усіх бакоў горы

атачаюць Тэсалію. На поўначы ўздымаецца магутны Олімп (2985 м.), са-
мая высокая гара на Балканскім паўвостраве, на якой, па поглядах даў-
ных грэкаў, жылі іхнія багі; на ўсходзе ўздымаюцца прыгожыя гранітныя
горы Оса і Пэліон. Па сваім пахаджэнні гэтая тры гары падобны да гор-
стай Македоніі. Наадварот, ланцуг Пінд, які аддзяляе Тэсалію ад Эпіру, а
таксама яго адгор'е, ланцуг Отрыс, што ляжыць на мяжы Тэсаліі і Ся-
рэдняй Грэцыі, як і ланцугі Эпіру, належаць да Дынарскага ўкладу, скла-
даюцца з вапнавых пластоў, адзначаюцца карставымі зъявамі, глыбокімі
правальлямі і няпрыступнымі цяснінамі.

Сярэдняя Грэцыя аддзяляецца ад Паўночнай дэльвіюма глыбока ўрэзанымі ў сухазем'е затокамі (Лямійскай на ўсходзе і Артайской на заходзе). Шырокі пярэсмык між гэтымі затокамі запоўнены няпрыступнымі гарамі, так што з Тэсаліі ў Сярэднюю Грэцыю вядзе толькі адзін вузкі праход (услаўлены ў даўніх вякі Тэрмопілі). Вапнавыя, пескавіковыя, а месцам і крышталічныя горы Эпіру пераходзяць і ў Сярэднюю Грэцыю. На крайнім ўсходзе на паўвостраве Аттыцы гэтая горы багаты мармурам, срэбнай і валаўянай рудой. Прыйблізна ў сярэдзіне Сярэдняй Грэцыі над руінамі ста-
радаўнага места Дэльфы ўздымаецца прыгожая гара Парнас (2459 м.), на якой,
па поглядах даўных грэкаў, жылі музы і душы памершых поэтаў.

Горная ланцугі Сярэдняй Грэцыі ўпіраюцца ў Корынцкую пратоку і
аднаўляюцца ўжо па той бок яе ў паўднёвай частцы Грэцкага паўвострава,
у так званым Пэлёненсэ або Морэі.

Корынцкая затока Іонійскага мора і Эгінская затока Эгейскага
мора блізка-што зусім аддзяляюць Пэлёненсэ ад Сярэдняй Грэцыі; між
імі застаецца толькі вузкая шыяка—Корынцікі пярэсмык, праз які ўжо
пракапалі суднаходны морскі канал. Галоўныя горныя ланцугі Пэлёненсу
цягнуцца роўналежна з поўначы на поўдзень і ўразаюцца ў Міжземнае
мора трывама выступамі.

Найвышэйшы з гэтых ланцугоў—крышталічны Тайгет (2409
м. н. р. м.)—праходзіць па сярэдзіне Пэлёненсу і канчаецца
рогам Матапан, самым паўднёвым выступам Балканскага паўво-
страва. (Азнач яго географічную шырыню).

Прадоўжныя даліны між горнымі ланцугамі Пэлёненсу каля мора
пашыраюцца і пераходзяць у ўрадлівія нізіны, па якіх растуць гаі алей-
нага дрэва, фігавых, памаранцевых і іншых вечназялёных пладовых дрэў,
а таксама розныя гатункі вінаградніку.

Такія харектар маюць, напрыклад, Ляконіка, што ляжыць на
ўсход ад Тайгету, і Мэсэнія на заход ад гэтага ланцуга.

Самы заходні з ланцугоў Грэцкага паўвострава адлучыўся ад кон-
тынэнту, апусціўся часткай ніжэй роўня мора і перавярнуўся такім чы-
нам у ланцуг Іонійскіх астравоў, якія ляжаць у аднаназоўным моры.

Іонійскія астравы адзначаюцца кліматам вільгатнейшым і
прыямнейшым, як у рэшце Грэцыі; грунты тамака лепшыя, рась-
ліннасць багацейшая, люднасць жыве гусьцей (108 чал. на
1 кв. км.). Іонійскія астравы ніколі не належалі да туркаў. У
час заняды Бізантыі яны падпалі пад уладу Вэнэцыйскай рэ-
спублікі, а ў XIX в. часова былі самастойнай дзяржавай пад
протэктарствам Ангельшчыны, пакуль ня злучыліся з Грэцыяй.
Параўнаўча з рэштай Грэцыі Іонійскія астравы значна меней
пакярпелі ад чужаземнага ўзіску.

Астравы, што ляжаць на ўсход ад Грэцкага паўвострава, у Эгейскім
моры маюць агульны назоў Грэцкага згуртавання астравоў або Архіпэлягу.
Яны зьяўляюцца працягам горных ланцугоў Сярэдняй і Паўднёвой Грэцыі
і раскіданы па Эгейскім моры пяцьма асобнымі группамі. Першая група
цягнецца дугой ад паўднёвых выступаў Пэлёненсу на ўсход да берагу
Малой Азіі і аддзяляе Эгейскае мора ад Міжземнага. Да гэтай групы на-
лежаць вялікія астравы Крэт і Родос. Горы іх, як і горы Пэлёненсу,
пакрыты толькі благенъкай пашай, але побач з гарамі ўва ўраджайніх
нізінах добра ўзрастоюць вечназялёныя дрэвы і съпеюць далікатныя
гатункі рознай садовіны. Другая група ляжыць на заходзе Эгейскага мора
каля берагу Сярэдняй Грэцыі. Сюды належаць востраў Эўбэя, горы якой
разглядаюцца, як працяг Отрысу. Толькі вузкая пратока, цераз якую нават
пабудован мост, аддзяляе Эўбэю ад Сярэдняй Грэцыі. Трэцяя група кучай
ляжыць у самай сярэдзіне Эгейскага мора і мае назоў Кіклядзкіх астравоў.

Сярод Кіклядзкіх астравоў ёсьць адзін дзеяны востраў—
вулькан Санторын або Тыра. Некаторыя з Кіклядаў багаты на
мармур (Парос), на другіх (Сэрытос) здабываюць жалезнную руду;
на трэціх (Наксос)—наждак.

Чацвертая група Эгейскіх астравоў ляжыць на ўсходзе, каля бера-
гоў Малой Азіі. Гэтая астравы, так званыя Спорады, лічацца адломкамі
малаазійскіх гор.

Большасць з іх, напрыклад, ураджайнія Хіос і Лесбос,
заняпала ў часы турэцкага панавання. Толькі Самос, які кары-
стаўся самаўрадам, адзначаецца заможнасцю сваіх насельнікаў.

Апошняя пятая група астравоў Эгейскага мора ляжыць на поўначы,
каля берагу Тракіі і завеца групай Тракійскіх астравоў. Па сваім
пахаджэнні гэтая астравы лічацца адломкамі масыўных Македонскіх горстай.

Ад Македоніі бязмаль-што зусім адлучыўся і Халькідзкі паўвостраў
(аддзелены ад Македоніі нізінай з вялікім Бэшыскім возерам). Гэты паў-
востраў уразаецца ў Эгейскае мора трывамі і даўгімі выступамі.
Горы паўвострава лічацца працягам Олімпу, складаюцца з мармуру і кри-
шталічных скал і багаты лясамі. Ува ўсходніяя частцы іх сустракаюцца
паклады жалеза, серабра і волаві.

На паўднёва-ўсходнім выступе Халькідзкага паўвострава
знаходзіцца гара Атон (Афон), на якой у 30 манаstryroх жы-
ве некалькі тысяч праваслаўных чарніцоў. З Расіі, Украіны

і іншых краёў, залюдненых праваслаўнымі, сюды ў перадваенны часы наяджала шмат богамольцаў, якія тут куплялі розныя крыжыкі, абразкі і да таго падобныя рэчы, пакідаючы ўзмену значныя даходы мясцовым чарняцом.

Усе часткі Грэцкае краіны адзначаюцца цёплым падзваротнікамі кліматам. Неба тут вечна яснае, бязвоблачнае; улетку дажджу блізкашто зусім ня бывае; зіма дажджыстая, але дажджы выліваюцца раптам, уlewавамі, паслья якіх цераз гадзіну хмary зынкаюць, і неба зноў робіцца чystым.

Прыблізна ў самым асяродку краіны ў Атэнах сярэдняя тэмпература году $+17,9^{\circ}$, сярэдняя ліпеня $+27,7^{\circ}$, студзеня $+8,5^{\circ}$. Ападкаў там выліваецца каля 406 міліметраў. На захадзе, напрыклад, на востраве Корфу (адзін з Іонійскіх) ападкаў значна болей (каля 1580 мілім.).

Дэякуючы такому клімату ўсюды, дзе ёсьць глеба на скалах і вада, добра ўзрастаюць вечназялённыя дрэвы й хмызнякі. Асабліва прыгожа выглядаюць гэтыя расліны ўзімку, у пару дажджоў, і ўясну, у час краставання. Стромкія чорныя купресы, прыгожы міжземныя хвоі, харошыя буйныя кветкі магнолій і олеандраў робяць вельмі прыемнае ўражанье. Наадварот, улетку сухі вапнавы пыл апранае лісьце вечназялённых дрэў, а веснавая трава гіне пад гарачымі праменямі сонца. Схілы крышталічных ланцугоў пакрыты лясамі, а па вапнавых скалах, як у Дынарскіх горах, пераважае ўбогая расліннасць, так што некаторыя мясцоў выгляд голай сухой пустыні.

Блізкасць Грэцыі да здаўна культурных ашараў Захоўнай Азіі і Эгіпту, выгодная будова яе берагоў і лёгкасць зносін з Азіяй зрабілі Грэцкую краіну культурнай пасярэдніцай паміж Эўропай і Усходам. Здольныя й рухавыя даўніны грэкі першыя з эўропейцаў запазычылі высокую культуру Усходу, перапрацавалі яе на свой лад і пачалі распаўсюджваць па нашай частцы свету. Мастацтва, пісьменства й навука красавалі ў даўнай Грэцыі ўжо ў тых часах, калі рэшта Эўропы, і ў тым ліку нават Італія, была дзікім краем барбарскіх народоў. Большасць сучасных навук—прыродазнаўчых, матэматычных і грамадзянскіх—нарадзілася ў даўнай Грэцыі. Даўна-грэцкае ляпенне і будаўніцтва ліцаца найлепшым узорам яшчэ й для сучасных мастакоў. Поэты ўсіх эўропейскіх народаў вучыліся ад даўна-грэцкіх пісьменнікаў, часамі запазычалі ад іх форму і зъмест сваіх твораў. Пад грэцкім упрыгожваннем утварылася латынская культура; ува ўсе эўропейскія мовы ўвайшло шмат даўна-грэцкіх слоў. Калі чужынцам шанцавала заўладаць Грэцыяй, яны хутка падпадалі пад культурны ўплыв грэкаў і самі рабіліся грэкамі. Так было, напрыклад, з македонцамі, калі яны захапілі Грэцкую краіну. Нават пад уладай латынцаў у грэцкіх землях, як і раней, панавала грэцкая культура. У час заняція Рымскай дзяржавай Грэцыя зрабілася незалежнай пад імем Бізантыйскай або Усходня-Рымскай імперыі, якая існава-


ла аж да сярэдзіны XV веку, калі і ўесь Балканскі паяўстроў падпаў пад панаванье туркаў. Пад турэцкім заборам заняпала грэцкая культура, але грэкі яшчэ помнілі сваю славу мінуўшчыну і імкнуліся да самастойнасці. У канцы XVIII в. і з пачатку XIX, калі аслабла магутнасць Турэччыны, грэкі мно-га разоў паўставалі супроты туркаў, і нарэшце ў 1829 годзе Грэцкая дзяржава аднавілася ў стане самастойнага констытуцыйнага каралеўства. Пакрысе да гэтай дзяржавы далучаюцца ўсе землі, залюдненныя грэкамі. Грэцыя ўжо пасцяпела захапіць некаторыя землі з балгарскім насяленнем (Паўднёвую Македонію).

Цяпер Грэцыя абымае простору прыблізна ў 125000 кв. км. з 5 мільёнамі насельнікаў. Грэцыя лічыцца констытуцыйнай монархіяй прычым законадаўчая ўлада належыць да парламэнту. Галоўную ролю ў парламэнце граюць заможныя клясы мясцовай люднасці. Работніцкая комуністычная партыя ў парламэнце ня мае сваіх прадстаўнікоў. Затое ком. партыя карыстаецца прыхильнасцю нямногалічнага работніцкага насельніцтва краіны. Пад кіраўніцтвам яе працуецца і грэцкія профсаюзы, у склад якіх уваходзіць каля 100000 работнікаў. У апошнія гады профсаюзы дзейна змагаліся за павалічэнне заработкаў платы, але забастоўкі работнікаў душыліся ўрадам.

Сучасныя насельнікі Грэцыі, гэтак званыя нова-грэкі, утварыліся з тузыльцаў краіны—даўных грэкаў і значайнай прымешкі пазнейшых перасяленцаў: славянаў, альбанцаў, туркаў і куцевалахаў. Патомкі гэтых перасяленцаў жывуць і да сяго часу побач з грекамі. Так, у Тэсаліі жыве досыць многа туркаў, а ў Эпіры ды ў Сярэднай Грэцыі гадуецаў свае статкі альбанцы і куцевалахі. Аднак паўсюды рашуча пераважваюць грэкі.

Як і ўсе паўднёва-эўропейскія народы, грэкі гаманлівы і рухавы народ. Блізкасць мора зрабіла іх спрытнымі мораходамі і практичнымі гандлярамі. Зваротлівыя, самапэўныя і азардоўныя, грэкі вельмі любяць спрачацца наkont політыкі, любяць грамадзянскія жыццё, з ахвотай марнуюць час у кавярнях за гутаркай з сябрамі або слухаюць казкі баечнікаў. Ад італьянцаў і гішпанцаў грэкі адразніяюцца болей сталымі поглядамі на жыццё, адсутнасцю бязрупатнасці і нядбаласці. Грэк заўсёды асьцерагаеца ашуканства, байца страціц паважнасць, заўсёды заклапочаны рознымі справамі, задуманы нават у час сядзеньня ў кавярні. Шматвяковое панаванье малакультурных чужынцаў адбілася цікава на дабрабыце грэкаў. Цяпер Грэцыя далёка не такая багатая і не такая культурная краіна, як у даўнія вякі. Прышлі ў заняпад і асьвета, і мастацтва, і навука. Чужаземнае панаванье адбілася і на мове, у якую ўвайшло шмат чужаземных слоў, асабліва славянскіх і турэцкіх, і на норавах ды звычаях. Аднак, дэякуючы апесы грэцкіх пісьменнікаў і вучоных, у апошнія часы сучасная грэцкая мова патроху вызываеца ад барбaryзмаў. Становішча асьветы таксама цяпер ужо лепшае, як у часы турэцкага панаванья. Ужо цяпер процент няпісьменных у Грэцыі меншы, як у Гішпаніі або Італіі. У універсітэце панаванье адбываеца безплатна.

На ўсей Грэцыі чалавек пільнуецца ўзьбярэжжаў, якія звычайна зьяўляюцца найболей ураджайнымі куточкамі краіны. Толькі тут, каля мора, сустракаюцца гожыя для земляробства нізіны, па якіх грэкі саджаюць вінаграднік, паўднёвую плады і сеюць збожжа да табаку. Вінаграднік—галоўнае багацьце Грэцыі. З яго вырабляюць віно, якое зьяўляеца галоўным народным піцьцём, а часткай і вывозіцца за межы; з яго гатуюць разынкі, у тым ліку дробныя разынкі (корынку), якія вырабляюцца толькі ў Грэцыі. Вывозіцца з Грэцыі, апрача таго, прованскі алей і плады алейнага дрэва, якое добра ўзрастает па ўзьбярэжжах, фігі, памаранцы, цытруны, добрыя гатункі табакі. Наадварот, свайго збожжа грэкам не хапае, бо яго за недахватам зямлі сеюць мала. Каля мора грэк знаходзіць іншыя спосабы пражывіцца: у моры ловяць рыбу, а галоўным чынам зьбираюць губкі; мора зьяўляеца галоўной дарогай паміж асобнымі часткамі Грэцыі; па моры адбываеца гандаль, які дае заработка тысячам людзей.



Мал. 42.—Атэны. Пасярэдзіне на ўзгорку Акрополь.

У горах, далёка ад мора, люднасьць жыве рэдка. Убогая паша ледзь дазваляе там пражывіць статкі дробнай жывёлы, гадоўля якой там і зьяўляеца галоўным заняткам. Эзначная частка горных схілаў належыць да няўжыткаў і не дae ніякай карысці. Нетракапальная промыслы ў апошнія часы пачалі пашырацца, але руда вывозіцца за межы ў неапрацованым стане, і фабрычная прамысловасць не разъвілася.

У даўнія вякі ў Грэцыі было вельмі многа багатых гандлёвых гарадоў, большасць з якіх у свой час зьяўлялася асяродкамі маленьких, але багатых і культурных рэспублік. Раскопкі ў розных мясцовасцях краіны выявілі, што яшчэ за многа вякоў да хрысьцянскай эры там існавалі буйныя багатыя гарады (Мікены, Тырынт), у якіх ужо тады высока стаяла мастацтва. Ад некаторых з іх засталіся толькі руіны; другія (Спарта, Корынт) у часы занядобу Грэцыі перавярнуліся ў маленькія ўбогія мясцінкі і вёскі.

Толькі адзін з старадаўных грэцкіх гарадоў і цяпер зьяўляеца багатым і вялікім. Гэта сталіца Грэцкае дзяржавы, да якой належыць уся краіна,—*Атэны* (301 тыс. насельн.). Дзякуючы свайму палажэнню ў сярэдзіне паўвострава Аттыкі, у самым асяродку Грэцыі, Атэны гаўсёды кіравалі гандлем і культурным жыцьцём краіны. У часы турэцкага панаваньня Атэны прыходзілі ў занядобу, але ад часу адраджэння Грэцкай дзяржавы зноў закрасавалі. Цяпер тут знаходзіцца галоўная дзяржаўная ўстановы і лепшыя школы краіны, у тым ліку ўніверсітэт. Аднак яшчэ й цяпер Атэны не дасягнулі таго развязіцца, якога дасяглі ў даўнія вякі. Аб слаўнай мініушчыне гораду съведчыць старадаўная крэпасць «Акрополь», пабудovanая на высокім узгорку над горадам. Сыцены ў колюмнах некаторых мармуровых будынкаў Акрополю захаваліся яшчэ досыць добра і зьяўляюцца лепшым прымернікам даўна-грэцкага мастацтва (Партэнон, храм багіні Атэны—Нікэ і інш.).

Морскай прыстанню грэцкай сталіцы зьяўляеца *Пірэй* (133 тыс. насельн.), бойкі гандлёва-прамысловы горад на беразе Эгінскага затокі, у 8 км. ад Атэн. Сюды прывозяць з-за межаў большую частку тавараў, нафірованых у Грэцыю; тут будуюць караблі, гатуюць віны, фабрыкуюць жалезныя вырабы.

У Паўднёвой Грэцыі найвялікшым горадам зьяўляеца *Патрас* (52 тыс. насельн.), які ляжыць каля выйсця Корынцкага затокі (каля так званай Патраскай затокі). Гэта асяродак вывазу з Грэцыі лепшых гатункаў віна і разынак (асабліва корынкі).

На адным з іонійскіх астравоў (Корфу) ляжыць места Корфу (30 тыс. насельн.) сярод прыгожых вінаградняў і гайкоў алейнага дрэва.